

У нумары:

А мова родная найперш

Магілёў аб'яві наступныя тры гады Гадамі беларускай мовы.

Стар. 5

Аповесць Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе»

Над вартасцямі і недахопамі твора разважаюць літаратурныя крытыкі.

Стар. 6-7

Маляваны райскі сад

Ці ведаем мы пра цуды народнага жывапісу, які ў Еўропе называюць найўным альбо інсітным?

Стар. 11

Міф — Плакат — Нацыя

Сёння ў «Літаратурным экспрэсе» падарожнічае пісьменніца Людміла Рублеўская.

Стар. 12

Чатыры партрэты Яна Баршчэўскага

У іх усё творчае жыццё пісьменніка, які так любіў Беларусь.

Стар. 16

Каб год для вас быў неблагім — падпішыцеся на «ЛіМ»!


Для індыўідуальных падпісчыкаў:
1 месяц — 10600 руб.
Падпісны індэкс — 63856Ведамасная падпіска:
1 месяц — 14000 руб.
Падпісны індэкс — 638562

Індыўідуальная льготная падпіска для настаўнікаў: на 1 месяц — 6500 руб. Падпісны індэкс — 63815

Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі: 1 месяц — 10500 руб. Падпісны індэкс — 63880

Паэты бываюць розныя... Ёсць маленькія паэты ад Бога. Здрааюцца і буйныя "сярэдня" паэты.

І паэты-легенды, якім не ўдалося зрэалізавацца. Пэўнае месца займаюць герметычныя "паэты для паэтаў". Але асобна, як узвышшы, вылучаюцца нацыянальныя геніі: песняры, якім наканавана якасна перайначыць жыццё свайго народа, упісаць новую старонку ў агульначалавечую культуру. Менавіта геніем нацыянальнага маштабу з'явіўся да нас Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка, з дня нараджэння якога сёлета споўніцца 110 гадоў. Класік беларускай паэзіі, ён па-ранейшаму застаецца не «прачытаным» як след і шмат у чым загадкавым творцам.



Летуценнем імчуся над краем

Нарадзіўся Уладзімір Дубоўка 15 ліпеня 1900 года ў вёсцы Агароднікі на Пастаўшчыне. Скончыў Нава-Віленскую семінарыю (1918), працаваў настаўнікам на Тульшчыне, браў удзел у паходах Чырвонай Арміі. Яшчэ ў 1915 годзе яго бацькі асели ў Маскве, якая і стала для паэта асноўным месцам жыхарства. Там ён пачынаў вучыцца ў Маскоўскім універсітэце, там працаваў пры Наркамате асветы РСФСР, там скончыў Вышэйшы літаратурны інстытут імя Валерыя Брусава, узначальваў Маскоўскую філію "Маладняка". Потым Дубоўка разам з Адамам Бабарэкам, Язэпам Пушчам, Кузьмой Чорным і іншымі заснаваў легендарнае "Узвышша". Выдаў зборнікі вершаў: "Строма" (Вільня, 1923), "Там, дзе кіпарысы" (Мінск, 1925), "Трысьце" (Мінск, 1925), "Credo" (Мінск, 1926), "Наля" (Масква, 1927).

На жаль, яркую Дубоўкаву чыннасць перапынілі сталінскія рэпрэсіі 1930-х. І геній на доўгія гады далучыўся да паэтаў-фантомаў, паэтаў-легендаў, такіх, як Паўлюк Багрым, Альгерд Абуховіч. Па вяртанні з лагера Уладзімір Дубоўка па-ранейшаму жыў у Маскве. Пісаў новыя вершы, казкі, аповесці для дзяцей. Перакладаў санеты Шэкспіра, паэмы Байрана. Выдаў "Выбраныя творы" ў двух тамах, зборнік "Пялёсткі" (1973). Шмат якія свае раннія вершы паэт перарабіў, і не ў лепшы бок... Відаць, вытраслі чэрці — як у ягонага героя — душу са скрыпкі. Але над Дубоўкам заўсёды лунаў дух таямніцы. Паэта не пакідалі легенды. Так і развітаўся ён са светам у 1976 годзе, загадаўшы нам загадку. Як і ўлюбёны ягоны Багдановіч...

Неістотна, наколькі легенды праўдзівыя. Важна тое, як яны

перадаюць сам феномен. Пра Уладзіміра Дубоўку мне давалося чуць некалькі гісторый. Кажуць, што наш паэт нумар адзін, Янка Купала, менавіта яму, Дубоўку, адступіў сваё пачэснае месца на Парнасе, выказаўшы гэта праз аналогію:

— Я толькі Дзяржавін, а ты — Пушкін.

Другая легенда апавядае, што арыштаванаму Дубоўку прапанавалі альтэрнатыву: ці быць асуджаным і рэпрэсаваным, ці перайсці на рускую мову. Паэт пайшоў у лагер за краты, але застаўся з мовай беларускай.

І, нарэшце, трэцяя легенда малое нам ужо надламанана творцу. Вярнуўшыся з лагера, з высылкі, прайшоўшы ўсе кругі пекла, сам як "нацдэм", паэт упарта паўтараў:

— А ўсё-такі Цішка Гартны быў нацдэмам...

Што ён хацеў сказаць гэтым? Мы ніколі не зразумеем Уладзіміра Дубоўкі, пакуль не адкажам на пытанне: ці быў ён савецкім паэтам? І мусім адказаць шчыра, без самападману: так, быў! І савецкім. І беларускім. Бо тады, калі ён пачынаў, яшчэ не існавала ўсяго заганага, што прымушае нас саромецца гэтага слова, выпісваць для творцы індэўгенцыі. Трэба ўявіць сабе адчуванні людзей, якія паверылі ў рэвалюцыю: час пайшоў іншым парадкам, цэпра засталася ззаду, наперадзе толькі святло! Сама лірыка, якая ў аснове свайго жанру элітны — ода адхлленне ад нормы, анамалія! — раптам паспрабавала ўзяць за аснову оду:

Мае сябры!

Вітайце гэту рату!

Мінулае зайздросціць нам,

сучасным!

Узвышшы высім з пралетарыятам,

і наша мэта

ў далыглядзе ясным.

Але жыццё супярэчыла спадзяванням. Элегія брала сваё: Апаўіўся тугою абшар, а верасень сэрца нявечыць. Надзвычайна баліць гуша, быццам цісне

цяжар адвечны.

Перад ім адкрываецца бездань, наканавана трагічнасць чалавечага існавання. І паэт, калі ён паэт, не можа заставацца глухім да гэтага поклічу:

І пурпуровых

ветразей узвівы —

то дух тужлівы

ўкрыжаваны мой,

тужлівы дух і жалба...

Паэма "Круці" — гэта жывая дыялектыка, спрэчка паміж абвешчанай бадзёрасцю і існай тугою, якая разрывае паэтава сэрца. Паэма "І пурпуровых ветразей узвівы..." — спроба рацыянальна развязаць гэту дыялектыку.

На жаль, таталітарная дзяржава вымагае ад творцы толькі ясных і пльгкіх лозунгаў. Адсюль і канфлікт, адсюль і агрэсіўнасць крытыкі, якая не можа спаць спакойна, пакуль піша Дубоўка:

Калышуцца скаргі

і моўкаўць,

разносяцца разам пялёсткі.

Не хоча Уладзімір Дубоўка

Спяваць паг

зазубраны лёскам.

Уладзімір Дубоўка выпрацаваў свой адметны паэтычны стыль, стварыў свой вобразны лад — яшчэ не разгаданы, не апісаны. Ягоньня, ужо названыя, паэмы і некаторыя вершы сёння, у кантэксте нелінейных тэкстаў Міларада Павіча, эсэзаваных раманаў Мілана Кундэры, чытаюцца асабліва свежа.

Дубоўкаў верш не зьлітаеш ні з чым, як і верш Багдановічаў. Але калі Багдановіч будаваў

тэксты на адзінках і рэльефных метафарах-канцэптах, то Дубоўка грунтуецца на скразных інтэргэктаўных метафарах-матывах. Іх некалькі, і іх ведаюць усё: **пялёсткі** (А ў пялёстках — без меры, без ліку — // з сокам шчасце суздром разлілося; І пялёсткі наземіць мак); **дзіды** (Пялёсткамі тваімі стану // на дзіды сэрца накалю; На дзіды, на востры шыпшынік // ці сэрца, ці дух мой узбілі; кленчу на дзіды); **кляновыя лісты** (Верасень сэрца калечыць // пальцамі жоўтых кляновых лістоў; Лістом кляновым на жвір пакачуся; Пальцы жоўтых кляновых лістоў // мкнуцца восень схапіць за шыю); **летуценні** (летуцення маёвага крылле; Летуценні не змерклі ў галі) і г. д. Гэтыя метафары-матывы праходзяць праз розныя вершы ў розных кантэкстах, з рознымі адценнямі.

Здаецца, ніхто, як Дубоўка, так не дбаў пра колеравую гаму вершаў: Кармазынам гарыць небакрай; Пурпуровай расою убралі каліну; калі сіня-ліловы туман завактаў; Цёмна-сінія морскія хвалі; Пунсавеюць хмары над раззімым полем; Зацвітай зара ў ліловых сценах — // пунсавеюць і яны паволі; Дарэчы, менавіта "кармазын" стаў яшчэ адным пазнавальным знакам Дубоўкавага радка.

У 1920-я, калі знікла стрыжнявая ідэя Бога, калі лірычны тэкст трэба было ўзгадніць з новай грамадзянскасцю (ідэямі, лозунгамі і пад тое не страціць лірычнасці, вобразнасці), узнікае новы тып арганізацыі паэтычных радкоў, які можна назваць "слаёны пірог", дзе карціны прыроды і асабствы пачуцці чаргуюцца з лозунгамі і філасофскімі развагамі. Такія тэксты трапляюцца ў рускіх паэтаў, у поэтыя Сяргея Ясеніна, у раньняга Паўла Васільева, а найбольш у нашага Уладзіміра Дубоўкі:

Дзесь далёка галосіць сава, небакрай апаўіўся жалем.

Людзі любяць

гушу прасваць,

калі гэта гуша чужая.

Сёння далёка не кожны ведае, што канструкцыйная думка геніяльнага творцы не замыкалася на вершах. Асабліва плённа паэт займаўся моўнай інжынерыяй: прапанаваў асобныя літары замест спалучэнняў **дз і дж** — яны нават ужываліся ў часопісе "Узвышша". Шмат якіх звыклых слоў, такіх як **адлюстраванне, мэтазгодны, летуценне** стварыў ці ўвёў ва ўжытак менавіта Дубоўка. У ягоных вершах асабліва ўражваюць россыпы аперацыйных дзеясловаў на **-іць**, большасць іх аўтарскія наватворы: **бадзёрыць, выдзюбіцца, высіць, дынаміць, іглініць, імклівіць, ірдзеныць, істужыць, крынічыць, крышталіць, наземіць, праменіць, прыгорычыць, уквеціць, цвятавіць, ця плівіць, цьміцца, шчасціцца**. Відаць, у кожнай клетачцы жыцця знаходзіў сябе няўрымслівы творчы дух.

Сёння Уладзімір Дубоўка не рэпрэсаваны паўзабыты паэт, а класік нацыянальнай літаратуры. Але... заняўдбанне ягонай спадчыны яшчэ не спынілася. Далёка не ўсе Дубоўкавы вялікія ідэі мы вярнулі да жыцця. Нават годнага збору ягоных твораў так і не з'явілася...

Пункцірам

• Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узаагародзіла нагрудным знакам "Выдатнік друку Беларусі" галоўнага інжынера камунальнага выдавецка-паліграфічнага унітарнага прадпрыемства "Сож" Сяргея Дзюбанова.

• У ДOME-музеі I з'езда РСДРП да 22 жніўня дзейнічае выстава рэдкіх матылёў і экзатычных насякомых з трапічных лясоў Паўднёва-Усходняй Азіі, Паўднёвай і Цэнтральнай Амерыкі, Афрыкі, Мадагаскара, Аўстраліі і Акеаніі.

• Свята сярэднявечнай культуры "Рыцарскі фэст-2010" адбудзецца ў Мсціслаўлі 24 — 25 ліпеня. Распачнецца ён набажэнствамі ў гонар воінаў-мсціслаўцаў у кафедральным саборы Аляксандра Неўскага і Кармеліцкім касцёле. У праграме свята — навуковая канферэнцыя па гісторыі горада, выстава дзіцячых работ, экскурсіі, тэатралізаванае шэсце, а таксама канцэрт гуртоў "Стары Ольса", "Яварына", "Гістарыён".

• Гэтым днямі (з 12 па 18 ліпеня) Першы канал прадстаўляе прэм'еру пяцісерыйнага дакументальнага цыкла Gernwald. Аўтар сцэнарыя фільма — аглядальнік Агенцтва тэленавін Белтэлерадыёкампаніі Максім Кароткін, рэжысёр — Анастасія Кужоўнік.

• Прыгажосць Прыдняпроўя, прыродную разнастайнасць беларускага Палесся адлюстроўвае выстава Леаніда Вялічкі "Родныя краявіды", якая да канца жніўня праходзіць у Музеі гісторыі горада Гомеля.

• Амерыканская кампанія Motion Picture Corporation of America (MPCA) прапанавала кінастудыі "Беларусьфільм" зняць баявік з вядомым амерыканскім акцёрам Жан-Клодам Ван Дамам. Мяркуюцца, што здымкі распачнуцца ў блэйшы час, пасля ўдакладнення вытворчых пытанняў.

• Комплекс "Сядзібны дом" адкрыецца падчас святкавання Дня беларускага пісьменства 5 верасня ў горадзе Хойнікі Гомельскай вобласці. Гэта архітэктурны помнік XIX — пачатку XX стагоддзя ў стылі неакласіцызму, у ім размешчана экспазыцыя Хойніцкага краязнаўчага музея.

• Штогадовае ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 — 1864 гг. адбудзецца сёлета 25 ліпеня ва ўрочышчы Крывы, што ля вёскі Малое Ольжыва (Лідскі раён Гродзенскай вобласці). Да мерапрыемства можа далучыцца любы жадаючы.

• У віленскім выдавецтве выйшаў фотаальбом "Вільня: партрэт горада" ("Vilnius: miesto portretas"). Тут сабраныя гарадскія здымкі знакамітых фатографуў (сярод іх і беларускі фотамайстар Дзяніс Раманок), зробленыя ў розныя часы, а таксама згадкі пра Вільню многіх вядомых людзей — Томаса Венцлавы, Чэслава Мілаша, Адама Кіркора, Паўла Кукальніка, Ганны Дастаеўскай, Рамэна Гары, Юзэфа Пільсудскага ды іншыя.

• У пінскім Музеі беларускага Палесся адчынілася выстава "Майстар і вучань. Школа акварэлі Сяргея Андрэякі". Тут прадстаўленыя работы народнага мастака Расіі, мастацкага кіраўніка Маскоўскай дзяржаўнай спецыялізаванай школы акварэлі Сяргея Андрэякі, а таксама карціны выкладчыкаў і навучэнцаў школы.

• Былі падвезеныя вынікі Першага фестывалу беларускамоўнай рэкламы "Аднак". На конкурс было даслана 185 прац, сярод якіх рэклама сусветна вядомых брэндаў Samsung, Renault, Ceresit, Adidas, Bosch, Tefal. Пераможцамі сталі Улад Савельёў, Міхаіл Тумеля, Артур Вакараў, Анатоль Лазар, Васіль Фешчанка ды іншыя.

Падрыхтавала Саша ДОРСКАЯ

Фестывалі

Суквецце мелодый, рытмаў, фарбаў; сузор'е майстроў мастацтваў; россып творчых талентаў... Агульныя словы? Ды толькі не для тых, хто завітаў на час фестывалу ў гасцінны горад на Дзвіне або спрычыніўся да падзей "Славянскага базару ў Віцебску" праз тэле- і радыётрансляцыі, праз аператыўныя перадачы эфіру і рэпартажы штодзённых газет. Кожнаму неабякаваму чытачу, глядачу, слухачу нават сама назва традыцыйнага свята нагадае пра чараду ўласных незабыўных уражанняў. І кожны па-свойму расшыфруе і слова "сузор'е", напоўнішы яго канкрэтнымі імёнамі творчых людзей. Калі паспрабаваць склаці ўмоўны пералік такіх імёнаў, ён атрымаецца стракаты і бясконцы. Але першым будзе імя сапраўды вялікай творчай асобы, Артыста-эпохі, — Уладзіміра Мулявіна. Імя яго разам з Беларускім дзяржаўным ансамблем "Песняры", які стварыў гэты незабыўны музыкант, увекавечана сёлета на "Алеі зорак" сярод імяных васількоў — ганаровых адзнак лаўрэатаў спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Беларусі "Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення". Гэтую ўзнагароду Аляксандр Лукашэнка ўручыў падчас урачыстага адкрыцця фестывалу сённяшнім "Песнярам".

Ліпеньскае сузор'е ўпрыгожыла і оперная зорка сусветнай велічыні — народны артыст Расіі Дзмітрый Хварастоўскі. Яго дзённы анішлагавы канцэрт ў Летнім амфітэатры праходзіў пад акампанемент Прэ-

Усе зоркі ліпеня

Урачыстая цырымонія закрыцця XIX Міжнароднага фестывалу мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" адбылася ўчора ў Летнім амфітэатры.



зідэнцкага аркестра нашай краіны, якім дырыжыраваў таксама славуці гасць — маэстра Канстанцін Арбелян, і маладыя беларускія музыканты маглі адчуць сябе часцінкай гэтай зорнай кампаніі... Пад назвай "Зоркі "Еўрабачання" адбыўся першы ў гісторыі фестывалу праект, ажыццёўлены на самай вялікай у Беларусі плошчы — віцебскай плошчы Перамогі. Не інакш як зоркамі называлі ўдзельнікаў масавых і сольных праграм, што ладзіліся на сцэне Летняга амфітэатра і ў канцэртнай зале "Віцебск" — артыстаў розных жанраў, прадстаўнікоў дзсяткаў краін...

Яшчэ адно знае імя — Райманд Паўлс: творчы вечар латвійскага

госця сабраў інтэрнацыянальнае сузор'е папулярных выканаўцаў, але з асаблівай удзячнасцю легендарны кампазітар адзначыў удзел Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі на чале з Міхаілам Фінбергам. Дарэчы, для гэтага калектыву і яго маэстра фестывальныя дні былі асабліва гарачыя. Яшчэ да ад'езду ў Віцебск была зроблена вялікая праца па падрыхтоўцы маладых выканаўцаў эстраднай песні да конкурсу. 19 саборнікаў з 19 краін — гэта не толькі новыя 19 песенных партытур, а і 19 музычна-сцэнічных вобразаў, характараў... Большасць удзельнікаў упершыню спыяла з вялікім аркестрам, так што на-

шаму маэстра давалася быць і псіхалагам, і педагогам... Пра тое, як завяршылася галоўная інтрыга фестывалу — конкурс "Віцебск-2010", мы паведамім у наступным нумары "ЛіМ".

Падчас адкрыцця сёлетыяга фестывалу Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тую рысу нацыянальнага характару беларусаў, якая абумовіла адну з важных асаблівасцей фестывалу — успрыманне унікальнай і самабытнай культуры лоблага народа да як найвялікшай каштоўнасці, імкненне зрабіць усё дзеля таго, каб, спасцігаючы мастацтва адзін аднаго, народы прыйшлі да міру і ўзаемаразумення. "Гэтым наш фестываль уносіць свой неацэнны ўклад у вырашэнне адной з самых вострых праблем, якая стаіць перад кожным народам планеты: як не страціць свой твар ва ўмовах глабалізацыі, зберагчы унікальныя скарбы думкі і духу, набытыя продкамі. Нездарма гавораць, што мы цікавыя менавіта сваёй непадобнасцю да іншых. Дык няхай жа і фестываль адлюстроўвае дух народа, будзе такім жа добрым, адкрытым і шчодрым!"

Няма сумневу, што і наступны, XX "Славянскі базар у Віцебску", захаве свае лепшыя традыцыі.

Лана ІВАНОВА

Імпрэзы



Але цікавай за ўсё, вядома ж, было пачуць словы самой Ядвігі Юльянаўны, простыя ўспаміны пра купалаў дом, пра лад жыцця гэтай незвычайнай сям'і: "Калі ад майго сённяшняга ўзросту адкінуць нуль, то атрымаецца 9 гадоў — гэта той свядомы час, які я пражыла ў сям'і Купалы. Між іншым, гэтая сядзіба была куплена ў 1926 годзе дзядзькам Янкам і яго сястрой Леакадзіяй. У вёсцы Карпілаўка, дзе мы жылі, была толькі чатырохкласная школа, і мая мама казала брату Янку, што трэба перабірацца ў Мінск, каб вывучыць дзяцей. Тут, дзе цяпер знаходзіцца гэты музей, былі прыгожыя мясічны, але здараліся і прыкрысці. Свіслач кожную вясну пагражала затапіць увесь раён і дом Купалы. Ён хваляваўся за сваю бібліятэку, і мы, дзеці, цягалі кніжкі на гарышча. Вада падымалася ў хаце вышэй ва-

Купалава голле, Купалава лісце

У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася юбілейная імпрэза, прысвечаная 90-годдзю пляменніцы песняра, нястомнай захавальніцы яго спадчыны Ядвігі Раманоўскай. 42 гады яна працавала ў музеі на розных пасадах, па крупіцах папаяняла яго фонды, працягваючы справу жонкі паэта Уладзіслава Францаўны. Павіншаваць Ядвігу Юльянаўну прыйшлі многія даследчыкі, музейныя супрацоўнікі і літаратары: Міхась Мушынскі, Вячаслаў Рагойша, Уладзімір Содаль, Марыя Чабатарэвіч, Ганна Запартыка, Васіль Зуёнак, Раіса Баравікова, Міхась Шавыркін, Хрысціна Лялько ды іншыя. Дырэктар музея Алена Мацевасян зачытала віншавальны ліст ад міністра культуры Рэспублікі Беларусь Паўла Лагушкі.

кон, і бясконца званіў тэлефон, бо людзі хваляваліся за лёс Купалы. А дзядзька Янка і не перажываў асабліва, таму што кніжкі былі ў бяспецы".

Ядвіга Юльянаўна распавядала пра сад, для якога Янка Купала сам прывозіў з Поўдня ружы, пра знакамітую машыну "Шэўрале", на якой, ёй, дзятчынцы, нячаста даводзілася пакатацца, пра галадныя часы, калі дзядзька Янка вымушаны быў запісаць дзвюх пляменніц Яніну і Уладзіславу сабе ў пашпарт як сваіх дзяцей, каб атрымаць картачкі на хлеб, а таксама пра гасцей гэтага дома: "Якуб Колас часта прыходзіў, асабліва ў шахматы пагуляць. Уладзіслава Францаўна ўвогуле надта любіла гасцей, іншы раз маладыя пісьменнікі, не маючы сродкаў, знаходзілі ў сям'і Купалы гасцінны стол".

Бацькі называлі Купалаву пляменніцу імем прататыпа "Паўлінкі" — Ядвігі Аўлачынскай: "У Карпілаўцы нашы сем'і сяб-

равалі, разам адзначалі свята. Ядвіга была прыгожая, да яе заляцаўся настаўнік Мечыслаў Багдановіч. Але яна выйшла замуж за іншага чалавека, Юрэвіча, у іх былі дзеці. Яе, вядома ж, даўно няма, бо яна равесніца Купалавых сясцёр, я б хацела адшукаць яе дзяцей, даведацца пра лёс гэтай жанчыны".

Ядвіга Юльянаўна і сёння не пакідае хваляванняў пра сямейную спадчыну: "Некалькі дзён таму пайшоў з жыцця адзін з нашчадкаў Валасевічаў, з роду маці Купалы, ён жыў непадалёк ад Рубяжэвічаў. Калісьці там была хата, дзе нарадзілася Бянігна Іванаўна. І сёння мяне хвалюе, што ніяк не пазначана радзіма маці паэта, хацелася б, каб там была хаця б бібліятэка альбо хата-чытальня, хоць што-небудзь".

Саша ДОРСКАЯ

На здымку: Ядвіга Раманоўская.

Фота аўтара

Прэзентацыі

Гісторыя ўніверсітэта літаратурнага бярэ пачатак з 1930-х гадоў. У нашай ВНУ вучыліся Іван Шамякін, Кастусь Кірзенка, Паўлюк Прануза, а таксама Леанід Гаўрылаў, Мікола Сурначоў, якія атрымалі дыпламы ў першыя дні Вялікай Айчыннай вайны і загінулі, абараняючы радзіму. Гомельскі ўніверсітэт даў такіх адметных творцаў, як Міхась Башлакоў, Віктар Ярац, Анатоль Сыс, Анатоль Зэкаў, Вольга Куртаніч, Анатоль Казлоў, Міхась Даніленка, Ніна Шклярава, Эдуард Акулін, Ірына Багдановіч, Ларыса Раманова, Андрэй Мельнікаў і інш.

Заганды кафедры беларускай літаратуры, прафесар Іван Штэйнер займаецца вывучэннем і па-

Літаратурная «Alma mater»

У Гомельскім дзяржаўным ўніверсітэце адбылася прэзентацыя чарговай кнігі прафесара Івана Штэйнера "Alma mater universitatis", прысвечанай выпускнікам вядучай навучальнай установы Палесся, якія праявілі сябе ў літаратурнай творчасці. На прэзентацыі прысутнічалі і самі героі публікацыі, гомельскія паэты і празаікі.

пулярызацыйнай творчасці выпускнікоў ГДУ не першы год. Пад яго рэдакцыяй у 1999 годзе была выдадзена анталогія лірыкі выпускнікоў ГДУ "Крыніцы". Тады ж выйшаў зборнік крытычных артыкулаў "Доша прычаліцца крылом да неба...". Напярэдадні 75-гадовага юбілею Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта пад рэдакцыяй Івана Штэйнера і Ірыны

Бароўскай у 2003-м падрыхтаваны зборнік "Універсітэт літаратурны. Універсітэт песенны".

"Alma mater universitatis" — не паўтарэнне папярэдніх выданняў, а новае пераасэнсаванне твораў выпускнікоў ГДУ, дапоўненае цікавымі згадкамі пра гады навучання, пачынаючы з успамінаў І. Шамякіна.

Анжэла МЕЛЬНІКАВА

Канферэнцыі

Паглыбіць веды пра Грунвальд

У Гродне прайшла навуковая канферэнцыя, прысвечаная 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. Гэты навуковы форум стаўся вынікам плённага супрацоўніцтва Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, факультэта гісторыі і сацыялогіі, ваеннага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея.

Як заўважыў дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксандр Каваленя, на працягу года прайшло шмат мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай знакавай падзеі, але ўпершыню Грунвальдская бітва разглядаецца на навуковай канферэнцыі. Гэта першы форум, мэта якога — паглыбіць веды і разуменне падзеі. Упершыню навукоўцы звяртаюцца да пытання: што засталася ў гістарычнай спадчыне і свядомасці беларускага народа аб Грунвальдскай бітве? Гэтая праблема ўздымалася на шпымі сучаснымі даўно, згадкі пра яе ёсць у творчасці паэтаў, пісьменнікаў, і ў дакладзе мы пачулі, як Максім Багдановіч ставіўся да тэмы Грунвальда, як яна разглядаецца ў "Песні пра зубра" Міколы Гусоўскага. Сёння важна звяртаць увагу на тое, што перамога пад Грунвальдам фарміравала нацыянальны характар, садзейнічала этнаформаванню працэсам.

Дэкан факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі Купалы Эдмунд Ярмусік падкрэсліў, што месцам правядзення канферэнцыі невыпадкова абраны старадаўні горад Гродна, бо менавіта тут збіраліся сілы саюзнікаў, якія адзіным фронтам змагаліся з крыжакамі. І правядзенне канферэнцыі ў Новым замку сведчыць, што падзея будзе мець рэзананс сярод грамадскасці. Студэнты гістфака і маладыя навукоўцы праяўляюць павышаную цікавасць да вывучэння бітвы, пацвярджаючы тэму — грунтоўны даклад Руслана Гагуа, нашага выпускніка, сёння дацэнта Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У межах канферэнцыі прайшла прэзентацыя манаграфіі Руслана Гагуа "Грунвальд в источниках: Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410". Навукоўцы прынялі ўдзел і ў паніхадзе па загінуўшых удзельніках бітвы, што прайшла ля памятнага знака "Пагоныя на Грунвальд 1410", устаноўленага каля Барысаглебскай царквы ў памяць аб харутвах, якія ў час вялікай вайны з крыжакамі ішлі з Гародні.

Марына ВЕСЯЛУХА

Літ-абсягі

Кніга "Даўняя Беларусь: 3 настальгія аб мінулым" спалучае як навуковы, так і мастацкі падыходы да нашага мінулага. Выданне цудоўна аформлена мастаком, дызайнерам Уладзімірам Шолкам, багата ілюстравана фотадымкамі, якія суправаджаюцца тэкстам на беларускай і англійскай мовах, пададзеным у форме дыялогаў Адама Мальдзіса і Армэна Сардарава.

Як заўважыў падчас прэзентацыі дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракашчоў, гэтай кнігай аўтары зрабілі важкі ўклад у затаванне нашай спадчыны, гістарычнай памяці. Выданне мае рэпрэзентацыйны характар, і можа падкрэсліць, што Беларусь — еўрапейская краіна з багатай архітэктурай.

Армэн Сардараў заўважыў: "Гэта кніга — зварот да моладзі. Сёння ўсе заклапочаны энерганосбітамі. Так, гэта важна для незалежнасці дзяржавы, але важна і тое, каб была незалежнай ментальнасць, чаго можна дасягнуць праз вывучэнне і захаванне

Загаварылі архітэктурныя скарбы

Руіны замка, брукаваная дарога, закінуты храм ці палац могуць шмат расказаць пра мінулае. Трэба толькі ўбачыць, адчуць, не абмінуць увагай. Доктар архітэктуры, фотамастак Армэн Сардараў і пісьменнік, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс на старонках кнігі "Даўняя Беларусь. 3 настальгія аб мінулым" здолелі ажывіць амаль забытыя архітэктурныя скарбы Беларусі. Прэзентацыя гэтага унікальнага выдання, якое пабачыла свет у РВУ "Літаратура і Мастацтва", прайшла ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь.


культуры, спадчыны, гісторыі. Хацелася падкрэсліць, што трэба шанавача не толькі "гламур", але і зморшчыны старых людзей, будынкаў, часткі адвечнай песні жыцця чалавека: маладосць, сталасць і старасць".

Пісьменнік Анатоль Бутэвіч заўважыў, што кніга "Даўняя Беларусь. 3 настальгія аб мінулым" дае магчымасць яшчэ раз пагартыць старонкі нашай памяці і неаб'якавых людзей палікаць на гэтых сцэжкі. Як ні хораша было б у прыгожых палацах, ды гісторыя — у руінах і паўруінах, але і

руіны — тварэнні рук продкаў.

Старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі па справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчэсны выказаў думку, што кніга "Даўняя Беларусь: 3 настальгія аб мінулым" — своеасаблівы працяг нарыса Уладзіміра Караткевіча "Зямля пад бэльмі крыламі". Варта звярнуць увагу і на тэкст кнігі, створаны людзьмі, якія глыбока разумеюць беларускую гісторыю і культуру.

На прэзентацыі прысутнічалі таксама міністр замежных спраў Беларусі Сяргей Мартынаў, начальнік упраўлення па ахове



Марына ВЕСЯЛУХА
На здымку: Армэн Сардараў.
Фота Кастуся Дробава

гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Ігар Чарняўскі, дырэктар радыёстанцыі "Беларусь" Навум Гальпяровіч, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры Аляксандр Лакотка, першы прарэктар БНТУ Фёдар Панцялеенка. Усе яны падкрэслілі значнасць і неабходнасць кнігі такога кшталту пра Беларусь.

Арт-лінія

Вечар-сюрпрыз прайшоў з аншлагам. Кожная з аднаактовых пастановак успрымалася як жывое адлюстраванне гістарычных старонак вялікага сусветнага мастацтва. Гэтыя старонкі звязаныя з творчасцю тэатра, якому без малага 160 гадоў і якім захапляліся А. Дзюма-старэйшы, П. Чайкоўскі. Тут спявалі Ф. Шаляпін, С. Лемешаў, пачыналі сваю кар'еру В. Чабукіяні, Н. Ананіяшвілі, М. Цыскарыдзе...

Такім чынам, наша публіка ўбачыла "Серэнаду" на музыку "Струннай серэнады" П. Чайкоўскага, "Сагалабелі" на музыку пяці грузінскіх кампазітараў і народныя тэмы, "Sechs Tänze" ("Шэсць танцаў") на музыку В. А. Моцарта.

"Серэнада" (харэаграфія Дж. Баланчына, пастаноўка Б. Кука і М.Калегары, мастак па касцюмах — М. Бурбенк)... Яе называюць эмблемай творчасці славутага харэографа, ураджэнца Пецярбурга, стваральніка амерыканскага балета, аўтара шэдэўраў для "Рускіх сезонаў" Сяргея Дзягілева, — Джорджа Баланчына, чыё сапраўднае імя, як вядома, — Георгій Баланчывадзе. "Сагалабелі" (харэаграфія Юрыя Пасахава) — каларытны бессюжэтны твор, які ўразіў яр-

Ад шчырага сэрца Грузіі

На мінулым тыдні паказам спектакля "Папялушка" Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі развітаўся са сваёй публікай да верасня — да новага сезона. А за два дні да завяршэння сезона 77-га яго сцэна прымала гасцей: упершыню ў Беларусь завіталі з творчым візітам артысты Тбіліскага дзяржаўнага тэатра оперы і балета імя З. Паліяшвілі. Яны прывезлі мінскім глядачам шыкоўны падарунак: вечар з трох знакамітых аднаактовых спектакляў балетнай трупы, мастацкім кіраўніком якой з'яўляецца легендарная Ніна Ананіяшвілі.



кім нацыянальным духам, хача ў пастаноўцы выкарыстаная мова сучаснага класічнага танца. З мініяцюрных пластычных шэдэўраў складаюцца "Sechs Tänze" на музыку В. А. Моцарта (харэаграфія, сцэнаграфія і касцюмы І. Кіліяна, пастаноўка П. Дэлкруа). Аўтар балета, чэх Іржы Кіліян, адзін з лідэраў сусветнай харэаграфіі, які ўзначальвае Нідэрландскі тэатр танца, заўважыў: "Два стагоддзі аддзяляюць нас ад таго часу, калі Моцарт напісаў свае нямецкія танцы. Гэта гістарычная эпоха, пазначаная вялікай

колькасцю войнаў, рэвалюцый... Таму мне падалося немажлівым стварыць танцавальныя нумары, якія проста адлюсткуюць гумар і музычную чароўнасць кампазітара...". І ён паставіў "шэсць, відэавочна, бессэнсоўных актаў, якія яўна ігнаруюць наваколле", і ў гэтым ёсць глыбокі падтэкст...

Грузінскім артыстам наладзілі авацыю. Ім уручылі кветкі ад Пасольства Грузіі ў нашай краіне і ад Міністэрства культуры Беларусі. Мастацкі кіраўнік трупы — народная артыстка Расіі і Грузіі, сусветная мега-зорка

Ніна Ананіяшвілі (у ліку лепшых танцоўшчыц Вялікага тэатра Расіі ўсіх часоў, супрацоўнічала з усімі знакамітымі балетнымі калектывамі Еўропы і Паўночнай Амерыкі, 15 гадоў была прыма-балерынай Амерыканскага балетнага тэатра) — ад усяго сэрца павітала публіку, адзначыўшы, што гэты вечар — падарунак беларускім глядачам да Дня Незалежнасці і пачатак плённых творчых адносін двух тэатраў.

Лана ІВАНОВА

На здымку: сцэна са спектакля "Шэсць танцаў".

Повязі

Першая міжнародная творчая сустрэча "Мы разам!" адбылася ў сталіцы на базе Дзіцячай музычнай школы № 19. Арганізавалі і падтрымалі гэтую акцыю ўпраўленне культуры Мінгарвыканкама, Беларускі Саюз музычных дзеячаў, Беларуская асацыяцыя духавых аркестраў і ансамбляў, Жаночы клуб г. Мінска. Удзельнікамі былі творчыя калектывы музычных школ і спецыялізаваных навучальных устаноў, у якіх навучаюцца дзеці з парушэннямі зроку, — з Санкт-Пецярбурга, Курска, Мінска, Гродна, Маладзечна, Жабінкі.

Галоўнай мэтай новага міжнароднага праекта з'яўляецца спрыянне працэсу рэабілітацыі і сацыяльнай адаптацыі дзіцяці-інвалідаў сродкамі мастацтва. Акцыя "Мы разам!" была накіраваная таксама на тое, каб прыцягнуць грамадства, дзяржаўныя арганізацыі і камерцыйныя структуры да больш поўнага вырашэння праблем людзей з абмежаванымі магчымасцямі і аказання ім неабходнай дапамогі,

Мы — разам!



пашырыць кантакты дзіцяці-інвалідаў са сваімі ровеснікамі, павысіць узровень прафесійнага майстэрства педагогаў, якія самааддана працуюць з такімі дзецьмі.

Адбыліся цікавыя канцэртныя выступленні ўдзельнікаў Першай міжнароднай сустрэчы "Мы разам!" у Малой канцэртнай зале імя Р. Шырмы Белдзяржфілармоніі, праваслаўным прыходзе ў гонар Іконы Маці Божай "Усіх

тужлівых радасць", Доме міласэрнасці, канцэртнай зале Дзіцячай музычнай школы № 19. Акрамя гэтага, прайшоў метадычны семінар для выкладчыкаў, які быў прысвечаны пытанню і праблемам музычнай адукацыі дзіцяці з парушэннямі зроку. Ва ўдзельніках семінара асабліва інтарэс выклікалі майстар-класы выкладчыкаў В. Навумавай і С. Галімавай з Санкт-Пецярбурга, М. Дорасевай

і А. Якаўлевай з Мінска, дырэктара Курскага музычнага каледжа сляпых С. Папкова. З цікавасцю быў успрыняты даклад кандыдата мастацтвазнаўства, члена міжнароднай арганізацыі мастацтвазнаўцаў па праблемах развіцця духовага мастацтва ІГЕВ, прафесара кафедры духовай музыкі БДУ культуры і мастацтваў А. Карацеева пра сацыякультурную рэабілітацыю і формы мастацка-творчай адаптацыі інвалідаў па зроку сродкамі духовага, эстраднага і джазавага мастацтва, а таксама даклад загадчыка аддзела сацыяльнай рэабілітацыі Дома міласэрнасці І. Тарасік пра духоўна-маральную рэабілітацыю іншадараных дзіцяці, іншыя выступленні.

Вольгарт правядзення Першай міжнароднай творчай сустрэчы "Мы разам!" засведчыў неабходнасць ажыццяўлення такіх мерапрыемстваў. Яны дазваляюць аб'яднацца для агульнай справы неаб'якавым людзям, якія праз далучэнне інвалідаў па зроку да музычнага мастацтва змогуць зрабіць наш свет, свет "умоўна здаровых" людзей, больш добрым і міласэрным.

Алена МАСЛАВА,
член Беларускага саюза музычных дзеячаў

Фота Марыны Дорасевай

3-пад пяра

У межах грамадска-культурнай акцыі "Беларусь — гэта мы!" у Хойнікі прыехалі артысты Беларускага дзяржаўнага ансамбля народнай музыкі "Свята". На сустрэчу з імі ў Гарадскі цэнтр культуры і спорту "Меліяратар" і ў Барысаўшчанскі сельскі Дом культуры прыйшло нямала глядачоў. "За час дзейнасці нашага калектыву, які быў створаны ў 1984 годзе пры Беларускай дзяржаўнай філармоніі, — расказвае яго мастацкі кіраўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Кашгаллапаў, — мы далі больш як 4000 канцэртаў у нашай краіне і далёка за яе межамі. Пабывалі амаль на ўсіх кантынентах планеты, акрамя Аўстраліі. Але такога шчырага глядацкага прыёму, як у маленькіх райцэнтрах і вёсках нашай рэспублікі, такога захаплення народнай творчасцю нідзе не давялося адчуваць..." У час канцэрта прагучала песня з хойніцкімі каранямі "Калі каліна не цвіла" — яна была запісаная ў вёсцы Глінішча, на радзіме нашага славутага земляка Івана Мележа.

Клаўдзія БОСАК

Купальскі вечар адбыўся нядаўна ў Беларускай дзяржаўнай музеі народнай архітэктуры і побыту. Яго наведвальнікі сталі ўдзельнікамі старажытнага паганскага свята. Заўжды яго святкавалі ў самую кароткую летнюю ноч: збіралі лекавыя травы, варажылі, шукалі кветку-папараць. У свяце прынялі ўдзел народныя вакальныя групы "Суквецце" і "Вясёлка" (г. Вілейка), народная жартоўна-фальклорная група "Цешча" (пас. Ратамка), народны ансамбль "Асалода" (г. Барысаў).

Ларыса САЛОДКІНА

Роўна год таму ў Гродне быў створаны эксперыментальны тэатр-студыя "Бачонак" — назва вытворная ад прозвішча заснавальніка творчага калектыву і галоўнага рэжысёра Сяргея Бачкова. За гэты час пастаўлены чатыры спектаклі: трагедыя "Друтая смерць Жанні Д'Арк" па п'есе балгарскага драматурга Стэфана Цанева, жарт-калоб "Жаніцьба — справа мудрая" па Аляксандру Астроўскаму, а два наступныя — па п'есах Васіля Ткачова "Пераправа на Казанціп" і "Веласіпед". Як прызнаўся Сяргей Бачкоў, гэтага беларускага драматурга ён адкрыў для сябе ў інтэрнеце і плануе абавязкова звяртацца да ягонай творчасці ў будучым. Сёння ў тэатры-студыі 18 актэраў. Паспелі ўжо заваяваць сімпатыю ў глядачоў Віктар Васілеўскі, Аляксандр Лабко, Марыя Арабей, Таццяна Вежнавец, Таццяна Войшнік, Ірына Адынец, Аляксандр Цыдзік і іншыя.

Сяргей ДАНИЛАЎ

У кіназале Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адбылося адкрыццё кінапраграмы "Я очень многим связан с Минском, с Белоруссией...", прысвечанай памяці Уладзіміра Высоцкага. Праграма арганізавана пры супрацоўніцтве з Нацыянальнай кінастудыяй "Беларусьфільм", з Мінскім гарадскім камітэтам БРСМ і Мінскім гарадскім кінаклубам У.С. Высоцкага. 25 ліпеня спаўняецца 30 гадоў з таго дня, як не стала вядомага паэта і актэра. З кінастудыяй "Беларусьфільм" Высоцкі супрацоўнічаў 15 гадоў: з 1965-га і да канца свайго хуткаплыннага жыцця. За гэты час ім было напісана для беларускага кіно больш як 20 песень, асноўная частка якіх стала спадчынай савецкай і сусветнай культуры. У межах праграмы прайшлі паказы фільмаў "Я родом из детства", «Война под крышами», а 21 і 28 ліпеня будуць паказаны кінакарціны «Сыновья уходят в бой» і "Точка отсчёта".

Ганна БАСОРЫНА

Вавілон, які будавалі супольна

— **Раман Сцяпанавіч, што там, за акіянам, ведаюць пра нас, пра Беларусь? Якія беларускія кнігі або кнігі пра нашу краіну ёсць у фондах Бібліятэкі Кангрэса ЗША?**

— Радуе ўжо тое, што жадаюць пра нас ведаць. А што да самой Бібліятэкі Кангрэса, то нашы сувязі — адны з самых даўніх. Нацыянальная бібліятэка Беларусі, тады яшчэ Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, пачала супрацоўніцтва з Бібліятэкай Кангрэса ў 1925 года.

— **Гэта ж амаль стагоддзе, а калі больш дакладна, то восемдзесят пяць гадоў нашаму партнёрству...**

— Амерыка — своеасаблівая краіна, адпаведна і функцыі Нацыянальнай бібліятэкі можна сказаць, крыху больш асаблівыя, чым у іншых народаў. Амерыка — краіна эмігрантаў, Вавілон, які будуюць людзі з усяго свету. І адпаведна, кожны з іх хоча ведаць пра сваю радзіму, што там адбываецца. А з другога боку, і амерыканская дзяржава хоча ведаць, што адбываецца ў розных краінах, як можна наладжваць з імі стасункі — палітычныя, эканамічныя, культурныя. Невыпадкова мяне сустрэла небагаля калекцыя беларускіх кніг. Хаця мы ехалі з асноўнай місіяй — падараваць кнігі пра сучасную Беларусь.

— **Была нейкая кніга, якая вас здзівіла?**

— Здзівіла кніга, якая выдана ў 1860-м у Санкт-Пецярбургу, — "Словарь белорусского наречия". Сама па сабе кніга рэдкая. І яна цікавая яшчэ і тым, што абвясціла ўстойлівае меркаванне. Вядома, што беларуская мова ў расійскай імперыі лічылася адным з дыялектаў расійскай. А вось выдадзеныя такія слоўнікі сведчыць пра тое, што неаднолькава ўсе філолагі лічылі і прызнавалі за беларускай мовай права на існаванне і нават у тыя гады яна даследавалася.

Як ужо паведамлялася ў "ЛіМе", наша краіна распачала новы праект «Беларусь сёння», у рамках якога штогод у пяць буйнейшых бібліятэк свету будуць перадавацца каля ста лепшых беларускіх выданняў. Менавіта тых, якія ўсебакова адлюстроўваюць сацыяльна-эканамічнае і палітычнае жыццё краіны, яе шматвяковую гісторыю і культуру. Пры канцы чэрвеня дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман МАТУЛЬСКИ прэзентаваў праект у Бібліятэцы Кангрэса ЗША, дзе праходзіла пасяджэнне Сусветнай лічбавай бібліятэкі. Тэндэнцыя апошняга часу: бібліятэкары аб'ядноўваюцца, ствараючы агульную культурную і інфармацыйную прастору. Сёння Раман Сцяпанавіч дзеліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання адной са старэйшых бібліятэк свету.

А ў цэлым было прыемна ўбачыць, што нашы асноўныя энцыклапедычныя, даведачныя выданні ў бібліятэцы ёсць. У гэтым і наша заслуга немалая. Таму што заўсёды ў рамках кнігаабмену стараемся фарміраваць у нашых партнёраў адэкватнае ўяўленне пра Беларусь. Ёсць у тым ліку нашы сучасныя перыядычныя выданні.

— **"Сучасная Беларусь" — новы міжнародны партнёрскі праект 2010 года...**

— Так, Бібліятэка Кангрэса дала магчымасць для існавання такога беларускага праекта. Ёсць такая мода — ківаць на мас-медыя, што яны не заўсёды аб'ектыўныя. Таму была спроба прадставіць самыя розныя крыніцы. Мы ведаем, што беларуская кнігі, беларуская паліграфія — дастойныя, і кніга ў нас робіцца на міжнародным ўзроўні. Мы, сапраўды, мала ведаем адзін пра аднаго. Калі нам падаецца, што мы шмат ведаем пра Амерыку — гэта таксама няпраўда. Таму што на бытавым узроўні мы ведаем Амерыку галівудскую, якая існуе віртуальна, і не мае адносінаў да Амерыкі рэальнай.

— **Сярэдні амерыканец любіць чытаць кнігі, як вам падаецца?**

— Ведаецца, мне падаецца, што гэтае пытанне слушнае і пра сярэдняга беларуса. Але

шпацыруючы па Вашынгтоне, я бачыў шмат кнігарняў. А Амерыка — краіна бізнесу. І калі гэтыя крамы існуюць, значыць, кнігі купляюць і чытаюць. Я прысутнічаў на канферэнцыі амерыканскай бібліятэчнай асацыяцыі. Звярнуў увагу на кантэйнеры, скрыні як з-пад тэлевізараў, якія бібліятэкары тут жа арганізавана з поштай адпраўлялі сабе

граматнага амерыканца, які нічога не чытае і не бачыць, не зусім дакладны. Амерыканскае грамадства, як і любое іншае, неаднароднае, там існуюць самыя розныя сацыяльныя групы, ёсць і тыя, якія ўвогуле акрамя этыкетак на бутэльках нічога не чытаюць.

— **Раскажыце крыху больш пра саму бібліятэку. Нават той факт, што ў ёй каля**

Ва ўмовах, калі ў Расійскай імперыі беларуская мова не лічылася за мову, у Санкт-Пецярбургу быў выдадзены "Словарь белорусского наречия" (1860 год).

ва ўстановы. Зразумела, гэта былі бібліятэкары невялічкіх бібліятэк. Але зноў жа факт гаворыць пра тое, што кнігі запатрабава.

Наведваў Бібліятэку Кангрэса ЗША і экскурсійна-прафесійным поглядам заўважыў: залы бібліятэкі запоўнены наведвальнікамі, якія чытаюць менавіта кнігі. Таму што могуць падумаць, што некага больш цікавіць электронная версія. Не, шмат людзей чытаюць кнігі!

Была магчымасць у час паездкі і сустрэцца са шматлікімі людзьмі, дыпламатамі, бізнесменамі, дарогі якіх так ці інакш перасякаліся з бібліятэкай. Таму вобраз не зусім

150 мільёнаў адзінак захоўвання, уражвае. Гэта разоў у пяцнаццаць больш, чым у нашай нацыянальнай. Нават уявіць складана...

— Бібліятэка Кангрэса США — як і сама Амерыка, яе люстэрка. Асноўны будынак, будынак Джэферсана знаходзіцца непасрэдна побач з Кангрэсам. А сам Вашынгтон — горад-сімвал, у ім усё сімвалічна, кожная пабудова мае сваё вызначанае месца пад сонцам, сваё прызначэнне. І тое, што Нацыянальная бібліятэка знаходзіцца ў гэтым крыжы сімвалічных будынкаў, само па сабе добры знак. Будынак таксама ўзводзіўся спецыяльна для бібліятэкі,

ён выдатнейшай архітэктурой. Галоўная зала, парадная частка аформлена як лепшыя саборы. Таму гэта выклікае гонар за бібліятэку і ўсю бібліятэчную справу. Сваім патэнцыялам Бібліятэка Кангрэса пераўзыходзіць шмат якіх бібліятэкі Еўропы. Але любая бібліятэка — гэта перш за ўсё адлюстраванне часу. Нельга займаць грошы, і за год стварыць Нацыянальную бібліятэку. Ці лепшую бібліятэку ў свеце. Гэта немагчыма! Каб стварыць бібліятэку, пагрэбны нават не дзесяцігоддзі, а стагоддзі. Дык вось Бібліятэка Кангрэса ЗША сабрала велізарныя калекцыі амаль з усяго свету.

Але ж яна была заснавана ў 1800 годзе, калі прэзідэнт ЗША Джон Адамс падпісаў указ аб перанясенні сталіцы з Філадэльфіі ў Вашынгтон. Лішне нагадаць, што Амерыка — англамоўная краіна, ды і англійская мова — адна з вядучых у свеце, а ў фондах бібліятэкі — толькі 40 працэнтаў выданняў на англійскай мове! Астатнія — на іншых, у тым ліку і беларускай. І гэта ўражвае.

— **Вы знаходзіліся ў асяроддзі бібліятэкараў-прафесіяналаў усяго свету. Чым жыве цяпер бібліятэчная супольнасць, чым заклапочана?**

— Бібліятэкі свету жывуць агульнымі праблемамі. У кожнага ёсць свае баячкі і радасці, і тая сустрэча, якая была, прысвечаная праблемам фарміравання сусветнай электроннай бібліятэкі. Вось мы селі, каля сотні чалавек: тут і Еўропа, і Афрыка, і Індыя, Японія, Кітай, Бліжні і Дальні Усход, Поўнач — усе краіны знаходзяцца на розных тэхналагічных узроўнях, ва ўсіх розныя фінансавыя магчымасці. Але пытанні падобныя. І хоць размова ідзе пра іншыя тэхналагічныя магчымасці, традыцыйная кніга яшчэ доўга будзе жыць. Менавіта яна захоўваецца праз стагоддзі. І ўсе заклапочаныя тым, каб яна яшчэ доўга была сродкам людзей.

Ірына ТУЛУПАВА

На здымку: Раман Матульскі.
Фота Віктара Кавалёва



— Я скончыла Беларускі дзяржаўны педуніверсітэт імя Максіма Танка, пасля магістратуры працавала ў школе, выкладала беларускую мову і сусветную мастацкую культуру. Калі ж СМК як прадмет адмянілі, уладкавалася ў бібліятэку імя Якуба Коласа, другую па памеры пазіцыю Мінскай гарадской бібліятэкі імя Янкі Купалы. Працую ў чытальнай зале і акрамя працы з кнігамі маю шмат тэхнічнай працы: раздрукоўкі, пошук літаратуры па пэўнай тэме. Гэтая разнастайнасць мне вельмі падабаецца. Здаецца, тут я знайшла сапраўды сваё месца...

Нечаканая перамога

Конкурс "Бібліятэкар Мінска-2010" стаў сапраўдным святам для супрацоўнікаў бібліятэк. Як зазначалі арганізатары мерапрыемства, мэтай было не толькі вызначэнне пераможцы, а і папулярызацыя сучасных бібліятэк, павышэнне аўтарытэта бібліятэкара. Пераможцам конкурсу стала Наталля Нікіціна, супрацоўніца Мінскай гарадской бібліятэкі № 7 імя Якуба Коласа, якая і адказала на пытанні "ЛіМа".

— **На конкурсе вы распавялі пра праект кніжнага свята, якое мелася адбыцца 3 ліпеня. Ці здзейснілася ваша задумка?**

— Так, мы з калегамі правялі гэта мерапрыемства ў парку імя Грэкавай: наведвальнікі мелі магчымасць на вольным паветры пагартыць бібліятэчныя кнігі, прыняць удзел у віктарыне па гісторыі Мінска. З дапамогай адміністрацыі мы ўжо некалькі гадоў далучаемся да арганізацыі святкавання Дня Незалежнасці.

— **Якія іншыя акцыі праводзіць бібліятэка імя Якуба Коласа дзеля таго, каб прывабіць чытача?**

— Мы часта запрашаем пісьменнікаў, паэтаў, ветэранаў, ладзім канцэрты. Нядаўна адбылася сустрэча з супрацоўнікамі рэдакцыі дзіцячага часопіса "Рюкзачок". Мы заўсёды рады сустрэцца з людзьмі, нам ніколі не сорамна перада выступоўцамі за паўпустую залу — наведвальнікаў шмат.

— **Ці задаволены вы колькасцю сваіх чытачоў?**

— Ведаецца, кожны дзень ад розніваецца ад папярэдняга.

Сёння ціха, а назаўтра стаіць чарга. Наогул людзей хапае, асабліва прыемна, калі прыходзіць сем'я: адны ў адну залу, другія ў іншую, пасля сустрэчкі...

Жанчыны, што працуюць разам са мной, — вясёлыя, з пацудам гумару. Мне вельмі добра ў калектыве.

— **Што асабіста вам прынёс удзел у конкурсе?**

— Станоўчыя эмоцыі, пазітыўны настрой. Перамога была нечаканай, але прыемнай, і ўспаміны аб ёй працягваюць падштурхоўваць да актыўнай працы, новых знаходак, уласнага развіцця.

— **Якія пажаданні пакінеце мінскім бібліятэкарам?**

— Па-першае, здароўя, па-другое, здольнасці пакідаць праблемы дома і прыходзіць на працу з добрым настроем. Зразумела ж, паболей чытачоў!

Гутарыла
Алеся ЛАПШКАЯ

На здымку: пераможца конкурсу Наталля Нікіціна.

«Шчыра вас вітаю, як радню»



Літаратурна-музычная вечарына пад такой назвай прайшла ў Мядзелі. Падрыхтавалі яе работнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі на чале з дырэктарам Л. Несцяровіч. А прысвечана вечарына была творчасці паэта, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Станіслава Валодзькі. Нарadzіўся ён на Астравеччыне ў вёсцы Падольцы, якая ў той час уваходзіла ў склад Свірскага раёна. І хоць жыве цяпер Станіслаў Віктаравіч у Даўгаўпілсе, да гэтага часу не парывае сувязей з землякамі.

На рахунку С. Валодзькі нямала выдадзеных кніг, дзе тэма роднага краю, якому ён шчыра аддае свой змыны паклон — бадай, адна з галоўных. З ахвотай піша і для дзяцей, у тым ліку і казкі складае. На словы Валодзькі беларускімі кампазітарамі напісана нямала песень. Шмат іх (як на патрыятычную тэму, так і лірычных, жартоўных) прагучала са сценаў гарадскога Дома культуры ў выкананні самадзейных артыстаў з Даўгаўпілса і Браслава. А выхаванцы Дома дзіцячай творчасці падрыхтавалі інсцэніроўку адной з казак.

Кажуць, калі маем хлеб, трэба, каб было і да хлеба. І без духоўнага скарба тут не абыходзіцца. Трымацца сваіх каранёў, не здраджваць той зямлі, дзе нарадзіўся і вырас, жыць яе клопатамі і радасцямі — крэда любога сумленнага чалавека. А як для творцы — дык яшчэ і нястомна апяваць свой край, каб данесці да нашчадкаў нашы справы, спадзяванні і мары. Бо ўсе мы, сапраўды, павінны быць як радня.

Аляксандр БЫКАЎ

На здымку: выступае паэт Станіслаў Валодзькі.

Фота аўтара

У Інтэрнеце прачытаў, што пры ўрочэнні пашпартаў моладзі старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік віншаваў паўналетніх на роднай мове і жадаў добрай дарогі ў будучыню. У газеце надрукавалі: кіраўнік упраўлення адукацыі гарвыканкама Сяргей Казлоў па магчымасці папулярызуе адкрыццё беларускіх класаў у школе, заклікае бацькоў больш падаваць заяў, каб іх дзеці ішлі ў першы клас і вучыліся па-беларуску. Магілёў аб'явіў наступныя тры гады Гадамі беларускай мовы. "Нездарма", — падумалася мне.

А мова родная найперш

— Сапраўды, і ў вобласці, і ў горадзе надаецца вялікая ўвага адраджэнню і падтрымцы беларускай мовы і культуры, — расказвае Антаніна Шаркова, начальнік аддзела культуры Магілёўскага гарвыканкама. — Што б мы ні праводзілі, якую б імпрэзу не наладжвалі, кіруемся адным прынцыпам — мова родная найперш.

Антаніна Паўлаўна родам са Шклоўшчыны, з таго краю, дзе і па сёння жывуць традыцыйныя песеннага майстэрства, культуры. Вырасла на вёсцы, да таго ж вельмі любіць чытаць.

— З дзяцінства я ўвабрала ў сябе водар беларушчыны, праз бацькоў і бабулю нарадзілася любоў да свайго краю. Для мяне не было розніцы, на якой мове напісана кніга: на рускай ці беларускай, абы была цікавай, — гаворыць Антаніна Паўлаўна. — А потым ужо зразумела: беларускіх пісьменнікаў трэба чытаць у арыгінале, — толькі тады адчуеш усю асааду і смак мілагучнай і ласкавай нашай мовы, пры перакладзе на рускую мову губляецца яе водар і прысмак. Я гэта зразумела, калі прачытала і параўнала творы Шамякіна і Брыля, Караткевіча і Мележа.

Прыяду такі прыклад. Ездзілі некалькі гадоў таму ў горад-пабрацім Керч. Далі мне слова для віншавання. Я падумала, што сказаць яго трэба толькі на роднай мове. Гаварыла па-беларуску, і была вельмі здзіўлена, калі мяне папрасілі паўтарыць вымаўлення словы, бо вельмі ўжо ім спадабалася гучанне нашай мовы. Які я тады адчувала гонар за сваю Радзіму, за мову, — не перадаць!

— Антаніна Паўлаўна, а як у сям'і пачуваецца мова?

— Натуральна і звыкла. Больш таго, мая ўнучка Марыя, прыходзячы з дзіцячага садка, расказвае мне па-беларуску і чытае вершык: "Дзве шчочкі ружовыя, белая хустачка, — цяпер я ўжо ведаю: я — беларусачка!". Як мне прыемна і ўсцешна гэта чуць, я абдымаю і цалую яе, кажу: "Ах ты, мая беларусачка!".

Мы стараемся ва ўсіх садках горада праводзіць выхавальную работу такім чынам, каб дзіця, пачынаючы свой шлях у жыццё, з годнасцю і гонарам шчыра вымаўляла: "Я — беларус" ці "Я — беларусачка!". У дзяцей тады нараджаецца гонар за сваю Радзіму, за бацькоў, бо яны пачынаюць разумець, што яны грамадзяне сваёй Краіны. Але ж лічу, што нікога не трэба прымушаць. Каб пачаць размаўляць па-беларуску, трэба напачатку пачуць і адчуць нашу мову сэрцам.

А якія раней былі вечарыны на прыдзе ці з нейкай святочнай нагоды! Не, не тыя, што з гарэлкай і пустой балбатнёй, а тыя, калі ўсе людзі, седзячы за сталом, толькі памачыўшы вусны, дакрануўшыся толькі да той чаркі, распачынаюць песню. Спачатку яна ліецца як бы нясмела, бы крынічка першага ўздыху, а потым, набраўшыся сілы і моцы, вырываецца вонкі, — і гучыць на ўсю моц, дэманструючы характэрна і наш характар, нясе да нябёсаў нашыя радасці і боль, узнёслася і задуменасць, б'юць нашых сэрцаў і пяшчоту душаў...

У нас, у вёсцы, здаецца, спявалі ўсе — ад малечы да людзей сталага веку. Мой дзед дык казаў так: "Кожная спетая песня жыццё на дзень прадоўжвае". І таму, мусіць, спявалі людзі штодня, на радзінах і хрэсьбінах, на дажынках і зажынках, спявалі проста так, пад настрой і без настрою. Песня і вяртала той настрой...

Але калі я вам буду расказваць праз ружовую прызму астатніх факты, то гэта будзе няпраўдай. На жаль, мы сутыкаемся і з процілеглымі бакамі жыцця, якія нельга аднесці да поспехаў, зусім наадварот. Прыяду такі факт. Была спроба, раней яшчэ, адкрыць беларускую гімназію. Акурат тады мая дачка Таццяна ішла ў першы клас. І выявілася, што дома, на вялікі жаль і сорам, мы не змаглі ёй дапамагчы асвойваць урокі на беларускай мове. У наш час, як вучыліся ў пачатковых класах, метады былі зусім іншыя, больш працэсійныя. Мы разгубіліся і не ведалі, што рабіць. Так і ў астатніх сем'ях. Рашалі-раіліся паміж сабой бацькі першакласнікаў і не знайшлі нічога лепшага, як адмовіцца ад беларускага класа, перайсці ў паралельны, з рускай мовай навучання.

Спынілася ўсё на ўзроўні пачатковых класаў. А калі гаварыць пра старэйшыя, дзе вывучаліся фізіка і хімія, матэматыка і алгебра, то, мусіць, і самі выкладчыкі не валодалі тэрмінамі — тыя прадметы ім выкладалі ў ВНУ на рускай мове. Так яно ўсё і заглохла, не паспееўшы набыць цвёрды грунт ці апырыцца для прадоўжэння навучання на роднай мове...

— Акуль у вашай душы гэтулькі песеннага настрою, імкненне да характэрна, да народнай песні?



Антаніна Паўлаўна ўсміхаецца, уздымае, зазіраючы, мусіць, у той далёкі час, на момант задумваецца.

— Ведаецца, спявала я з дзяцінства. Маці казала, што спяваць я пачала ў калысцы. У школе спявала, у хоры і асобна. Калі ў школе стварыўся першы вакальна-інструментальны ансамбль, то мяне абралі салісткай. А дырэктар шклоўскай сярэдняй школы № 4 Анатоль Акулаў на адным з бацькоўскіх сходаў, звярнуўся да маёй маці, прапанаваў: "Раіса Ціханавіч, ваша дачка з яе талентам спявачкі неабходна паступаць у інстытут культуры". А такія навучальныя ўстановы на той час былі ў Ленінградзе і ў Маскве. Маці далёка адпуская мяне не хацела... На маё шчасце, на наступны год у Мінску адкрыўся інстытут культуры, куды я і паступіла.

Павінна сказаць і вось яшчэ што. Пляменнік маёй бабулі, у якой я правяла ўсё маё дзяцінства, Анатоль, быў выдатным гарманістам. Што адметна, усе хлопцы і мужчыны ігралі на гармоніках, як і ўсе дзяўчаты і жанчыны былі адметныя спявачкі. Вёсачка Засценкі — невялікая, дзевяць двароў, але з кожнага двара, быццам з вялікага асяродка культуры, даносіліся спевы і пераборы гармоніка. Такага вы нідзе не



сустрэнеце, гэта унікальная з'ява народнай культуры, песеннай душы народа. А праздэд мой Павел Бедушэўскі дык і ўвогуле вырабляў такія унікальныя скрыпкі, што не горш за Страдывары, а якія цымбалы вышгуюваў! Іграюць на іх у вёсцы, а чываць, мусіць, у Магілёве і Мінску! Адмысловы быў майстра, таленавіты і творчы! Сам іграў на цымбалах, на скрыпцы, на гармоніку. Дык і сыноў знаходзіцца сядо іх, разам з імі спяваць, запамінаючы шмат тых песень, якіх я да гэтага не ведала. І як тое мне спатрэбілася, калі я вучылася ў інстытуце!

І калі потым збіраліся ўсе сямейнікі ў адзін гурт падчас нейкага свята, то гэта быў такі фэст, такое відовішча, такі народны унікальны хор, што з Мінска прыязджалі і дзівіліся такой з'яве.

І вось той Анатоль, бабулін пляменнік, заўсёды прыходзіў у бабуліну хату, ці сядзеў на прызьбе, — і без слоў мог граць гадзіну, дзве, пачь... І танчылі там жа, у двары бабулі! Ніколі не забуду тыя вечары, тыю радасць, якая ахоплівала маё сэрца! "Стаяць вербы каля грэблі", "Ой, мароз, мароз", "Рабіна", "Ой, у лузе"... Ды не пералічыць усіх песень, што мы спявалі. А помнілі, што кожная новая песня дорыць месяц жыцця... А бабуля — дык увогуле энцыклапедыя народных песень — абрадавых, вясельных, радзінных, жніўных... Толькі з яе песень можна было выдаваць некалькі тамоў, памяць у яе была незвычайная!

Любоў да народнага, лічу, на генным узроўні. Удзячна лёсу, што нарадзілася ў такім краі, танаруся, што я магу ўсклікнуць, як мая ўнучка: "Я — беларуска!". Я магу дзень і ноч глядзець конкурсы нашых мастацкіх калектываў, радуся за кожны поспех, за кожную прыгожую песню. А ў душы... А ў душы птушай лячу на тую сцэну, стала б сядо іх, заспявала б сядо, тую, што перадала мне бабуля, песню, ды не магу тое зрабіць — толькі на нейкіх вясельных застольях і адводжу душу.

...У заключэнне нашай гутаркі Антаніна Шаркова мне паказала план мерапрыемстваў аддзела культуры па папулярызацыі беларускай мовы і культуры на тры гады. І ўсе мерапрыемствы прысвечаны галоўнаму — пашырэнню і ўжыванню яе ва ўсіх сферах бібліятэчнай і клубнай дзейнасці. Вядзецца на беларускай мове справядства, выступленні на вытворчых нарадах, семінарах, масавых мерапрыемствах.

Звяртаюць на сябе ўвагу цыклы мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы "Жыві, наша мова!", Дню беларускага пісьменства "Вяртанне да вясцоўкаў". А падчас анкетавання ўключаюцца пытанні: "Ці чытаеце вы беларускую літаратуру?", "Падлетак, ці чытаеш ты кнігі беларускіх пісьменнікаў і ці размаўляеш на роднай мове?".

— Пра нашу дзейнасць можна расказваць і расказваць, — падсумоўвае вынікі нашай размовы Антаніна Шаркова, — і мы кіруемся галоўным прынцыпам: што б мы ні праводзілі, на чым бы ні сканцэнтравалі нашу ўвагу, лічым: мова родная ва ўсім — найперш.

Анатоль БАРОЎСКІ

Між іншым

Бяда, як пірагі пачне пячы шавец...

Гэты крылаты выраз з байкі І. А. Крылова неаднойчы прыходзіў на думку, калі я чытаў артыкул Івана Осіпава "3 роднай гаворкі", змешчаны ў часопісе "Малодосць" (2010, № 3, с. 127 — 130). Напачатку аўтар піша, як ён "на летніх вакацыях сабраў свой інвентар (сшытак, аловак) і пайшоў "шпацыраваць" па вёсцы, запісваючы ўсё, што трапляла ў вуха". Нідзе, аднак, не сказана, якая ж гэта вёска і ў якім раёне Беларусі адбываецца дзея. Мусіць, усё, "што трапляла ў вуха", а пасля і ў сшытак, праз нейкі час, як ні дзіўна, апублікавалі ў часопісе.

У шматлікіх ранейшых падборках з дыялектнымі словамі, фразеалагізмамі, прыказкамі, змешчаных на старонках "Польмя", "Роднага слова" або ў тэматычных зборніках, падаваліся толькі такія моўныя адзінкі, якія ў мінулым не апісваліся ні ў нарматыўных слоўніках беларускай літаратурнай мовы, ні ў дыялектных даведніках, ні ў іншых асобных публікацыях. Аўтары такіх падбораў, перш чым уключыць у яе (падборку) выяўленую імі моўную адзінку, звярталіся (толькі так і трэба!) да ўсіх слоўнікаў, каб пераканацца, ці не адкрываюць яны ўжо адкрытае, і апісвалі гэтую адзінку ў адпаведнасці з агульнапрынятай лексікаграфічнай практыкай.

Іван Осіпаў або знарок не зважае на гэта, або проста нічога не ведае пра такую ўстойлівую практыку і традыцыю. Ён піша: "Так і пачалася мая малая, але і вялікая справа — запісаць, даведацца, пачуць усё, што тычыцца роднай вёскі і наваколя".

У яго падборцы 57 запісаў (яны пранумараваныя). На жаль, я не знайшоў тут нічога новага і сумняваюся, што гэта — "вялікая справа". Тут толькі адны недарэчнасці, недакладнасці, нелагічнасці, "паўтарэнне пройдзенага".

Напрыклад, агульнавядомая прыказка "Адна бяда не ходзіць, другую за сабою водзіць" гаворыцца, калі чалавеку не шанцуе, калі непрыемнасці ідуць адна за адной. У падборцы І. Осіпава яна тлумачыцца словамі, значэнні якіх адсутнічаюць у сэнсвай структурцы гэтай прыказкі: "Ніколі не расслабіцца, бо па жыцці заўсёды ёсць нейкія праблемы. Сёння адна праблема (бяда), а заўтра будзе другая — так было заўсёды". Яшчэ адна, не менш вядомая прыказка "Адзін з сошкаю, сямёра з ложкаю" растлумачана так: "На адным газпадары іншыя трымаюцца". Але сапраўды яе сэнс такі: "Працуе адзін, а вынікамі яго працы кормяцца многія".

Усе пранумараваныя і вынесеныя ў загаловак сказы, словазлучэнні, словы аўтар суправаджае тымі ці іншымі паметаі: прыказка, прымаўка, выслоўе, параўнанне і г.д. Але наўрад ці ўсведамляе ён, якая розніца паміж гэтым паяннямі. Так, прыказка алегарычнага характару "Блізка локаць, ды не ўкусіш" мае ўстойлівую і ўзнаўляльную форму, але ў падборцы (№ 47) пададзена з паметаі "прымаўка" і ў форме "Хоць локаць блізка — але не ўкусіць". Многія іншыя прыказкі таксама пазначаны паметаі "прымаўка", да прыкладу: "Як трывога, тады да Бога" (№ 51). Хоць сэнс гэтай прыказкі, здаецца, зра-

зумелы кожнаму ("Да Бога звяртаюцца найчасцей у няшчасці"), але складальнік дае волю фантазіі: "Самі нічога не могуць зрабіць, а ходзяць заўсёды за дапамогай — як маленькія дзеці".

Паметаі "прымаўка" надзелены і шмат якія простыя ці складаныя сказы, у якіх няма нічога, характэрнага для прыказак ці прымавак. Або калі ў выказванні сустракаюцца фразеалагізмы (скажам: *галаву дурыць каму, за плячамі не насіць што*), то гэта ўжо для аўтара падстава, каб вынесці ўвесь сказ у загаловак і пазначыць паметаі "прымаўка": "Папрыходзяць — галаву дураць бабе", "Граматы за плячамі не насіць".

У нашай мове ёсць слова "анігадкі", яно фіксуецца ў даведніках як двухзначнае прыслоўе: 1) сэнсава адпавядае выразу "хоць бы што", 2) спакойна. Аўтар жа, відаць, неадчуўшы, запісаў ад суразмоўніка гэта прыслоўе з памылкай — *негадкі*, вынес у загаловак (№ 29), надзіліў паметаі "выслоўе" і прыдумаў два значэнні: 1) пад'еў, што сыты і гатовы ісці, ехаць ці добра працаваць; 2) апрагнуўся так, што гатовы хоць на Поўнач ісці (калі халоднае надвор'е).

Паметаі "выслоўе" пазначаны аж 26 выказванняў, "што трапілі ў вуха". Амаль усе яны — з клічнікам на канцы: "15. Ладненькага ўзяў! Высл. Пospex, добры выпадак. — А я сягоння ладненькага ўзяў! Воз грыбоў прывёз!" Або: "32. Ніхто нічога такога! Высл. Адкуль нам вядома? Няведама адкуль такое! — Так, яно тое даўно было, у нас у вёсцы ніхто нічога такога і расказаць не мог".

Гэтым неакрэсленым і расплыстым тэрмінам "выслоўе" прыкрываюцца дзясяткі сказаў, у якіх днём з агнём не знойдзеш нічога афарыстычнага, і звычайныя дзеясловы ў загадным ладзе ("Каўтані!", "Пагуляй!", "Цякай!"), і нават слова "бач", якое як форма загаднага ладу ад дзеяслова "бачыць" падаецца ў "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы" (т.1, с. 352) з двума значэннямі і адным адценнем.

Дарэчы, "Малодосць" змясціла артыкул І. Осіпава пад рубрыкай "Займальнае мовазнаўства". Але якое ж тут "мовазнаўства" і што ж тут "займальнага"? Думаецца, лагічна было б гэтае спалучэнне ўзяць у двукоссе як выдзяляльна-ацэначны знак для напаміну, што тут кожнае слова паасобку ўжыта не ў сваім звычайным значэнні, а ў іранічным сэнсе...

Іван ЛЕПЕШАЎ, прафесар ГрДУ імя Янкі Купалы

Абмеркаванне

Маё асабістае знаёмства з творчасцю Маргарыты Прохар пачалося з "Набліжэння". Менавіта такую назву атрымала кніга пісьменніцы, якая выйшла ў 2003 годзе.

Буду шчырай... Вялікага захаплення ад прозы маладой пісьменніцы я не атрымала. Фактычна ўсе гісторыі падаліся празмерна сентыментальнымі, многія — больш за тое! — недарэчна-слязлівымі. Сюжэты выглядалі размытымі, героі... нават не рамантычнымі, а хутчэй блазнаватымі. Яны бясконца філасофствавалі вакол банальнага і шараговага, бясконца пакутавалі ад няспраўджанага кахання, спаткання, расстання... Ды яшчэ ўся гэтая, набіўшая аскаміну, прыродная атрыбутыка... — штамп на штампе! Калі "неба", то абавязкова "падобнае да жытнёвых васількоў", калі "жаўранак", дык, вядома ж, "ранішні" і "над вясновым

полем", калі "сосны", то найнакш як "гонкія", а асенняе "лісце", безумоўна, "залатое"... Большасць твораў з той кніжкі нагадвала сачыненні школьніцы-выдатніцы, якая добрасумленна вывучыла паэтыку класічнай літаратуры і ўзяла на ўзбраенне выяўленчыя сродкі папярэдняга.

Пазней мне даводзілася чытаць творы Маргарыты Прохар у літаратурна-мастацкіх часопісах. Кожны раз, зразумела, уражанні былі адрознымі, але асноўныя мае "прэтэнзіі", якія выклікала колішняя знаёмства, заставаліся.

І вось у "Маладосці" (№ 3, 2010) надрукавана новая аповесць Маргарыты Прохар пад назвай "Восень у Вільнюсе"...

Л. А.



Варгасці

Пра такія рэчы звычайна кажуць, "захапіла з першай старонкі". На самай справе, літаральна некалькі абзацаў тэксту выклікалі хваляванне, якое заўжды ўзнікае, калі прадчуваеш, што цябе чакае неардынарная гісторыя. Нават прагартала наперад, каб высветліць "аб'ём" твора... Усяго 27 старонак. Шкада, што так мала. Ну, ды гэта нічога. Уражанне ад невялікага тэксту бывае, як вядома, больш яркім, чым ад якога-небудзь "эпічнага палатна".

Што "захапіла"? Найперш элегічная танальнасць аповеда, іранічна-інтрыгоўная "візітоўка" гераіні: "Такім чынам, — аб сабе, пра тое, чым жа я займаюся. Праўда, мая прафесія не меркавала ніякай рамонтны, пакуль не з'явіўся хтосьці, хто ўбачыў у ёй свой сэнс. Наогул, я займаюся тым, што знаходжу згубленыя рэчы, згубленыя коткі і сабакі. Гэта значыць, шукаю ўсё, што губляюць людзі. А губляюць яны бясконца. <...> Такая ў мяне праца. Часам — сумная, часам — смешная, часам шмат чаму вучыць мяне: бачыць дрэўзі, рабіць высновы са скурых фактаў і чужых слоў. І калі дарогу перабяжыць чорны кот, я, мусіць, буду адзіным чалавекам, хто ў гэты момант падумае: а можа, ён згубіўся?" Дый зачын аповесці, які падаўся амаль дэтэктыўным, гэтаксама захапіў. Ну, паглядзіце, хіба ж не дэтэктыўнай выглядае такая сітуацыя...

Да нашай самотнай гераіні прыходзіць незвычайны наведвальнік, які даручае ёй паехаць у Вільнюс і расшукаць "па фотаздымку" дзяўчыну. Расшукаць з адзінай мэтай — перадаць "злэны нататнік". Асоба наведвальніка — зусім натуральна ідэнтыфікуецца з вобразам якога-небудзь алігарха з "крымінальным мінулым": "...Дзелава чалавек, забяспечаны, калі меркаваць па адзенні і — больш — па спакойным уладным паглядзе. <...> Але, калі я глядзела на яго, у мяне ўзнікла падазраўне, што ён не адчуваў сувязі паміж сваім абліччам і сабой унутраным. Гэта дзіўнае пачуццё". Ды яшчэ на замоўленаю справу ён выдаткоўвае "стос грошай, якога хапіла б на паўгадавы адпачынак у Іспаніі, не тое што ў Вільнюсе". А як толькі наведвальнік адчуў, што можа атрымаць адмову, пачынае імгненна мімікрыраваць: "Ён паглядзеў на мяне — ацэньваючы, холадна. Цяпер гэта быў позірк толькі дзелавага чалавека. Кракадзіла, якому на зуб патрапіла мошкі". Зразумела, гераіня прыняла "заказ".

Асабліва ж цікавае ўзмацненне тым, што ў самой гераіні, як дазваляе зразумець аўтар, з Вільнюсам звязаны нейкія балючыя ўспаміны, асабістая гісторыя. Трэба заўважыць, што Маргарыта Прохар выключна дакладна перадала, як дзяўчына пераадольвае сябе, якія пачуцці перажывае, калі сыходзіць з цягніка і ступае ў горад... Быццам з вышкі збіраецца

скачыць: "Мусіць, гэтымі думкамі я імкнулася ўцячы ад таго, што можа зараз адбыцца ў маёй уласнай памяці, калі я ўбачу — так, зноў убачу гэты горад... На імгненне я заплосчыла вочы, рыхтуючыся да гэтай сустрэчы. Цікава, што змянілася тут за гэтыя некалькі гадоў? І ці гатовая я ўбачыць гэтыя змены? Секунда, другая, трэцяя... Што ж, як у дзяцінстве — на лік тры. І я адкрыла вочы".

Карацей кажучы, першыя старонкі твора проста паланілі. Дый вобразнасць падалася — не ў прыклад ранейшым творам — адмысловай, арыгінальнай, вытанчанай. Кранулі "купкі жоўтага лісця", што "былі падобныя да помнікаў восені", кранула сама восень, якая "спала, накрывшыся лісцем, і, відаць, ёй было халаднавата, таму яна яшчэ і яшчэ накрывала сябе лісцем"... Але менавіта парай першых старонак мае становіцца ўражанні і абмержаваліся. Тут пачаліся, тут і скончыліся...

Недахопы

Па меры чытання, па меры таго, як павялічвалася расчараванне, я міжволі шукала тыя словы, якімі змагу ахарактарызаваць пафас твора, яго апавядальную танальнасць. Спачатку пераконвала сябе, што аповесць можна назваць "элегічнай", "філасофскай", "рэфлексійнай"... Пазней, што... "медытатывнай"... Яшчэ пазней, што — "псіхадэлічнай". А ўрэшце прыйшла да высновы, што найбольш адэкватнымі вызначэннямі тут будуць "банальная" і "занадкая".

Па вялікім рахунку, увесь сюжэт твора — гэта пошук той загадкавай дзяўчыны з фотаздымка, блуканні па горадзе. Вуліцы, двары, будынкі... І паралельна гераіня згадвае сваё асабістае нядаўняе мінулае. Тыя ж вуліцы і двары, тыя ж будынкі з'яўляліся гэтаксама дэкарацыямі гісторыі яе кахання. Яна сама вызначае ўласныя дзеянні так: "Я шукаю чужое каханне, а ўспамінаю сваё". Лепш не скажам.

Усе ў аповесці няшчасныя. Усе самотныя. Усе кахаюць тых, хто кахае іншых...

А тая "загадкавая дзяўчына", дарэчы, знаходзіцца... Дакладней, яна і не гублялася... Проста яна "дэградвала", стала наркаманкай. Верагодна, ад непаздзенага кахання. Ну, а "дзелава чалавек", які даручыў нашай гераіні "знайсці" яе, меў на мэце зусім іншае... Ён (як гэта кранальна!) хацеў перажыць хвіліны былога шчасця: "Няўжо вы думаеце, што я наняў бы вас, калі б мне сапраўды трэба было знайсці

яе? Я наняў бы кучу дэтэктываў, я перавярнуў бы ўсё. Прычына ў іншым: я ўбачыў вас, вы вельмі падобныя да яе вонкава. І я хацеў, каб вы прайшлі яе мясцінамі ў гэтым горадзе, быццам яна — гэта вы. І яшчэ: мне здалася, што вы таксама кагосьці страцілі ў гэтым горадзе. <...> Я ішоў за вамі ўвесь гэты час. <...> Вы падобныя вонкава. Я глядзеў, куды яна кацілася. Я сам вырак сябе на пакуты. Як я жадаў вярнуцца ў той час, калі мы былі маладыя і ўсё толькі пачыналася! І тады я прыдумаў усё гэта. Таму я вас і наняў — прайсці замест яе і яе маладосці гэтымі вуліцамі..." Як па мне, у паводзінах персанажа ёсць, мякка кажучы, штосьці непрыстойнае... Ці не гэткую ж мэту пераследуюць аматары стрыптызу? Паглядзеце на чыёсьці "распрананне" і ўявіць... сваё, сябе побач з некім... Атрымаць, так бы мовіць, задавальненне, асаду...

Асабліва ўразіла, што пасля гэтых спавядальных маналагаў-дыялогаў "работадуць" і "дзяўчыны-вышукуючыцы", яны едуць у "невядомы рэстаранчык", з якім ні ў аднаго з іх не звязана ніякіх "ўспамінаў"... (Ну, каб не вярэдзіць свае спакутавання душы). Закусілі. Дзяўчына атрымала ганарар за праробленую працу. А пасля "кампаньёны" пагадзіліся, што каб адрабіцца ад душэўных мітрэнгаў, трэба пазбягаць наведвання Вільнюса, варта ездзіць адпачываць у... Афрыку. "Да сустрэчы вечнай вясной у Тунісе"... Такой была развітальная фраза шматпакутнага закаханага.

Асобна хачу сказаць пра стыль аповесці Маргарыты Прохар, пра мастацкую мову аўтара. У пачатку твора гераіня-апавядальніца прамаўляе: "Гарады і гісторыі... гісторыі і гарады... гісторыі гарадоў у гісторыі майго жыцця, гісторыі людзей і мая гісторыя ў гісторыі гарадоў. Вось як я магу забытаць, па сутнасці, пустымі словамі, гульнёй гэтых слоў. Можа, я раблю гэта таму, што мне цяжка пачаць свой апавед. Я губляюся перад гэтым белым аркушам паперы, на якім мне трэба вывесці такія словы, як каханне, надзея, сустрэча, адчай, жыццё і смерць. І гэта пачатку выводжу што прасцей. Проста Восень у Вільнюсе..."

Вы думаеце, пісьменніца гэта... "не ўсурэз"?... Што гэта — мастацкі прыём? Памыляецца. Змест, дакладней, лексіка твора, цалкам адпавядае "папярэдняму". Прывяду своеасабліваю статыстыку... Толькі ўдакладню, што не ўсе з ключавых слоў ("каханне,

надзея, сустрэча, адчай, жыццё і смерць") адпавядаюць "заўяўленым". Так, "каханне", на самай справе, на 27 старонках тэксту сустракаецца каля 40 разоў, "жыццё" — гэтаксама... А вось што тычыцца іншых — тут ёсць разыходжанні з "сапраўднасцю". Дамінуюць у тэксце наступныя "лексемы". Напрыклад, слова "нататнік" мне трапілася каля 30 разоў, "лісце" (і вытворныя ад яго) — значна больш за 30, "вуліцы" — каля 40, "шчасце" — больш за 40, "горад" — больш за 50, а "восень" — больш за 100... Што тычыцца "Вільнюса" — палічыце самі, як будзеце чытаць аповесць... А яшчэ, шанючы сябры, можаце звярнуць увагу на колькасць ужывання прыметніка "рознакаляровы". У аповесці вас чакаюць: "рознакаляровая столь", "рознакаляровыя сцены", "рознакаляровыя блікі", а таксама "рознакаляровыя водбліскі на сценах"... Апроч таго, "рознакаляровыя дамы", "рознакаляровае каменне" і "рознакаляровыя яркія маляначкі"... Не, яшчэ не ўсё. Яшчэ — "рознакаляровыя аб'екты"... Ну, а калі будзеце чытаць вельмі уважліва, вы яшчэ заўважыце штосьці "рознакаляровае". Аб'яцаю... Як будзе жаданне, можаце падлічыць "двары" і "панадворкі", "пачуцці" і "адчуванні", "тралейбусы" і "газі"...

Нямала здзівілі мяне гэтаксама значэнні ўжытку некаторых слоў. Напрыклад, "абярнуцца". Заўжды лічыла, што гэтае слова азначае "ператварыцца" (у сэнсе — змяніць выгляд, форму). Не, Маргарыта Прохар настойліва выкарыстоўвае яго ў значэнні "азірнуцца" альбо "аглянуцца". Неадночы. Разы тры, як мінімум. Хаця, верагодна, гэтую "прэтэнзію" варта было б адрасаваць не столькі аўтару, колькі рэдактарам. І такой "драбнаты" ў творы нямала.

...Разумею, што мой водзёў на аповесць Маргарыты Прохар атрымаўся даволі раздражнёным. Што ж, магу патлумачыць з якім адчуваннем перагарнула апошняю старонку твора. З палёгкай. Вядома, што ў часы інквізіцыі адным з самых вытанчаных катаванняў было раўнамернае капанне вады на галаву... Вось і ў мяне ў час чытання (ад гэтых бясконцаў "восень-Вільнюс-лісце-вуліцы-шчасце-каханне") узнікала адчуванне, што кожнае слова падае мне на галаву чарговай "кропляй"... А гэта, натуральна, ніяк не схіляла ні да ўраўнаважанай памяркоўнасці, ні да спакойнай лагоднасці. Такая вось справа...

Лада АЛЕЙНІК

Аповесць Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе»



Варгасці

Аповесць Маргарыты Прохар "Восень у Вільнюсе" — прыклад лірычнай прозы. Гэтая плынь у беларускім эпічным слаі некалі займала адно з самых ганаровых месцаў. Лірычная плынь, па словах класікаў эстэтыкі, выпраменьваецца творцам праз выяўленне суб'ектыўнай, унутранай сутнасці чалавеча прыроды, дзе неаформленае б'іцца кандэнсавана ў творы з неаформленага асобнага светаадчування. Працей кажучы, лірызм узнікае пры суб'ектывізацыі пачуцця і адлюстравання. Проза, паводле азначэння, мусіць імкнуцца да аб'ектывізацыі суб'ектыўнага. Так утвараецца сінтэтычная плынь у літаратуры. У яе шмат прыхільнікаў. Сярод беларускіх празаікаў дастаткова "лірыкаў". Трэба сказаць, што традыцыя беларускай прозы наогул характэрны "лірызм", але ён вельмі розны, зразумела. Нельга не суадносіць "лірызм" і "сутэстыю" ў прозе, аднак кожнаму зразумела, што Гарэцкі і Бядуля, Пташнік і Брыль, Стральцоў і Чорны маюць розныя ступені праўлення эмоцыі (і будучым філолагам-статыстыкам яшчэ давядзецца разбірацца ў гэтых "ступенях"). Так і з творам М. Прохар. Лірызм тут з'яўляецца фундаментам твора, яго асновай, на якой грунтуецца сюжэт. Гэта прадвызначае пэўную неаформленасць і пльгтасць адлюстравання і разгортвання сюжэта. Новае ў М. Прохар тое, што на грунце лірызму вырошчваецца дэтэктыўная сюжэтыка, а чарговыя мічурынскія эксперыменты заўсёды цікава чытаць. Як мінімум, цікава. Своеасаблівы флёр надае твору і яго "віленскасць". Віленскі міф лунае па-над нашым пісьменствам ужо шмат гадоў, але ж кожны ведае, што гэтая сталіца — нязбытная мара, і таму Вільня ў літаратуры вырачана на матывы вечнага вяртання, рэспектыўнай туті. Медытатывная танальнасць аповесці, яе музычнасць, няспешная хада мне блізкія, тое займала водгук у маім цынічна-крытычным сэрцы. Дзя-

куй за гэта. Бо, вядома ж, — “музыка перадусім!”. Дзякуючы гэтай музыцы, твор — несумялявы: і герояў жа зусім мала, змяняюцца толькі карціны і псіхалагічныя станы — як клявішы піяніна.

Недахопы

Асноўным недахопам твора лічу ягоную рыхласць і непрапарцыянальнасць. Для гармоніі ў прозе (асабліва лірычнай, дзе вага суб'ектыўнага пераважае і трэба “трымаць сябе за руку”) неабходна вытрымаваць “залатое сярэдняе” і захоўваць прапорцыі ў сегментах-часцінках, якія фармуюць твор. Так, уведзены ў апошні дзёнік героя, пакліканы, па сутнасці, быць другародным чынікам, займае большую частку аповесці, і праз гэта ўсе астатнія калізіі апынаюцца малапатрэбнымі дадаткамі да вышэйпам'янёнага дзёніка. Менавіта “дзякуючы” гэтаму дзёніку (а дакладней яго аб'ёму і непрапарцыянальнасці) атрымаўся “змазаным” фінал твора М. Прохар. Нельга не сказаць, што і сам фінал уяўляецца даволі слабым і месцамі непрадуманым. Прынамсі, ён не стаў ні кропкай, ні шмацкроп'ем — пэўнасць твора завагалася, і аповесць “на паверку” зрабілася наіўна-сентыментальным і нават крыху “связаўным” волевыяўленнем прэзіка.

Напружвае і аднатоннасць аповесці М. Прохар, якая паступова пераходзіць у манатоннасць. Гэта частая практыка ў сённяшніх прэзікаў і, бадай што, найстарэйшы пралік. Захоплены нарацыйяй, аўтар забывае пераклічаць планы аповеда і падпарадкоўвае і апісанне, і простую мову розных персанажаў аднаму рытму, адной загадкавызначанай аўтарскай устаноўцы. Такім чынам, не робіцца размежаванне ў героях і атрымліваем аўтарскі маналог. Так, да пэўнай ступені тут, у аповесці “Восень у Вільнюсе”, гэта апраўдана, але ў сукупнасці з іншымі негатывымі чыніцамі “дапамагае” сцінуць твор з п'едэста эстэтычна ўзорных твораў.

Зрэшты, гэта ўсё адно не змяняе маёй асабістай пазітыўна-станоўчай ацэнкі твора, пра што я крыху пісаў і раней, у аглядае сакавіцкай літаратурнай перыёдыкі (“Літаратура і мастацтва”, № 17, 2010).

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ



Горад як тэрапія

Аповесць Маргарыты Прохар “Восень у Вільнюсе”, мабыць, адзін з самых займальных мастацкіх твораў, што трапіліся мне за апошні час. Хоць назва яго, як бачым, не кідка, не рэкламная, а надзвычай традыцыйная, — абазначэнне часу і месца дзеяння, банальны хранатоп.

Асноўная інтрыга аповесці — у яе жанравым вызначэнні. Твор пачынаецца як звыклы ўжо сёння жаночы дэтэктыў. Галоўная гераіня займаецца пошукам згубленага жывёла, але аднойчы атрымлівае нечаканую замову знайсці чалавека. Яна прыязджае ў Вільнюс, горад, з якім у яе звязана шмат асабістых успамінаў. І тут ужо чыгача здаецца, быццам яму трапіла ў рукі добрая, даўно чаканая, у духу пранікнёных лірыкаў Івана Навуменкі і Міхася Стральцова, сентыментальная аповесць. Тактоўны аналіз тонкіх пачуццяў гераіні ўмела пераплецены з ус-

памінамі з нататніка яе работадаўцы. Пачынаецца неверагоднае падарожжа ў двух вымярэннях — у прастору і ў часе. А чароўны і загадкавы восеньскі Вільнюс выходзіць на першы план. Часам здаецца, што сам горад тут галоўны герой, а людзі ў ім — статысты... Міжволі ўзгадваюцца шматлікія скаргі нашых чыгачоў, пісьменнікаў, крытыкаў (і мая асабістая незадаволенасць таксама) адносна тэматычнай аднабаковасці нашай літаратуры: вясковая, што працягвае традыцыйны класік, — на вышыні, а гарадская — і нешматлікая, і не заўсёды прывабная. А тут — чыгач, і хочацца ў восень і ў Вільнюс. І марыш аб тым, каб хто-небудзь напісаў падобны твор пра Мінск (у любую пару года).

Галоўная гераіня-дэтэктыў наведвае ўсе тры месцы, дзе некалі, шмат гадоў таму, бывала каханая дзяўчына загадкавага работадаўцы. Але з многімі ціхімі вулачкамі, утульнымі плошчамі, мілымі кавярнямі звязаная і яе асабістыя ўспаміны. І дзялогі паміж персанажамі, і іх развагі, і пэўныя эпізоды падптурхоўваюць чыгача да думкі, што на самай справе перад ім твор філасофска-псіхалагічны. Твор пра тое, што ўсё, як гаварыў цар Саламон, сыходзіць, але адначасова — не сыходзіць нішто, бо чалавек надзелены памяццю.

Дарэчы, на гэтым самым месцы трэба крыху прыпыніцца, каб звярнуць увагу на пэўнае ўпущэнне аўтара. Справа ў тым, што дэтэктыўны пачатак недзе на сярэдзіне твора канчаткова забываецца. Ён сыходзіць у нябыт. А шкада! Можна быць, не лішнім было б пакінуць элемент нервовага напружання? Хочацца эпізодаў, калі гераіні пачынае час ад часу здавацца, быццам нехта сочыць за ёй... Нябачны назірае... Чуюцца крокі за спінаю, а азірнуўшыся — нікога... Гэтая акалічнасць добра ўпісалася б у сюжэт. Той, хто ўжо паспеў прачытаць твор, зразумее, пра што я. Хто пакуль не прачытаў — зразумее з наступных абзацаў майго маленькага водгуку.

Аповесць падыходзіць да развязкі. Гераіня адшукала былою каханую свайго работадаўцы. Але не ў тым была яе місія. Дзяўчына змянілася за гады непараўна, і не ў лепшы бок. І размова гераіні з ёй імгненна змяняе ўвесь мастацкі свет твора. Не разбурае — змяняе! Нязменная застаецца каштоўнасць памяці і магчымасць перажыць лепшыя хвіліны мінулага. Але розныя людзі адшукваюць для гэтага розныя сродкі. Аднаму хапае простага глытка восеньскага паветра ў Вільнюсе, а іншаму не дапамагае і наркотык.

Адбываецца і апошняя размова галоўнай гераіні з яе работадаўцам, якая канчаткова ставіць усё на свае месцы. Аказваецца, увесь гэты час ён назіраў за ёй. Вось чаму я пісала пра крокі за спінаю і іншыя дэтэктыўныя прыёмы. Усё гэта, на самай справе, мела месца. За нашай гераіняй сапраўды назіраі!

І тут здараецца чарговы жанравы казус. Мы разумеем, што перад намі твор з вельмі выразнай доляй псіхааналізу.

Загадкавы работадаўца, жадаючы канчаткова развітацца са сваім даўнім і безнадзейным каханнем, знаходзіць магчымасць яшчэ раз перажыць сваю **Восень у Вільнюсе**. Толькі на гэты раз не як удзельнік падзей, а як назіральнік збоку. Галоўную гераіню твора ён выбіраў з-за яе знешняга падабенства са сваёй былой каханай. Назіраючы за тым, як яна наведвае пэўныя мясціны, ён жадае перажыць свайго роду катарсіс, пазбавіцца ад мінулага, ад балючых успамінаў. Зыходзячы з канцоўкі твора, яму гэта ўдаецца. На развітанне работадаўца запрашае гераіню ў новы рэстаран, якога не існавала ў часы яго **Восені ў Вільнюсе**.

І, канечне, асабліва трэба адзначыць выключную эстэтыку твора. Чыгач — і вершы ў гаючую сілу маляўнічых гарадскіх краявідаў...

Марыя ШАМЯКІНА



Скептыкі (дарэчы, *літаратурны скептык* — унікальная з'ява, якая існуе толькі ў нашай літаратуры) часта тлумачаць непаўнаважнасць беларускага літаратурнага працэсу тым, што не стае ў ім белетрыстыкі, бо, маўляў, без масавай культуры, няма і элітарнай. Магчыма, ёсць у гэтым рацыя. І часам прыходжу да думкі, што калі б існавала тая самая беларускамоўная шырокая чыгачкая маса, то і многія творы сучасных пісьменнікаў былі б ацэнены па-іншаму — як якаснае, альбо не вельмі якаснае, лёгкае чытво. Але ж пакуль выглядае, што ўсё, напісанае па-беларуску, элітарнае па змочанні.

Як узор сентыментальнай прозы для адпачынку я ўсім скептыкам падклала б у пляжную торбу часопіс “Маладосць” з закладкай на аповесці Маргарыты Прохар “Восень у Вільнюсе”.

Абсалютна не хачу скрыўдзіць аўтара, павесіўшы на яе твор нейкі сумнеўны цытлік, бо ў сучаснай літаратуры вядома шмат прыкладаў, калі лёгкія іранічныя альбо сентыментальныя жаночыя раманы валодалі такой невязлівай жыццёвай праўдай, што станавіліся класікай. У аповесці Маргарыты Прохар ёсць многае, што трэба для добрай жаночай прозы — паветраны і інтэлігентны стыль, лірычная гісторыя кахання, жыццесцвярдзальнасць з лёгкім прысмакам самоты — і гэта закахвае, заварожвае. Але раптам прастора аповеда скажаецца, і ў яе прарываецца нейкі жудасны кампанент бульварнага чытвання, умоўна назавём яго “чырвоны закат”. Перасольныя (безумоўна, слязьмі) эмоцыі, скрыўленыя нейкім серыяльным пафасам твары галоўных герояў, штучныя сітуацыі і перабольшаная сентыментальнасць, якая не расчульвае, а выклікае альбо няёмкасць, альбо злараднасць. У галаву прыходзіць цытата з Пялёвіна: “Так бывае толькі ў кепскіх раманых і ў жыцці”. Пратрэш вочы, пераскочыш на іншы радок — і, здаецца, “чырвоны закат” раскмактаўся, зноў аблокі на восеньскім небе над Вільнюсам, і аповед вяртаецца ў спакойную настальгічную плынь. Вось на такіх перападах напружання і палягаюць мае размежаванні вартасці ў недахопаў.

Вартасці

Захапляльны дэтэктыўны пачатак гісторыі з першых старонак прымушае галоўную гераіню, а разам з ёй і чыгача, выпраўляцца ў Вільнюс.

Вядома ж, важна не толькі зкруціць сюжэт, але і не расчароваць чыгача ў развязцы. Думаю, аўтару гэта ўдалося. Гэтае знешняе сюжэтнае кола (у адрозненне ад унутранага — уласна самой гісторыі кахання, якая падалася досыць банальнай і будзённай) сціплівае ўвесь аповед. Таму мне падалася цікавай ідэя, што каб расставіцца са сваімі ўспамінамі, якія душаць многія гады, герою спатрэбіўся такі сімвалічны акт — распавесці сваю гісторыю ад пачатку і да канца ў апошні раз. Гэта як рытуальная цыгарэта перад тым, як назаўжды кінуць паліць. І асобны дзякый аўтару за фінал, дзе насуперак усім маім засцярогам, гераіня і яе працадаўца не зліваюцца ў шчаслівым пачуццю, а разыхо-

дзяцца ў розныя бакі, адпусціўшы сваё мінулае.

Што для нас успаміны? Гэта пахапак асацыяцый, месцаў, дэталей, якія назаўжды і беспаваротна звязаныя з пэўнымі людзьмі. Настальгічны настрой аповесці вельмі ўдала насычаны скразным асацыяцыямі, простымі метафарычнымі перакліканнямі, паўтарамі, якія, нібы ў грудзе лістоты, прыхаваныя па ўсім тэксце (ну, напрыклад, галоўны герой шмат разоў параўноўвае сваю каханую з птушкай, якая любіць усё праростае, акрамя таго, яна — гэта сама восень, а восень “спіць пад лісцем, які пад пярэстым покрывам” — нізку такіх сэнсавых рэфрэнаў можна доўжыць).

Аповед перамяжаецца простымі і сімпатычнымі лірычнымі развагамі, якія здольныя выклікаць у чыгача той самы ўкол пазнавання, уласцівы для добрай прозы.

Недахопы

Галоўны недахоп аповесці, на маю думку, — гэта яе героі, яны блякляць, невыразныя. Часам бачна, што аўтар імкнецца падфарбаваць іх, дадаючы нейкія незвычайныя асаблівасці характараў, ды толькі гэтыя дэталі выглядаюць не зусім натуральна. Напрыклад, навошта на самым пачатку доўга распавядаецца, што галоўная гераіня працуе ў дзіўным месцы кішталу бюро знаходак, куды прыносяць не толькі згубленыя рэчы, але яшчэ котак і сабак? Відца, толькі каб арыгнальна перайсці да таго, што цяпер гераіні прыйдзецца шукаць чалавека.

Больш за ўсё нейкіх жывых уласцівасцей у вобразе Эстэль — яна працуе танцоркай у начных клубах, набывае ў кірмачнях толькі паштоўкі, павярхоўная, рэзкаватая, крыху вульгарная — і няхай бы такой і заставалася ў нашай памяці. Але не, у канцы мы бачым яе ў вобразе старой Ізергіль, яна адна ў бары праводзіць свой дзень народзінаў (задуманна скручваючы касяк з траўкай), глядзіць удалычын і горка філасофствуе пра сваё няўдалае жыццё. Тое ж і з загадкавым працадаўцам, які ў пачатку аповесці суха і безапеляцыйна аддае загады, і тут жа, расчуліўшыся, не па-мужчынску сентыментальна распавядае пра сваю каханую: “Яна — як птушка...”. А радаснаму прадаўцу часцяпа — гэта такі добры чараўнік, які гандлюе шчаслівымі шарамі на вуліцы — мне ўвогуле, прызнаюся, карцела зларадна пратрыкнуць іголкай увесь тавар. Увогуле кожны персанаж твора абавязкова хоць раз азараецца тым самым “чырвоным закатам” з таннай меладрамы і прамаўляе драматычны маналог, азірнуўшыся ў залу.

Назва аповесці кажа пра наяўнасць яшчэ двух галоўных герояў — восені і Вільнюса. Вобраз восені раскрыты больш, чым поўна — часам здаецца, што лісце захрапае ўжо і ў вушах, і ў роце, і за каўнерам, а лістапад усё мяце і мяце. Колькасць варыяцый на восеньскую тэму, удалых і пустаслоўных, уражвае. А вось з горадам не зусім зразумела — чаму менавіта Вільнюс? Для многіх беларусаў гэта знаковы горад, у які едуць на спатканне са страчанай нацыянальнай гісторыяй. Зразумела, ад аповесці пра каханне не патрабуецца, каб героі хадзілі дарогамі Скарыны, сустракаліся са славетнымі нашаніўцамі альбо назіралі падзеі катавання Кастуся Кіраліноўскага — пра гэтую, беларускую Вільню, як вядома, пісалі іншыя кнігі. І хоць у творы прысутнічаюць апісанні канкрэтных віленскіх мясцін, усё адно здаецца, што можна лёгка памяняць Вільнюс на Талін, Рыгу альбо на іншы еўрапейскі горад, ёсць адчуванне, што літоўская сталіца адлюстраваная вачамі не надта абазнамага турыста, які дае ў прыватнасці такія неабачлівыя ацэнкі: “*Стары горад — кавалак пражскага пірага, маленькая Прага*”. Гэта, на маю думку, робіць аповесць больш легкаважкаяй, чым яна магла бы быць.

Саша ДОРСКАЯ

Меркаванне

Філасофія паэзіі

Зусім нядаўна зацікаўленая беларуская публіка адзначала 90-гаддзе з дня нараджэння нашага вядомага паэта Аляксея Пысіна. Даволі сціпла, трэба сказаць. Яшчэ больш незаўважнай рызыкавала стаць кніга Т. П. Хоміч “Мастацкая канцэпцыя чалавека і свету ў лірыцы Аляксея Пысіна”. Ціхая падзея, “рарытэтная” кніга, якая тым не менш заслугоўвае большай пашаны.

Творца Аляксея Пысін — таксама не з “гучных” літаратурных імёнаў. Штампы крытыкі накіштал “яго паэзія роўная прозе Быкава” па сутнасці нічога істотнага ў разуменне лірыкі Пысіна не дадаюць. Даўнішнія артыкулы і рэцэнзіі, а таксама манаграфія (месцамі нелагая, якая выйшла яшчэ пры жыцці паэта) Л. Гарэлік добра падзавыць чыгачом. Але, на жаль, і кнізе Т. Хоміч, па ўсім відаць, дэдаваецца быць гасцей далёка не кожнай бібліятэцы. Адапаведна, прачытае яе не так шмат людзей. Зрэшты, гэта сённяшні вырак амаль усіх літаратуразнаўчых кніг. Манаграфія складаецца з трох раздзелаў: “Народна-этычная аснова быцця чалавека і эстэтычныя ідэалы ў паэзіі Аляксея Пысіна”, “Мастацкая інтэрпрэтацыя Аляксеем Пысіным ідэі несьмяротнасці”, “Часова-прасторавыя каардынаты лірыкі Аляксея Пысіна”.

Пра літаратуразнаўства як навуку тут, бясспрэчна, трэба гаварыць. Аднак у той жа час, гэтая кніга напісана зусім не ў тым ключы і стылі, які адразу здаваецца пры слове “літаратуразнаўства”. Бо аўтарка пайшла па няпростаўнаму шляху адлюстравання таго, што хацелі сказаць Пысін пра чалавека і пра свет, як ён іх разумее, пра што ён гаварыў найбольш настойліва. Такім чынам, аб'ектам даследавання тут з'яўляецца, па сутнасці, мастацкі светапогляд паэта.

Кожнаму вядома, што адпурхоўваючыся ад паэтыкі, даследчык уваходзіць у сферу небяспечную, бо тут, маючы хоць кроплю свядомства, можна “прышпіліць” да паэта якія заўгодна крылы і медалі, якія заўгодна метафары і паралелі. І гэта, зразумела, будзе ўжо не літаратурнай навукай, але літаратурнай крытыкай. Апошняя — рэч патрэбная і добрая, аднак дыпломаў кандыдатаў навук за крытычныя заслугі не даюць. Праца Т. Хоміч не ідзе за класічнай паэтыкай. Яна знаходзіцца на памежжы літаратуразнаўства і культуралогіі, закранае пытанні псіхалогіі мастацкай творчасці, апелюе да канстантаў народнага мыслення, аналізуе праблемы этычныя і эстэтычныя, што па-мастацку разглядаліся паэтам у лепшых узорах лірыкі (пераважна, позняя). На мой погляд, гэтая невялікая манаграфія дае прыклад “філасофскага літаратуразнаўства”. Нягледзячы на тое, што піша Т. Хоміч навуковай метамовай, месцамі рацыяналізаванай, праз разгляд катэгорый “жыццё / смерць”, “вечнасць”, “неўміручасць” (што ўжо камунікуе з канцэпцыямі падытоўнага) атрымліваецца падаць мастацкі светапогляд даволі цэласна. Зноў жа, хочацца падкрэсліць, ідучы як быццам наўзбоч навуковага пазітывізму, імкнучыся асэнсаваць этычнае і эстэтычнае крэда А. Пысіна, яго аўтарскую антрапалогію, Т. Хоміч у той жа час не робіць і кроку, каб не спаслацца на самога паэта. Што, зразумела, мінімізуе суб'ектыўны пачатак і прыводзіць да аб'ектыўнай аналітычнасці.

Праца над невялікай кнігай у сто старонак вялася аўтарам, калі я не памыляюся, каля 10 гадоў. Даследаванне вытрыманае, не скараспелае, і гэта адразу адчуваецца. І, нарэшце, яно мае адзнаку, якая дазваляе беспамылкова назваць аўтара таленавітым — нясумна чыгач. Нездарма казаў адзін вялікі француз, “вучоны не мае права выдаваць свае кнігі, калі ён не валодае стылем”. Т. Хоміч такое права, бясспрэчна, мае і спадзіёмся, што не раз яшчэ ім скарыстаецца.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

Р. С. Ізноў хачу нагадаць, што аўтар мае магчымасць выказаць сваю нязгоду з нашымі меркаваннямі. Допіс зразумела, будзе надрукаваны.

Л.А.

15 ліпеня беларускае грамадства святкавала дзень вайсковай славы, дзень народнай мужнасці і моцы — 600-я ўгодкі Грунвальдскай бітвы, у якой аб'яднаныя арміі Вялікага княства Літоўскага і Польскай Кароны разграмілі войскі Тэўтонскага ордэна. Шмат у чым дзякуючы менавіта гэтай перамозе было перапыненае трыумфальнае шэсце рыцараў-крыжакоў на ўсход. Вялікі Князь Вітаўт і кароль Уладзіслаў Ягайла ўвайшлі ў гісторыю. Вайна

з крыжакі, асобы князёў-ваяводаў сталіся матэрыялам для многіх фальклорных паганяў, гістарычных хронік, а таксама твораў мастацкай літаратуры: ад Яна Вісліцкага і Міколы Гусоўскага да Леаніда Дайнекі і Кастуся Тарасова. Штогоднік "ЛіМ" прагстаўляе дзве новыя паэмы, прысвечаныя слаўнай перамозе беларусаў пад Грунвальдам.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

Алесь ЧОБАТ

Грунвальд

1. Пралог

Вось каля мора ціхая краіна —
і ціхая вайна Еўропы рымскай
з апошнімі Еўропы дзікунамі,
альбо схізматамі... Вайна ідзе, як мора,
гадоў сто пяцьдзесят — і праглынула
да Коўна белы Нёман, і палякам
па Торунь адкусіла Вісла, хоць над Віслай
спакон вякоў касцельны крыж,
намуравалі замкаў, і лацінай
у Кракаве блішчыць апошні камень.

Але вайна ідзе далей — як мора,
і ўжо Еўропа звыкла пазяхае
на лёс далейшы Польшчы і Літвы,
хоць аніхто прагрэс не спамінае,
ні канвергенцыю, ні нават Lebensraum!
вайна ідзе спачатку — словы потым,
спакон вякоў так ёсць, было і будзе.
І так было б і туп,

калі б не людзі —
Палякі, Русь, Літва, Жамойць, Вальнень,
Паголле і далёкі Новы Горад,
і Крым нябачны, бо за Дзікім Полем,
што лінулі,

каб мора павярнуць
сваім бязмежным, страшным Акіянам.

2. Голас Вялікай княгіні Ганны

Грае сонца ў віхуры,
клічуць харутваў трубы —
ты цяпер Святлы Юры,
Вітаўт адзіны, любові!
шчасце маё ў магіле —
немцы сыноў забілі!
немцы сыноў забілі! —
выдралі сэрца з маці...

Забі іх, Вітаўт! У Бога
спытай да пекла дарогі —
ні вогнага немца жывога
не прыводзь палонным у Трокі! —
немцы сыноў забілі!
немцы сыноў забілі! —
гоўта мне гараваці?! —
не слухай князёў нікога,
не слухай татарцаў браці,
ні караля — пад анёлам...

Ні вогнага немца жывога —
Я тут Божая Маці! —
Літва і Русь мне касцёлам.

3. Замова белагалавай на мурях у Гародні

Пярун магутны!
Багаты Волас!
Сын Езус!
Маці Марыя!
Зрабіце так, каб жывы быў колас,
мой любові колас,
мой спелы колас,
мой стойкі колас,
мой рыцар!
Зрабіце так, каб прыйшоў мой гнуткі,
мой цёплы,
салёны,
верны!
Багаты Волас!
Пярун магутны!
Маці Марыя!
Сын Езус!

4. 15 ліпеня 1410 года

Справа — немцы адбілі атакі
і самі ўдарылі біцца,
злева — яшчэ спяваюць палякі
Vodogodzico Dziewico,
але кругом — як вока, хапае!
як сэрца да пятаў чые! —
смерць наступае, смерць наступае,
вір за вірам віруе —
як Вергілій з якога веку
апіша ўсім зразумела,

чаго шкада найбольш чалавеку,
як веюць душы ад цела?
Жыццё? Ды гінуць злева, і справа!
Кругом ліхая гарога...
Айчына?! Гэта ж княская справа —
панская замарока!
Ні ўчора, ні заўтра няма, а сягоння
смерць больш жыцця жывая —
што пад Каломнай, што пад Пагоняй,
палон праз усіх прарастае,
і стане ў мёртвых вачах у апошнім
імгненні на гэтым свеце
адно і тое ж, што ўсе мы ўспомнім —
нявеста, жонка і дзеці.

5. Пахавіны

Тут — жывыя. Тут — мёртвыя.

Там, дзе ляцелі — усе паспелі,
каго ўратавала закліцае,
а смерць — перамелецца, перасеецца,
задыміць горкі пыл дажжжоў...
З праваслаўным Успеннем
каталіцкае Ўнебаўзыхае
пакрыжэўца, пашлобэўца —
адзін раз на шэсцьсот гадоў.

6. Прэлімінарыя

Па вайне спахопяцца воі —
за што ваявалі?!
Бо і Мальбарк паддаўся сам —
тры муры не стаў бараніць.
Куды гналі харутвы?
Чью смерць усе трубы спявалі?
Не напішуць ні Дугаіш, ні Быхавец,
толькі немец паследзіць ніць...
Бо за тое, каб Мальбарк на раздарожжы
так стаяў, як стаяў —
між адвечных вякоў, як ільдзін,
т р ы с т а т ы с ь ч к о п ч э ш к і х
г р о ш а й —
кожны! —
возьме сам Владыслаў — з панамі,
возьме сам Аляксандр. Адзін.

7. 1413 год. Гародля-над-Бугам

Немец пабіты. Святкуем
з Еўропай яднанне —
каталікі атрымалі гербы, гэі, славяне!
І праваслаўным няма чаго
плакаць ізноў —
як сабе мелі,
няхай пакуль маюць князёў.
Князь Аляксандр з каралём Владыславам
— ваўкі два старыя! —
новую рэзз наклікаюць —
ад Бельска па Лепель! —
роўнасці роўная роўнасць...
бывае пятлёю на шыі.
Край разарвецца вайной!
А хацелі ж, як лепей...
Лепей не трэба хацець.
Не напярвіць сам Бог чалавека,
як напярэўляюць тупую сякеруны кругам.
Свята. Стаяць пад царквою —
калека, калекка, калекка...
Немец пабіты.
І свята ў Гародлі-над-Бугам.

8. Касцёл Вітаўта Вялікага ў Коўне

Над Коўнам ганзейскім і перуновым
стрэліла стрэха да Неба паловы,
крыжы, галубы — як вякі і дні.

Як раптам прорва дыхнула над намі! —
заварушыўся свет пад нагамі,
ці Божае цела ў душы глыбіні.

Былі ў жыцці іншым на гэтым лоне
Агам Міцкевіч, Міколас Чуплёніс,
былі ты і я, потым я і ты.
Касцёл гэты наш —
над Жамойццяй узняты! —

Іванюўскі з-пад Друці яго фундатар,
і з яго нашчадкаў былі Тры Браты

Над галінай, Нёманам спавітай,
стаў гарой крываваю
страшны Вітаўт —
і пяцьсот гадоў быў на немца страх.

А ступіў праз страх раз кайзер,
раз фюрэр,
то заюшыў вецер з Усходу бурай
і рассыпаў немца да Огры ў прах.

9. Рэквіем

Спакой вам, браты далёкія,
Айчыну сваю баронячы,
да Маці Божай пайшлі —
душамі, хмаркамі, птушкамі —
мечнікі, лучнікі, скобаты,
польныя багатыры,
рацічы, лазы, чаляднікі,
обухі, конохі, слёзнікі,
пахопкі і грабярць?

Спакой вам, браты далёкія,
Айчыну сваю баронячы,
сабой засланы нас.

10. Касцёл Святой Ганны ў Вільні

Як агонь,
гарыць ваеннае грэва
касцёла з чырвонай цэгля.
Шлях да Неба — ад Крэва,
а канец групі ў цемры.
Вось! Прабілі браму ў Еўропу
пад Зялёным Лесам мячамі,
хто нас гнаў у тую дарогу...
Як па лупы? з мяхамі.
Адна Божая Маці не кіне
долю нам выглядаці
у касцёле вялікай княгіні —
Святой Ганны, Жанчыны, маці.

11. Малітва XXI стагоддзя

Божа, дай нам спакой
з Гісторыяй той святой —
самахвальная пахвала,
як на свята, блішчыць са стала,
хоць нікога даўно не страшаць
ні змаганні, ні страты нашыя,
а цяпер неяк сумна тут,
дзе ні стань — кругом родны кут,
дзе ні мёртвых няма, ні жывых,
ані вечных, ані маладых,

дзе мы самі ў сябе пад пятой —
як з Гісторыяй той святой.

12. Эпілог

Быў калісьці і гэты край —
каму пекла, а каму рай,
жыў пакутна, збройна і бражна.

У гісторыі нашых вякоў
цяжка першыя сто ракоў —
гэта потым сумна і страшна.

Чым папторы і горы хістаць,
лепш пра тое кнігі чытаць —
маладзья мы ці старыя.

Пакуль вечнасць не прыйдзе ў час,
пад сябе не загорне нас
і старонкай кніжнай накрые.

Уладзімір ЦАНУНІН

Шлях да Дубровенскіх палёў

(урывак з паэмы)

Калоны Вітаўта з узлеска
Сталёвай лавай пацякалі.
Пачуўся голас сурмаў рэзкі
І тупат конскі па зямлі.
Стрэл арбалетных злая хмара
Ўзляцела ў бляску алебарг.
І скалыхнуліся абшары
Ад гому бронзавых бамбарг.
Палкі Івана Жэдзевіда
Тапталі коньмі пушкароў.
І на татарскіх гоістрых гзідах
Варожая заззяла кроў.
Дым пораху жаўтлява-горкі
Туманам сплыў на паплавы.
Крыжакі клін пайшоў з пагоркаў
Насустрач суліцам Літвы.
"Свіння" сваім сталёвым рылам
Зарылася ў палкі смалы.
Дым ад гармат з гарачым пылам
Павіс над полем як дурман.
Гаштольд і гуфы Манівіда,
Як дзве ракі, на крыжакоў
Пайшлі, абняўшы клін са спрытам
Агначасова з двух бакоў.
Кальчугі, латы, калантары,
Ў руках двуручныя мячы.
І нібы рэха кліч татараў:
"Сячы! Алах акбар! Сячы!"
Лес коп'яў нібыта парканам
Загарадзіў тэўтонскі клін.
Але здалёк яго арканам
Зваліць прымусіў Багардзін.
Як смерч імчаліся татары
Да крыжаносцаў напярэсткі.
На гол рагатыя пачвары
Ляцелі з сёдлаў, як мяшкі.
Мільгали шаблі, як маланкі,
Ў руках стракатых стэпнякоў.
Ляцелі іскры па чаканцы
Сталёвых рыцарскіх бакоў.
Але бычыны панцыр з Крыма
Міланскай сталі не раўня.
Была адзінаю, магчыма,
Надзея толькі на каня.
Ад молатаў трашчалі косці
І ўшчэнт ламаліся мячы,
Сам Валенрод кіпеў ад злосці.
Крычаў: "Язычнікаў сячы!"
І адкаціліся, як хваля,
Ў абоз татарскія палкі.
У клубах пылу замільгали
На коп'ях доўгіх бунчукі.

Спякотаі дапякала сонца.
Пыл забіваў засмаглы рот.
Пякліся ў панцырах тэўтонцы.
Ліцвінам вочы засціў пот.
Але, як боскае збавенне,
Жаданы дожджык пырснуў з хмар,
Якія прывідамі ценяў
Ляглі на грунвальдскі абшар.
Ды толькі ліпеньскае сонца
Ізноў заззяла з-пад аблок.
І разгарнуліся тэўтонцы
Ўсёй сілай у літоўскі бок.
Вялікі клін пайшоў атакай
На наўтародцаў, кіяўлян.
Пачалі адыход па знаку
Харутвы змораных трачан.
Палкі Гаштольда адступалі
Ў абоз, бо сілы крыжакоў
Пад прыкрыццём бліскучай сталі
Паўзлі пагрозліва з бакоў.
Ды раптам латнікаў плаціна
Спыніла тупат конскіх ног.
Палкі смаланаў і ліцвінаў
Нібы ўраслі нагамі ў лог.
Не падаў нават мёртвы латнік,
Бо шчыльнымі былі рады.
Сямён Лінгвен — мсціслаўскі ратнік
Прывеў на поле іх сюды.
Крывавы бой кіпеў гаўзіну,
Рады крыжакія ламаў.
Смаленскі полк увесь загінуў,
Але тэўтонскі клін стрымаў.
Палякам добра б дасталася,
Каб не Сямёнавы палкі.
Крыві тут многа пралілося.
Ды, мабыць, лёс у іх такі.
Камтур на кракаўцаў навалай
Пайшоў, узняўшы галаву.
Штандар палякаў "Ожэл бялы"
Быў збіты немцамі ў траву.
Той момант быў для ўсіх трывожны.
Ды і разгубленасць была,
Бо немцы гучна, пераможна
Псалмы спявалі ля сяла.
Крыві ў паветры пах лядашны
Зірнуці ветрык навакол.
Розноў было на поле страшна.
Бліскучых коп'яў частакол
І посвіст стрэл, і дзікі лямант,
І конскі тупат, нібы гом,
Апошні соўгн у воўчых ямах,
І латнік з выграным рабром.
Апоўдні выдахліся фрыцы.
Як не зываў на бітву рог,
Ні пещы кнехт, ні конны рыцар —
Ніхто рубіцца ўжо не мог.

¹ Lebensraum (нем.) — жыццёвая прастора.

² Вайсковыя прафесіі XV стагоддзя.

³ Лупы (старабел.) — трафеі, ваенная здабыча.

Выдавецкія клопаты

Стаўка — на маладых

Выдавецтва "Мастацкая літаратура" — адна з самых вопытных і паспяховых кнігавыдавецкіх устаноў, што сёння працуюць з арыгінальнай літаратурай на роднай мове. Штогод тут выходзіць каля 100 кніг. За апошнія гады выдавецтва атрымала тры Гран-пры Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі", дасягнута перамога і ў VI Міжнародным конкурсе "Мастацтва кнігі" сярод краін-удзельніц СНД... Пра выдавецкія навіны і планы — наша гутарка з галоўным рэдактарам "Мастацкай літаратуры" Віктарам Шніпам.

— **Якія аўтары выдаюць кнігі ў "Мастацкай літаратуры"?**

— У большасці гэта ўжо вядомыя творцы. Аднак апошнім часам прыходзіць шмат людзей, якія нідзе не друкаваліся, але маюць жаданне пачаць друкавацца. Шкада, што сярод іх мала моладзі, больш людзей пенсійнага ўзросту. Калі сярод прапанаваных твораў ёсць нешта вартае для друку, то пакуль выйдзе ў нас кніжка, раім аўтарам аддаць свае творы ў літаратурна-мастацкія выданні "Маладосць", "Полымя", "Нёман", газету "Літаратура і мастацтва".

— **Якія кніжныя навінкі нядаўна пачылі свет у выдавецтве?**

— Зусім нядаўна да 70-гадовага юбілею Уладзіміра Ліпскага выдадзена кніга "Усе мы — радня", у ёй Уладзімір Сцяпанавіч прасачыў за сваім родам. У серыі "Залатое пяро" выйшлі кнігі прозы Віктара Праўдзіна "Нелюбімыя гінуць" і паэзіі Віктара Гардзевы "Трыадзінства". Хацелася б адзначыць і кнігу Славаміра Антановіча "Ушэдшыя ў бесмерціе", якая змяшчае арыгінальныя дакументальныя нарысы, створаныя на аснове архіўных дакументаў. Гэты год для нас адметны і тым, што мы пачалі выпуск збору твораў Івана Шамякіна ў 23-х тамах. Ужо выйшаў 1-ы том, дзе змешчаны апавяданні, напісаныя ў 1944-1955 гг. Ёсць сярод іх і малавядомыя творы. Выхад апошняга тома гэтага выдання запланаваны на 2014 год.

— **Выдаваліся апошнім часам у "Мастацкай літаратуры" кнігі маладых аўтараў, чые імёны можна лічыць новымі?**

— Мы заўсёды падтрымлівалі і будзем падтрымліваць маладых літаратараў — гэта наш святы абавязак. У


гэтым годзе творы новых аўтараў выйшлі ў зборніках. Так, у кніжцы "Крынічка Буль-буль" (серыя "Беларуская аўтарская казка") змешчаны казкі Віялеты Богдан і Уладзіміра Васькова. Выйшла кніга казак і былін студэнткі Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Ясені Сцяпанавой "Купалінка". Дарэчы, на Нацыянальным конкурсе "Мастацтва кнігі" гэтае выданне стала пераможцам у намінацыі "Лепшая дзіцячая кніга".

— **Якія выданні пабачаць свет у бліжэйшы час?**

— У серыі "Жыццё знакамітых людзей Беларусі" рытуецца да друку кніга пра Івана Шамякіна "Летапісец эпохі". Праз месяц яна з'явіцца ў кнігарнях. На наступны год у гэтай серыі плануецца кнігі пра Максіма Багдановіча (наступны год для паэта — юбілейны) і Васіля Быкава. У нашых планах і пераваданне кнігі пра Уладзіміра Караткевіча.

— **З'яўляючыся галоўным рэдактарам выдавецтва, вы можаце прасочваць і некаторыя змены ў літаратурным працэсе. Ці назіраюцца новыя тэндэнцыі ў беларускай літаратуры?**

— Адна з тэндэнцый — пісаць каротка. І тут наперадзе ўсіх моладзь. А моладзь наша таленавітая і вельмі адрозніваецца ад маіх аднагодкаў у маладосці. Сёння маладыя аўтары, акрамя беларускай і рускай моў, валодаюць яшчэ і замежнымі. Яны маюць магчымасць падтрымліваць сувязь з аднагодкамі, што жывуць у замежжы, перакладаць адзін аднаго. Гэта дапамагае ім развівацца ў накірунку, у якім рухаецца ўся сусветная літаратура. Прыемна, што і крытыкі розных пакаленняў адсочваюць выхад новых



твораў, выступаюць з аналітычнымі артыкуламі і рэцэнзіямі.

— **Ці з'яўляецца паспяховым выданне кніг серыі "Школьная бібліятэка"?**

— Выданне кніг гэтай серыі аднавілася год 5 таму. У мінулым годзе дзяржава падтрымала нашу ініцыятыву, і зараз мы маем магчымасць выдаваць асноўныя творы нашай літаратуры большымі тыражамі, каб яны маглі трапіць ва ўсе школьныя бібліятэкі. У гэтай серыі ўжо выйшлі кнігі Янкі Купалы, Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Янкі Маўра, Андрэя Федарэнкі, зборнікі сучасных беларускіх апавяданняў, драматургіі, паэзіі. Раней падобных зборнікаў у школьных бібліятэках увогуле не было, можна было знайсці толькі выданні 20-гадовай даўнасці, а за гэты час і творы новыя з'явіліся, і імёны.

— **Беларуская кніга на беларускай мове, выдадзеная ў "Мастацкай літаратуры", запатрабаваная ў чытача?**

— Так. І сёння можна прадаць любую кніжку, галоўнае — расказаць патэнцыйнаму пакупніку, чым менавіта гэтая кніжка будзе карысная для яго ці ягоных дзяцей. На жаль, тыя людзі, што

прадаюць кнігі, не заўсёды абазнаныя ў навінках. Таму ў нас практыкуюцца кніжныя прэзентацыі ў кнігарнях. На іх прыходзіць не толькі чытачы, але і супрацоўнікі кнігарні, якія маюць магчымасць даведацца больш пра выданні, што ў іх прадаюцца. Такія сустрэчы рэгулярна праводзім у доме кнігі "Светач", а нядаўна была падобная прэзентацыя кніг выдавецтва і ў кнігарні "Кнігі & кніжачкі". Той пісьменнік, які ходзіць на сустрэчы з чытачамі, амаль не мае праблем у рэалізацыі кнігі. А той, які спачатку патрабуе ва ўсіх інстанцыях, каб яго выдалі, а потым толькі пытаецца пра ганарар і ад сустрэч з чытачамі адмаўляецца, мае праблемы ў рэалізацыі выдадзенага. Поспех адной кнігі адбываецца і на ўспрыманні аўдыторыяй наступных твораў аўтара.

— **Якія яшчэ шляхі вы выкарыстоўваеце для рэкламы кніг?**

— Новыя выданні рэкламуем па тэлебачанні і радыё, а таксама ў рэспубліканскім друку. Не адмаўляемся ад сустрэч з чытачамі ў бібліятэках і школах.

— **З якімі цяжкасцямі вы сутыкаецеся ў выдавецкай дзейнасці?**

— Усё наша жыццё — пераадоленне цяжкасцей. А кожная новая кніжка — гэта аўтарская цаглінка ў Храме беларускай духоўнасці і культуры, таму ўсе цяжкасці ўспрымаюцца належным чынам і пераадоляюцца. Хацелася б, каб з'яўлялася ўсё больш і больш таленавітых нечаканых аўтараў.

— **На рахунку "Мастацкай літаратуры" ёсць выдавецкія праекты, якія можна назваць цалкам паспяховымі?**

— У першую чаргу гэта кнігі серыі "Зямля мая", "Скарбы роднай прыроды", "Твае гарады, Беларусь", "Гісторыя ў асобах", "Славутыя імёны Беларусі", "Беларускі фальклор", "Казкі ХХІ стагоддзя", "Вера. Надзея. Любоў". Вялікім поспехам карыстаюцца серыі "Нашы Героі", "Жыццё знакамітых людзей Беларусі", "Мастакі Беларусі". Менавіта кнігі названых серыяў годна прэзентуюць не толькі нашых аўтараў у Беларусі, але, калі трапляюць у замежжа, і ўсю нашу краіну.

Гутарыла
Марына ВЕСЯЛУХА
Фота Кастуся Дробава

Розгалас

Цепліцца агеньчык надзеі

У мінулым выпуску "Кніжнага свету" ("ЛіМ" № 27 ад 9 ліпеня) расказвалася пра незайздроснае становішча, у якое трапіла полацкая кнігарня "Светач". Працуючы ў гандлі 47 гадоў, яна ў 2010-м упершыню стала стратнаю.

Нагадаем: з гэтага года кнігарні не маюць льгот па арэндзе памяшканняў. Штомесячна "Светачу" выстаўляецца вялікі рахунак. Каб яго выплаціць, даводзіцца скарачаць да мінімуму выдаткі, нават самыя неабходныя.

Вясной і ў пачатку лета аб'ёмы продажаў змяншаюцца. У некаторых іншых гарадах Беларусі ўлады, прымаючы да ўвагі значнасць кнігі, пайшлі насустрач кнігарням і прадаставілі ім льготы. У Полацку, калысцы нашай культуры, кнігарні раець разам з кнігамі браць на рэалізацыю іншыя хадавы тавары.

Дырэктар кнігарні Маргарыта ЛЕВАНЕНКА патлумачыла "Кніжнаму свету":

— Полацкая кнігарня "Светач" — у ліку буйных прадпрыемстваў ААТ "Віцебсккніга". Аб'ём таваразвароту за 2009 год пераўзышоў 2 мільярд рублёў. Тысячы назваў кніг па самых розных галінах ведаў, магчымасць заказаў літаратуры ў беларускіх дзяржаўных

выдавецтвах, сацыяльна значнай літаратуры робяць кнігарню сапраўдным асяродкам беларускай культуры. Цяпер у продажы ёсць аўдыёкнігі (беларуская, руская, замежная класіка і сучасная літаратура), кнігі ў камплекце з дыскамі. У Полацку — усяго адна цэнтральная кнігарня. Рэалізуюць невялікія аб'ёмы кніг таксама прыватныя асобы на кірмашы, крыху — у "Віцебскі саюздруку". Але найбольш літаратуры — у кнігарні "Светач", куды і звяртаюцца жыхары горада. Установа працуе ў асноўным напраму з выдавецтвамі, шмат літаратуры пастаўляе і "Віцебсккніга". Знаходзячыся ў горадзе, прывабным для турыстаў, кнігарня ініцыіруе ў выдавецтвах выданне кніг, набораў паштовак, якія падтрымліваюць імідж горада і краіны.

Дом, у якім размешчана кнігарня, стары, неабходна яго рэканструкцыя ці рамонт, які можна весці са сродкаў ад прыбытку, якога ў такіх умовах,

зразумела, няма.

Каб неяк выжыць і знайсці сродкі, кнігарня практыкуе выязны і вынасны гандаль. Перайшлі таксама на падоўжаны рэжым працы, выязджаем у калектывы. Але пакуль не пачаўся школьны сезон і продаж папярова-белавых тавараў актыўна не распачаты, гандаль ідзе марудна. У выпадку ж, калі кнігарня з-за нявыплат мусіць пераехаць на ўскраіну горада, аматары кнігі, якіх у Полацку нямае, пазбавяцца месца, дзе яны чэрпаюць натхненне і знаходзяць найцікавейшыя навінкі. Але, спадзяёмся, гэтага не здарыцца, грамадскасць не дапусціць.

У розныя перыяды кніжнаму гандлю давалася ўводзіць у рэалізацыю групы іншых тавараў: сувеніры, канцэптуальныя прыналежнасці, карціны ды іншае. Кніжнаму гандлю, сапраўды, давалася перажыць часы і татальнага дэфіцыту, і росквіту выдавецкай справы з вялізнымі накладамі кніг, і цяжкія перыяды выжывання. Аднак, дзяржава ніколі не ставілася да кніжнага гандлю аб'явава, прымаўшы рашэнні па яго падтрымцы. Спадзяёмся, што і цяпер кнігарням не даядзецца гандляваць гарэлкай і галёшамі, каб выжыць. І сучасныя бацькі, бабулі і дзядулі не пазбавяцца магчымасці купіць і пачытаць казку сваім маленькім дзецям і ўнукам, — рэзюмуе Маргарыта Мікалаеўна.

Ірына ТУЛУПАВА

Трэба падтрымаць кнігарню!

На публікацыю пра сітуацыю з полацкай кнігарняй адгукнуўся пісьменнік Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ:

— Крыху здзіўлены, што ўзнікла такая непрыемная сітуацыя. Мой родны горад заўсёды добра ставіўся да кнігі. Тым больш незразумела: гэта адбываецца ў год, калі Полацк аб'яўлены культурнай сталіцай Беларусі. Думаю, гэта не лінія гарадскіх улад у цэлым, а толькі асобных чыноўнікаў. Я перакананы: для многіх палачан і землякоў, якія цяпер жывуць за межамі горада, кнігарня "Светач" заўсёды была жадаемым месцам, дзе ветліва сустракаюць усіх. Успамінаю аднаго з першых дырэктараў кнігарні Рыгора Міхайловіча, сапраўднага інтэлігента, сябра кнігі, які быў вядомы многім пісьменнікам і паэтам, людзям, неабякавым да літаратуры. Да яго прыязджалі з усёй Беларусі, каб пагутарыць, падзяліцца ўражаннямі ад працытанага. Кнігарня заўсёды мела і, спадзяюся, будзе доўга яшчэ мець добрую сваю славу!

Запісала
Рына НОВАК

Вітрына

Пісьменніцкая мекка



"Кнігарня невялікая, але ўтульная. Каб праграмававалі і пафарбавалі, была б лепшая, але ж працуем на тым, што маем, — заўважае дырэктар кнігарні Святлана Цішкевіч. — Заходзяць сюды людзі, цікавіцца беларускай літаратурай: і малыя, і старыя". І хоць на двары лета, а гэта значыць, патак пакупнікоў зменшыўся, усе палічкі шчыльна застаўленыя кнігамі. Навінкі сучаснай літаратуры, класіка, кнігі па галінах ведаў, тэматычна згрупаваныя: цесна, але ўтульна, як заўсёды бывае там, дзе кніга. "Любім беларускую кнігу, працуем з ёю і захоўваем", — распавядае Святлана Васільеўна.

Сярод пастаянных пакупнікоў першым называюць імя Адама Мальдзіса — між іншым, не толькі ў гэтай кнігарні. "Вельмі добрыя серыі новых з'явіліся: "Лімаўскі фальварак", "Паэзія XXI

"Кнігарня пісьменніка" вабіць нават сваёю назваю. У ёй выразна акрэслены характар працы і змест той літаратуры, якая прапануецца. У пераважнай большасці гэта — творы класікаў і сучасных майстроў слова. Не дзіва: кнігарня з'яўляецца апорнай гандлёвай кропкай выдавецтва "Мастацкая літаратура".

Знаходзячыся ў цэнтры Мінска, на Казлова, 2, яна добра вядомая аматарам кнігі. Непадалёк — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва", Дом літаратара, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт — і творцы, і студэнты рэдка прамянаюць кнігарню, якая ў Беларусі мае і свой почырк, і імя. Наступным годам, між іншым, будзе святкаваць сваё трыццацігоддзе: адкрылася "Кнігарня пісьменніка" 13 мая 1981 г. і з таго часу працуе бесперапынна.

старогдзя", "Проза XXI стагоддзя", імят кнігі прапануе "Беларускі кнігазбор", — працягвае сваю думку дырэктар. — Вельмі запатрабаваная заўсёды "Школьная бібліятэка". І трэба сказаць, гэта дастаткова цікавая серыя. Яе пачалі выпускаць і на рускай мове". Ведаючы, што ў кнігарнях добра вывучаны пакупніцкі попыт, з пэўнай доляй крыўды за айчынную літаратуру цікаўлюся: "Няўжо творы рускай літаратуры і з серыі "Школьная бібліятэка" больш запатрабаваныя?"

"Справа ў тым, — тлумачыць Святлана Цішкевіч, — што даўнавата не было надрукаваных нова рускіх класікаў. Новых кніг не было — твораў і творцаў, якія вывучаюцца па праграме. І Мікалай Гоголь, і Аляксандр Пушкін — як жа іх чытаць, калі няма кніг?"

Кнігарня актыўна выкарыстоўвае на практыцы перавагі выязнога гандлю.

Часта выстаўляюць сваю палатку з кнігамі ў Цэнтральным дзіцячым парку імя Максіма Горкага, прапануюць дзіцячую літаратуру і краязнаўчую. Людзі пытаюцца і пра літаратуру па народных промыслах. Новая кніга "Залатыя правілы беларускай народнай культуры" (аўтары В.Катовіч і Янка Крук) вельмі зацікавіла чытачоў, ды іншыя таксама.

Святлана Цішкевіч заўважае: цяпер асноўнага кірунку ў працы з чытачом нібыта і няма. Ніколі не ўгадаеш, што яму патрэбна. Прыходзіць чалавек, і, бывае, не знаходзіш тэму, што ён шукае ў кнігарнях. Глядзяць па камп'ютэры, ці ёсць гэтая кніга ў "Белкнізе". Пры выпадку бяруць папярэдні заказ ад чытачоў. Калі ўпэўне-

ныя, што яго выканаюць. У месяц бывае па 20 — 30 такіх заявак на пэўную кнігу.

Як у такім выпадку вызначаецца, якую літаратуру набываць? У "Кнігарню пісьменніка" імкнучыся набываць па магчымасці ўсё. Пераважна — праз "Белкнігу". Напрямую зазвычай працуюць вялікія кнігарні, а гэтая па мерках сталіцы — маленечкая: 67 квадратных метраў гандлёвай плошчы. У дзень наведвання кнігарні ў ёй для продажу знаходзілася амаль 11 тысяч найменняў выданняў, з іх кніг — больш як 7 тысяч. Гэта — палова гадавога выпуску літаратуры па ўсёй Беларусі! А калі ўлічыць, што прайшоў ўсяго паўгода, то можна было б гаварыць, што ўся літаратура, і праўда, прадстаўленая. Але гэта, натуральна, не так. Бо ў продажы — і выданні

мінулых гадоў, і расійскіх выдавецтваў таксама.

"Але кожны сантыметр плошчы ў нас заняты. Бо для таго, каб укараніць новыя тэхналогіі, трэба спачатку правесці рамонт", — звяртае ўвагу на свае праблемы дырэктар. Цяпер жа робіцца акцэнт і на дзіцячай літаратуры. — "Не чытаюць людзі. Няма калі, альбо няма сілы. Малыя чытаць не навучыліся. А хочацца, каб дзеці чыталі".

Дзіцячая аўдыторыя ў кнігарні — гэта каля 40 працэнтаў яе наведвальнікаў. Але пакупнікі вельмі розныя. Пры ўсіх нараканнях на сезоннасць працы і імкненні, каб людзі чыталі больш, не забываюцца пра кнігу, тут узнёмаюць яе папулярнасць рознымі спосабамі. Удзень асобнікаў трыста рэалізацыя (калі ўлічыць і невялікія брашуркі, плакаты ды іншую друкаваную прадукцыю). Запатрабаваная і вучэбная літаратура, адчуваецца, што бацькі і дзеці рыхтуюцца да школы, купляюць сшыткі, алоўкі. Новая акцыя кнігарні — "Віншуйце па-беларуску". Наведвальнікам прапануюцца беларускамоўныя паштоўкі, іх прэзентуе выдавец Раман Шык.

Агульная для кнігарняў тэндэнцыя, што ў іх з'яўляюцца тавары спадарожныя: канцэлярскія, медыятавары.

Кнігі на дысках досыць актыўна ўваходзяць у жыццё кнігараспаўсюджвальнікаў. "Белкніга" і праз яе таксама "Кнігарня пісьменніка" актыўна працуюць з прадпрыемствам "Медыятон", якое актыўна выпускае літаратуру на электронных носбітах. Шукаюць нешта новае і прапануюць чытачам.

Ірына ТУЛУПАВА

На здымку: дырэктар "Кнігарні пісьменніка" Святлана Цішкевіч; так выглядае кнігарня.

Фота Кастуся Дробава

Скарбы

Куды трапілі жыровіцкія рарытэты?

Доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс неяк сказаў, што Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у свеце, дзе нацыянальных культурных скарбаў, матэрыяльных і духоўных, на радзіме меней, чым за яе межамі. І з ім можна пагадзіцца. Прычынай гэтаму — шматлікія войны, якія праходзілі праз Беларусь. Падчас гэтых войнаў рабавалася наша зямля. Тыся-

чы каштоўных кніг, дакументаў, абразоў, крывжоў, прадметаў посуду, вырабаў з золата і срэбра зніклі з Жыровіцкага Свята-Успенскага манастыра за 540 гадоў яго існавання. Пра лёс вывеззеных каштоўнасцей наш карэспандэнт гутарыць з галоўным архівістам і летапісцам Жыровіцкага праваслаўнага манастыра іераманахам Агап'ем (Голубам).

— Айцец Агап'і, калі было скрадзена і вывезена найбольш каштоўнасцей з Жыровіцкага Свята-Успенскага манастыра?

— Найбольш каштоўнасцей было вывезена ў Расію падчас Першай сусветнай вайны. Адны з іх трапілі ў архівы і бібліятэкі Новасібірска, іншыя — у горад Новакузнецк. Але даскана ла ўсім гэтым пакуль ніхто не займаўся. Праўда, семінарысты і студэнты Мінскіх духоўнай семінарыі і Акадэміі ў Жыровічах ужо пачалі даследаваць гэтую тэму. Аляксандр Папоў напісаў дысертацыю на тэму "Нарысы гісторыі бібліятэкі Жыровіцкага манастыра". Аляксей Кулін апісаў дзейнасць архіва сённяшняга Жыровіцкага манастыра. Але ён зазірнуў і ў мінулае, асабліва ў міжваенны архіў манастыра. Свяціцэннік Мікалай Анікеў напісаў вялікую працу пра архімандрыта Антонія Мельнікава, які пры жыцці даследаваў Жыровіцкі манастыр і выдаў надрукаваны на машыныцы трохтомнік пра Жыровіцкі манастыр у гісторыі заходнерускіх епархій. Там шмат радкоў, адрасаваных каштоўнасцям Жыровіцкага Свята-Успенскага манастыра. Ёсць згадка і пра архіў манастыра, дзе даюцца звесткі, што ён быў вывезены ў Новасібірск і Новарасійск. А што не змагі вывезці, закапалі. Але тыя дакументы ў зямлі прапалі.

— Жыровіцкія дакументы, як мне вядома, захоўваюцца ў бібліятэках і архівах не толькі ў Расіі?

— Вядома. Яны ёсць у Львове, Вільні, Санкт-Пецярбургу, Варшаве, Маскве. Напрыклад, у архіве Санкт-Пецярбургскага аддзялення Інстытута гісторыі Расійскай акадэміі навук сёння шмат цікавых дакументаў, якія маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі Жыровічаў.



У фондзе былога прафесара Жыровіцкай духоўнай семінарыі Пракопа Дабрахоатава (Максімава) значацца 2 492 адзінкі захавання збораў на польскай, лацінскай і старабеларускай мовах. Гэтыя рарытэты Дабрахоатаў вывез з Жыровічаў яшчэ ў 1845 годзе. Найперш гэта дэкрэт 1609 года Слонімскага земскага суда па справе паміж Іванам Мясешкам і Данілам Солтанам за Жыровічы; выпіс са слоніmsкіх земскіх кніг запісу Івана Солтана аб перадачы маентка Жыровічы жонцы, 20.09.1572 года; пасланне кіеўскага уніяцкага мітрапаліта Антонія Сялявы да Жыровіцкага супер'яра Канстанціна Вітапольскага, 23.06.1653 года; зборнік гістарычных звестак пра Жыровіцкі манастыр з апавяданняў і спраў старых людзей, што заслугоўваюць даверу, склаў Антоній Завадскі, 1713 год; кніга найдаўнейшых цудаў абраза Жыровіцкай Маці Божай, XVII стагоддзя; акт продажу Данілам Солтанам маентка

Жыровічы з прысёлкамі літоўскаму канцлеру Льву Сапегу, 06.07.1621 года і іншыя. Там захоўваюцца таксама нумары штогодзёнага часопіса супер'яраў Жыровіцкага манастыра, 1772—1786 гадоў; заўвагі Паўла Дабрахоатава з гісторыі Брацтва пры Жыровіцкім абразе Маці Божай, 1837—1863 гадоў, і дзесяткі іншых каштоўнасцей.

У архіве Санкт-Пецярбургскага аддзялення захоўваюцца і копіі дакументаў пра мястэчка Жыровічы, зборнік гістарычных звестак пра Жыровічы, 1713 года, панегрык шведскаму каралю Густаву Адольфу на лацінскай мове, складзены ў Жыровічах, а таксама зборнік Антонія Завадскага, дзе маецца шмат звестак пра Жыровічы і суседні з Жыровічамі Быцень.

— Ведаю яшчэ, што беларускія даследчыкі Адам Мальдзіс і Язэп Янушкевіч выявілі ў адзеле рукапісаў фонду базільянскіх манастыроў навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны і ў

Нацыянальным дзяржаўным гістарычным архіве ў Львове матэрыялы пра апісанне цудаў у Жыровічах 1758 года, і ў манастырской царкве 1620—1756 гадоў, звесткі пра гісторыю царквы ў Слоніме, справу аб папаўненні бібліятэкі ў Жыровічах (XIX ст.) і справу пра уніацкія кнігі, канфіскаваныя ў Жыровічах, многія іншыя каштоўныя дакументы. Хто-небудзь займаецца вяртаннем дакументаў і каштоўнасцей Жыровіцкага манастыра на Беларусь?

— Усе гэтыя каштоўнасці ўжо з'яўляюцца ўласнасцю тых дзяржаў, дзе яны знаходзяцца. І ніхто іх нам аддаваць не будзе.

— Айцец Агап'і, у Жыровічах бывае шмат гасцей, у тым ліку вышэйшых дзяржаўных асоб з іншых краін свету. Можна, хто-небудзь з іх прывёз у падарунак вывезены раней скарб з Жыровіцкага манастыра?

— Я такога выпадку не памятаю. Нам толькі неяк падарылі факсімільнае "Жыровіцкае Евангелле" XVI стагоддзя, арыгінал якога знаходзіцца ў Вільні. Хачу сказаць, што з Вільняй у нас больш-менш добрыя стасункі, а вось з Санкт-Пецярбургам — цяжкавата.

— Пры Мінскай духоўнай акадэміі ў Жыровічах існуе царкоўна-археалагічны кабінет, дзе захоўваецца шмат рарытэтных выданняў. Якія гэта выданні?

— Кожны чалавек можа наведваць гэты кабінет. Ідэя стварэння акадэмічнага музея-кабінета належыць праціерэю Аляксандру Балоннікаву. Сярод экспанатаў — рукапісны Псалтыр пачатку XVIII стагоддзя, Службоўнік свяціцеля Пятра Магілы (Львоў, 1639), Трэбнік (Львоў, 1668), Актаіх (Масква, 1638), Апостал з гравюрамі Івана Зубава (1738), Сопсодзіа (1677), Апостал дыякана Івана Фёдарова (Львоў, 1573), Самавучыцель царкоўных спеваў А.Кастальскага з аўтографам знакамітага кампазітара (Масква, 1909), Катэхізіс, выдадзены ў Лейпцыгу на грэчаскай мове ў 1563 годзе, і іншыя. Не ўсё яшчэ страчана.

Сяргей ЧЫПРЫН


На здымку: Жыровіцкі Свята-Успенскі сабор.

Фота аўтара

Час чытаць

Прыцягненне класікі

Беларусы называюць творы, што паўплывалі на іх светаўспрыманне, і расказваюць пра свае чытацкія густы. Мікола Купава, мастак:



— У студэнцкія гады я захапляўся раманам Этэль Войніч "Авадзень". Потым гэтае захапленне нікуды не знікла, але прыйшоў Уладзімір Караткевіч, яго "Каласы пад сярпом тваім" і іншыя раманы, якія я пачаў чытаць прыкладна ў 1971 годзе. Ужо тады творчасць Уладзіміра Сямёнавіча значна ўзбагаціла маё мастацкае бачанне.

Шмат якія кнігі прачытаюцца адразу. У цэлым люблю чытаць гістарычную літаратуру, часта звяртаюся да дакументальных першакрыніц. Даўно збіраюся перачытаць класіку, раманы Аляксея Талстога, бо з часу, калі я чытаў іх у 9-м класе, прайшло шмат год. Караткевіча хочацца перачытаць. Бо таго, што я калісьці прачытаў, недастаткова. Зусім нядаўна перачытаў творы Якуба Коласа, чым застаўся вельмі задаволены. Пастаянна вяртаюся да паэзіі Янкі Купалы.

Запісала
Марына ВЕСЯЛУХА

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

Юрыдычныя навукі

Ландо, Д. Д. Институциональное право Европейского союза = Institutional law of the European Union: учебное пособие для студентов специальностей «Правоведение» и «Экономическое право» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Д. Д. Ландо, В. И. Самарин; [под редакцией: Херрманн Харальд, Балащенко С. А., Борич Томилав]. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 183 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6957-13-3.

Борщева, Е. В. Общая теория права: учебно-методическое пособие: для слушателей системы переподготовки / Е. В. Борщева; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2010. — 114 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-484-667-5.

Дорогой познания прав человека: сборник материалов межвузовского научно-методического семинара «Преподавание прав человека в высших учебных заведениях: опыт, проблемы, перспективы», Брест, 8 декабря 2009 г. / [научный редактор И. И. Котляр]. — Брест: БрГУ, 2010. — 70 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-473-517-7.

Симановский, С. И. Права человека: учебно-методическое пособие: [для студентов] / С. И. Симановский; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — 2-е изд. — Минск: БГПУ, 2010. — 122 с. — 450 экз. — ISBN 978-985-501-860-6.

Дзяржаўнае, канстытуцыйнае, адміністрацыйнае права

Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Брэсцкая вобласць: нарматыўны даведнік / [І. А. Гапоненка і інш.; пад агульнай рэдакцыяй В. П. Лемцюгова]; Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканская тапанімічная камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — Минск: Тэхналогія, 2010. — 318 с. — Часть текста параллельно на белоруской і рускай мовах. — 1625 экз. — ISBN 978-985-458-198-9 (у пер.).

Гавриленко, В. Г. Правовые основы Республики Беларусь о языках / В. Г. Гавриленко. — Минск: Право и экономика, 2010. — 268 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-797-3.

Избирательный кодекс Республики Беларусь: [11 февраля 2000 г. № 370-З; принят Палатой представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Республики 31 января 2000 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 175 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-427-604-5.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: [21 апреля 2003 г. № 194-З; принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 г.: текст Кодекса по состоянию на 1 марта 2010 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 222 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-590-1.

Конституция Республики Беларусь и вопросы правоприменения: материалы «круглого стола», состоявшегося 13 марта 2009 г. на юридическом факультете Белорусского государственного университета / [научный редактор Г. А. Василевич]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 142 с. — Часть текста на белорусском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-764-5.

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: [20 декабря 2006 г. № 194-З; принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: одобрен Советом Республики 1 декабря 2006 г.: текст Кодекса по состоянию на 20 марта 2010 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 143 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-427-591-8.

Крымінальнае права. Крыміналістыка

Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учебник для студентов высших учебных заведе-

ний по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / Н. А. Бабий. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 662 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-491-031-4 (в пер.).

Котов, Е. Н. Уголовное право: учебно-методическое пособие: для слушателей факультета переподготовки «Консалт-торгцентр» заочной формы обучения / Е. Н. Котов, Н. П. Вербицкий; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2010. — 111 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-484-682-8.

Кузьмин, А. С. Сборник задач по криминалистике: пособие для студентов вузов / А. С. Кузьмин, А. М. Хлус. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 155 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-536-039-2.

Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь: [9 июля 1999 г. № 289-З; принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.: текст по состоянию на 1 марта 2010 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 27 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-427-602-1.

Примаченок, А. А. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК по состоянию на 25 марта 2010 г. / А. А. Примаченок. — 8-е изд., измененное и дополненное. — Минск: ПТЧУП «Молодежное», 2010. — 175 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6731-55-9.

Современное короткоклиновое холодное оружие и конструктивно сходные с ним изделия: справочно-методическое пособие / [Г. В. Михайленко и др.]; под общей редакцией В. И. Авсянникова и А. С. Рубиса; Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». — Минск: Право и экономика, 2010. — 158 с. — 440 экз. — ISBN 978-985-442-794-2.

Уголовное право (Общая часть): учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель А. Н. Русак]. — Барановичи: БарГУ, 2009. — 240 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-498-263-2.

Уголовное право (Особенная часть): учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель И. В. Шуленкова]. — Барановичи: БарГУ, 2009. — 220 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-498-217-5.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: [9 июля 1999 г. № 275-З; принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.: по состоянию на 25 февраля 2010 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 225 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-543-7.

Гаспадарчае права

Паращенко, В. Н. Хозяйственное (предпринимательское) право / Паращенко В. Н., Паращенко В. В. — Минск: Право и экономика, 2010. — 511 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-786-7.

Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Н. А. Чернецкая. — 3-е изд., переработанное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 143 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-037-8.

Грамадзянскае права. Судовы лад

Кодекс Республики Беларусь о судостроительстве и статусе судей: 29 июня 2006 г. № 139-З; [принят Палатой представителей 31 мая 2006 г.: одобрен Советом Республики 16 июня 2006 г.]: в Кодекс с 28 декабря 2009 г. изменения не вносятся. — Минск: Амаффея, 2010. — 148 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-846-9.

Левшук, И. Н. Усыновление в Республике Беларусь / И. Н. Левшук; под научной редакцией В. Г. Тихини. — Минск: Право и экономика, 2010. — 180 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-779-9.

Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. — Изд. 2-е, измененное и дополненное. — Минск: ПТЧУП «Молодежное», 2010. — 287 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6731-54-2.

Методические рекомендации по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам / [А. К. Стук и др.; редакторы: А. А. Лыгин, С. А. Абрамович и Г. З. Вешторг]; Прокуратура Минской области. — Минск: Типография «Победа», 2010. — 134 с. — 500 экз.

Основы управления интеллектуальной собственностью: краткий курс лекций в определениях, таблицах и схемах / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра управления экономики и финансов; [составители: Э. Э. Ермаков, Л. П. Матюшков, В. В. Мацукевич]. — Брест: БрГТУ, 2010. — 43 с. — 100 экз.

Ромель, Ю. В. Семейное право: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / Ю. В. Ромель; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 270 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-531-004-5.

Працоўнае права

Гритченко, Е. В. Заочник на работе: гарантии, льготы, компенсации / Елена Гритченко. — Минск: Агентство Владимира Гревцова, 2010. — 24 с. — 7020 экз. — ISBN 978-985-6833-83-3.

Кривой, В. И. Все об ответственности работника и нанимателя / В. И. Кривой, К. И. Кеник, Т. В. Телятицкая. — Минск: КапиталМедиаГрупп, 2010. — 158 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-90193-5-7.

Мищенко, М. С. Трудовой контракт: теоретические и кадровые вопросы: справочник в вопросах и ответах / М. С. Мищенко. — Минск: Право и экономика, 2010. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-763-8.

Трудовой кодекс Республики Беларусь: [26 июля 1999 г. № 296-З; принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 159 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-599-4.

Трудовой кодекс Республики Беларусь: [26 июля 1999 г. № 296-З; принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.]: (разъяснения и комментарии, практика применения в 2010 г.) / [автор комментариев А. Н. Одинец]. — Минск: Промкомплекс, 2010. — 315 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-6969-01-3.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне

Визовый кодекс Европейского союза / [составитель В. Г. Гавриленко]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 132 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-782-9.

Итоги работы за 2009 год и задачи на 2010 год / Министерство энергетики Республики Беларусь, [ОАО «Энергетическая стратегия»]. — Минск, 2010. — 16 с. — 800 экз.

Пути повышения эффективности практики направления подготовки сотрудников для органов внутренних дел: материалы республиканской научно-практической конференции, Могилев, 26 марта 2010 г. / [редколлегия: Е. Л. Лазакович (председатель) и др.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 63 с. — 50 экз.

Республика Беларусь. Министерство транспорта и коммуникаций. Годовой отчет, 2009 / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. — Минск: Редакция газеты «Транспортный вестник», 2010. — 183 с. — 2000 экз.

Шенгенский кодекс о границах / [составитель В. Г. Гавриленко]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 92 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-781-2.

Ваенная справа. Ваенная навукі

Кругликов, В. В. Теория организационного управления: монография / В. В. Кругликов, С. В. Кругликов; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2010. — 285 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6961-10-9 (в пер.).

Сацыяльнае забеспячэнне

Исследование барьеров развития национального усыновления в Республике Беларусь / [Дмитриева Ольга Алек-

сандровна и др.]. — Минск, 2009. — 136 с. — 500 экз.

Саевец, А. Н. Поведение потребителей: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / А. Н. Саевец, А. А. Саевец. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 128 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-041-5.

Выхаванне і адукацыя

Актуальные сацыяльныя і педагогічныя праблемы: разважанні і пошукі: зборнік праблемных артыкулаў / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Минск: Права і эканоміка, 2010. — 78 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-773-7.

Мінудае Гродзеншчыны: навукова-метадычны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі і геаграфіі / Упраўленне адукацыі Гродзенскага аблвыканкама, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі». — Гродна: ГраАРА, 2002 —

Вып. 12 / [складальнік: М. Л. Еўдакіменка]. — 2010. — 94 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 150 экз.

Пуйман, С. А. История образования и педагогической мысли: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов] / С. А. Пуйман. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 159 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-032-3.

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Балькина, Е. Н. Компьютерное педагогическое тестирование: теория и практика: учебно-методическое пособие / Е. Н. Балькина, Д. Н. Бузун; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Минск: РИВШ, 2010. — 102 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 200 экз. — ISBN 978-985-500-333-6. — ISBN 978-985-500-342-8 (CD).

Бруева, Л. Н. Пока не похоронен последний павший солдат...: (из истории поискового движения в Беларуси); 65-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается / Лариса Бруева; [фото О. Асинского и А. Жолудева]. — 2-е изд. — Орша: Оршанская типография, 2010. — 456 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-90183-9-8.

Василевская, Е. И. Учебно-методический комплекс в системе непрерывного химического образования: учебно-методическое пособие / Е. И. Василевская. — Минск: РИВШ, 2010. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-341-1.

Завадская, Ж. Е. Формы воспитательной работы с учащейся молодежью: методика подготовки и проведения: учебно-методическое пособие / Ж. Е. Завадская, З. В. Артеменко. — Минск: Современная школа, 2010. — 351 с. — 2050 экз. — ISBN 978-985-513-860-1 (в пер.).

Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст: материалы международной научной конференции, г. Минск, 12–13 ноября 2009 г. / [научный редакционный совет: Т. И. Адуло и др.]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 753 с. — Часть текста на английском, белорусском, польском и румынском языках. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-771-3.

Мицкевич, Л. Н. Семья и ВИЧ. Как жить? Как воспитывать? / Л. Н. Мицкевич, Н. С. Говзич, С. С. Молибощко; [под редакцией Ж. И. Мицкевич]; ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей». — Минск: Альтиора — Живые краски, 2010. — 75 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6831-45-7.

Подошево, В. Д. Патриотическое воспитание молодежи / В. Д. Подошево. — Могилев: Могилевская областная укрупненная типография, 2004.

Ч. 2. — 2007. — 78 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6738-82-4.

Приказ «О повышении квалификации и переподготовке кадров образования в 2010 году»: [утверждено Министерством образования Республики Беларусь 30.12.09]. — Минск: Академия последипломного образования, 2010. — 180 с. — В книге также: Планы повышения квалификации и переподготовки кадров образования в 2010 году. — 300 экз.



Смолякова, О. Ф. Педагогическое проектирование технологической подготовки учащихся: дидактические аспекты: монография / О. Ф. Смолякова; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь: МзГПУ, 2010. — 188 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-477-367-4.

Справочник по дидактике в схемах и понятиях / [составители: Е. Л. Адарченко, Л. Н. Городецкая, Н. А. Хмельницкая]. — 6-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 53 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-222-7.

Стратегические приоритеты развития дополнительного образования взрослых: тезисы докладов открытой научно-практической конференции (15 апреля 2010 г., г. Минск) / [редколлегия: В. В. Буткевич и др.]. — Минск: МОИРО, 2010. — 190 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6810-96-4.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Билеты для выпускных экзаменаў у агульнаадукацыйных установах з беларускай мовай навучання: узровень агульнай сярэдняй адукацыі: 2009/2010 навучальны год / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 77 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 4500 экз. — ISBN 978-985-465-650-2.

Билеты для выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения: уровень общего среднего образования: 2009/2010 учебный год / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 77 с. — Часть текста на белорусском языке. — 11000 экз. — ISBN 978-985-465-649-6.

Деятельность учреждений системы повышения квалификации по организационно-методическому сопровождению 11-летней школы: материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 9 декабря 2009 г. — Минск: АПО, 2010. — 160 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-117-1.

Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии-2 / Н. И. Запрудский. — Минск: Сэр-Вит, 2010. — 251 с. — Часть текста на белорусском языке. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-480-6.

И снова — лето / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 126 с. — 9100 экз. — ISBN 978-985-405-563-3.

Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного воспитания и обучения / Ю. С. Константинов, С. С. Митрахович. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 205 с. — 1690 экз. — ISBN 978-985-465-639-7.

Луговцова, Е. И. Формирование у учащихся умения жить в поликультурном мире: пособие для педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений внешкольного воспитания и обучения / Е. И. Луговцова. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 189 с. — 2014 экз. — ISBN 978-985-465-638-0.

Организация воспитательной работы в классах и школьных коллективах: книга для педагогов общеобразовательных учреждений, ведущих организационно-воспитательную работу в классе / составители: М. В. Витковская, М. Г. Старикова. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 69 с. — 263 экз. — ISBN 978-985-538-022-2.

Осипова, Е. А. Большая психологическая игра. Технология и опыт: учебно-методическое пособие / Е. А. Осипова, Н. А. Сакович, Е. В. Чуменко; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 85 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-495-123-2.

Панорама игр в работе классного руководителя / Управление образования Миноблсполкома, Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования»; [составитель: Т. М. Лешеня]. — Минск: МОИРО, 2010. — 94 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6907-26-8.

Поделки своими руками на все случаи жизни / [автор-составитель М. В. Кудейко]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 63 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-229-6.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в обучении (в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи общеобразовательной школы): пособие по курсам: «Актуальные проблемы коррекционной педагогики», «Коррекционная педагогика», «Логопедия» для студентов специальностей: 1-03 03 08-02 — Олигофренопедагогика. Логопедия. 1-23 01 04 — Психология / [Н. А. Степура и др.; под общей редакцией Н. В. Михалковича]; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 267 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-515-257-7.

Трудных детей не бывает / [авторы-составители: Л. В. Пенкрат, В. И. Пенкрат, Н. В. Самусева]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 173 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-405-561-9.

Учимся дома: дистанционное обучение / [авторы-составители: В. Н. Пунчик, С. В. Вабищевич, М. В. Короткевич]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 173 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-405-560-2.

Черникова, Н. В. Формирование эстетической культуры личности в условиях образовательной среды: теория и практика: монография / Н. В. Черникова; под научной редакцией В. А. Капрановой; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 150 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6921-62-2.

Школьные конкурсы / [авторы-составители: А. Р. Борисевич, В. Н. Пунчик, Е. В. Гурская]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 125 с. — 1800 экз. — ISBN 978-985-405-564-0.

Дашкольнае навучанне

Народныя святы, забавы, вечарыны: этнакультурнае выхаванне дашкольнага ўзрастання / Упраўленне адукацыі Міннаблвыканкама, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі»; [аўтар-складальнік: А. В. Кахноўская]. — Мінск: МАІРА, 2010. — 31 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6907-28-2.

Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования: сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [под общей редакцией Л. Н. Воронцово, Т. В. Поздеевой]. — Минск: БГПУ, 2010. — 259 с. — Часть текста на белорусском языке. — 110 экз. — ISBN 978-985-501-883-5.

Алехнович, Е. Ч. Полоролевое воспитание детей в условиях дошкольного учреждения: пособие для специалистов системы дошкольного образования / Е. Ч. Алехнович; Управление образования Миноблсполкома, Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — 60 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6907-21-3.

Варивода, В. С. Методика экологического воспитания дошкольников в схемах и таблицах: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / В. С. Варивода. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 67 с. — 513 экз. — ISBN 978-985-538-002-4.

Викофф, Д. Воспитание без кнута и пряника / Джерри Викофф, Барбара Юнелл; [перевела с английского И. В. Гродель]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 380 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1022-7.

Гармонизация психофизического и социального развития детей: материалы VI Научно-практической конференции студентов и молодых ученых, г. Минск, 16 апреля 2010 г. / [редколлегия: Д. Н. Дубинина (отв. ред.) и др.]. — Минск: БГПУ, 2010. — 147 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-884-2.

Гуз, А. А. Система контроля в дошкольном учреждении: монография / А. А. Гуз. — Минск: Медисонт, 2010. — 167 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6887-68-3.

Гуз, А. А. Система контроля в дошкольном учреждении: учебно-методическое пособие / А. А. Гуз; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 166 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-126-3.

Досуговая деятельность как пространство для формирования основ культуры ребенка / Управление образования Миноблсполкома, Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования»; [автор-составитель: Н. Г. Кобраева]. — Минск: МОИРО, 2010. — 48 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6907-27-5.

Думаем, решаем — себя развиваем: индивидуальная тетрадь для детей 4—5 лет: в 2 ч. / [составители: М. В. Мазурова, Т. Н. Язепова]. — 5-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-016-1.

Ч. 1. — 35 с. — ISBN 978-985-538-014-7.

Ч. 2. — 27 с. — ISBN 978-985-538-015-4.

Кошман, М. Г. Планирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении (по программе «Пралеска»). Группа «Фантазеры»: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / М. Г. Кошман, Н. В. Гуцко. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010.

1-й квартал. — 2010. — 119 с. — Часть текста на белорусском языке. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-012-3.

Крапотин, А. А. Физическая культура детей дошкольного возраста: пособие: [для слушателей курсов повышения квалификации] / А. А. Крапотин, М. В. Чечета; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры, Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. — Минск: БГУФК, 2010. — 188 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6902-85-0.

Мозаика культурного досуга: (из опыта работы педагогов дошкольных учреждений Минской области) / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010.

Ч. 1. — 2010. — 148 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-31-2.

План повышения квалификации руководящих работников и специалистов дошкольных учреждений на 2010 год / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»; [подготовила Василевич Наталия Владимировна]. — Минск: АПО, 2010. — 17 с. — 200 экз.

Пропись, сказка и штриховка — это в школе подготовка: в 2 ч. / [И. А. Юматова и др.]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — ISBN 978-985-520-217-3.

Ч. 2. — 2010. — 35 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-216-6.

Прошкина, И. В. Планирование наблюдений на прогулке в детском саду / И. В. Прошкина. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 86 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-231-9.

Путешествие по сказке «Лисичка-сестричка и Серый Волк» / [автор-составитель Л. Г. Фирсова; художник Н. М. Кособудская]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 23 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-225-8.

Путешествие по сказке «Смоляной бычок» / [автор-составитель Л. Г. Фирсова; художник Н. М. Кособудская]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 22 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-224-1.

30 занятий для развития ребенка. — Минск: Юнипресс, 2010. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-133-1.

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

3488. **Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай сярэдняй адукацыі):** тэксты для пераказаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; [аўтары-складальнікі: В. П. Красней і інш.]. — 2-е выд. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі; Аверсэв, 2010. — 444 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-465-661-8 (Нацыянальны інстытут адукацыі). — ISBN 978-985-529-379-9 (Аверсэв).

Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па літаратурным чытанні: 3-ці клас: кніга для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Р. А. Кірылава. — 3-е выд. — Мазырь: Белы Вецер, 2010. — 110 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-011-6.

Тэматычныя распрацоўкі ўрокаў па беларускай мове: 3-ці клас / [складальнікі: З. Ул. Караткевіч, Г. Ф. Ганчарова, Л. М. Шчур; пад рэдакцыяй Б. А. Крука]. — 2-е выд. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 169 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-226-5.

Алгебра в 7 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Е. П. Кузнецова и др.]. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 208 с. — 2714 экз. — ISBN 978-985-465-631-1.

Антипова, М. Б. Русский язык в 1 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения / М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 134 с. — 1820 экз. — ISBN 978-985-465-651-9.

Балько, И. Л. Диалог культур: практическое пособие по английскому языку / Балько Игорь Леонидович, Раевич Наталья Казимировна; [Управление образования Миноблсполкома], Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — 282 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-69-07-23-7.

Верниковская, А. В. Русский язык: тематический контроль: 2-й класс общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [по новым программам] / А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — 3-е изд., пересмотренное. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 80 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6947-25-7.

Верниковская, А. В. Русский язык: тематический контроль: 3-й класс общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [по новым программам] / А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — 3-е изд. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 71 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6947-26-4.

Гапанович-Кайдалов, Н. В. Объективные и субъективные факторы семейной социализации младшего школьника / Н. В. Гапанович-Кайдалов; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2005. — 199 с. — 500 экз. — ISBN 985-439-078-0 (ошибоч.).

Гендерный подход в воспитании молодежи: сборник материалов / [редакторы и авторы-составители: Букова С. Н., Янчук О. А.]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 441 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-791-1.

Гин, С. И. Мир фантазии: учебно-методическое пособие для учителей начальных классов / Светлана Гин. — 3-е изд. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 175 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6921-64-6.

Занимательные задания и вопросы о животных: [кросворды, поговорки, загадки, игры, викторины, пословицы] / авторы-составители: Т. А. Ковальчук, В. М. Вдовиченко]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 161 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-227-2.

Информационные часы в школе: материал по активизации познавательной деятельности учащихся / [автор-составитель В. Н. Дудко]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 65 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-228-9.

Кивлюк, Л. А. Школа агрогородка как центр воспитательной и социокультурной деятельности в сельском регионе: пособие / Л. А. Кивлюк; Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования». — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2010. — 94 с. — Часть текста на белорусском языке. — 170 экз.

Кобачевская, С. М. Будущее — это мы: разработки занятий по интересам для младших школьников / С. М. Кобачевская. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 126 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-28-8.

Лукашенко, А. М. Тесты по геометрии для поурочного контроля: 8-й класс / А. М. Лукашенко. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 66 с. — 263 экз. — ISBN 978-985-538-009-3.

Математика: курс начальной школы в таблицах / [составитель Канашевич Татьяна Николаевна]. — 3-е изд. — Минск: Современная школа: Кузьма, 2010. — 112 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-513-822-9 (Современная школа). — ISBN 978-985-453-297-4 (Кузьма).

Математические развлечения: (сборник внеклассных мероприятий по математике для учащихся 5—10-х классов) / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования»; [составитель: Н. М. Ветерпеч]. — Минск: МОИРО, 2010. — 68 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6907-29-9.

Олимпиады по физике среди учащихся II ступени / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»; [авторы-составители: Т. Э. Бурдук, Л. П. Губич, А. Н. Сенько]. — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2010. — 46 с. — 410 экз.

Сборник экзаменационных материалов по русскому языку для общеобразовательных учреждений (уровень общего среднего образования): тексты для изложений / Министерство образования Республики Беларусь; [авторы-составители: Е. Е. Долбик и др.]. — 2-е изд. — Минск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2010. — 415 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-465-647-2 (Национальный институт образования). — ISBN 978-985-533-078-4 (Аверсэв).

Шпак, В. Г. Основы теории и методики преподавания физической культуры: учебное пособие для учащихся специальности «Начальное образование» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / В. Г. Шпак. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 227 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-11-0493-8.

Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьна арганізацыя

Коррекционно-педагогическая работа в домах-интернатах для детей с умственным и физическим недоразвитием: учебно-методическое пособие для педагогов / [И. К. Боровская и др.]; под редакцией Т. В. Лисовской. — 2-е изд. — Минск: Четыре четверти, 2010. — 389 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6856-75-7.

Методика сенсомоторного обучения: учебно-методическое пособие для учителей центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации / [Т. Л. Лещинская и др.]; под редакцией Т. Л. Лещинской. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 167 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-471-347-2.

Обухова, Т. И. Особенности обучения избобразительной деятельности детей дошкольного возраста с нарушением слуха: учебно-методическое пособие / Т. И. Обухова, Е. Н. Прокопик; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 58 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-501-854-5.

Психологические основы взаимодействия учителя с одаренными детьми / [автор-составитель И. И. Семененя]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 71 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-223-4.

Специальное образование: традиции и инновации: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Минск, 8–9 апреля 2010 г. / [редколлегия: С. Е. Гайдукевич (отв. ред.) и др.]. — Минск: БГПУ, 2010. — 282 с. — Часть текста на английском языке. — 170 экз. — ISBN 978-985-501-879-8.

Феклистова, С. Н. Обучение игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха: учебно-методическое пособие: [для студентов] / С. Н. Феклистова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 67 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-501-878-1.

Шинкаренко, В. А. Экзамен по трудовому обучению учащихся с интеллектуальной недостаточностью: пособие для педагогов 1-го отделения вспомогательной школы с белорусским и русским языками обучения / В. А. Шинкаренко, И. Е. Петкевич; под редакцией В. П. Гриханова. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 55 с. — 780 экз. — ISBN 978-985-471-346-5.

Прафесійная адукацыя

Абитуриент 2010. Средние специальные учебные заведения Республики Беларусь: справочник / [составитель П. И. Новодворский]. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 429 с. — Часть текста на белорусском языке. — 6000 экз. — ISBN 978-985-06-1811-5.

Бобруйское государственное училище олимпийского резерва. — Минск: Рифтур, 2010. — 15 с. — 300 экз.

Крум, Э. В. Введение в специальность: учебное пособие для учащихся экономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / Э. В. Крум. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 191 с. — 420 экз. — ISBN 978-985-6957-11-9.

Справочник абитуриента 2010. Средние специальные учебные заведения Республики Беларусь. — Минск: Аверсэв, 2010. — 316 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-533-056-2.

Справочник абитуриента 2010. Учебные заведения профессионально-технического образования: Минск и Минская область. — Минск: Аверсэв, 2010. — 122 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-533-019-7.

Вышэйшая адукацыя

Абитуриент 2010: пособие для поступающих / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого; [составители: С. И. Тимошенко и др.]. — Гомель: ГГТУ, 2010. — 113 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — ISBN 978-985-420-915-9.

Абитуриент 2010: справочное пособие для поступающих / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины; [составители: И. В. Семченко и др.]. — Гомель: ГГУ, 2010. — 93 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-467-1.

Абитуриент 2010: Академия управления при Президенте Республики Беларусь: справочное пособие для поступающих / [составители: А. Н. Морозевич и др.]. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 67 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-457-984-9.

Абитуриент 2010. Высшие учебные заведения Республики Беларусь: справочник / [составитель П. И. Новодворский]. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 540 с. — Часть текста на белорусском языке. — 8000 экз. — ISBN 978-985-06-1809-2.

Андреева, Р. А. Справочное пособие по учебной практике: для студентов специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» / Р. А. Андреева, О. Н. Жаркова; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 129 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-531-005-2.

Атрошко, Е. К. Руководство по учебной геодезической практике: [учебно-методическое пособие для студентов] / Е. К. Атрошко, М. М. Иванова; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Изыскания и проектирование дорог». — Гомель: БГУТ, 2010. — 131 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-468-636-3 (в пер.).

3527. **Березовин, Н. А.** Педагогика высшей школы: Теория. Хрестоматийные тексты. Творческие задания: учебно-методическое пособие для магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов: в 3 ч. / Н. А. Березовин, О. Л. Жуук, Н. А. Цырельчук; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж. — Минск: МГВРК, 2009. — 200 экз. — ISBN 978-985-526-055-5.

Ч. 1. — 457 с. — ISBN 978-985-526-054-8.

Ч. 2. — 437 с. — ISBN 978-985-526-058-6.

Ч. 3. — 469 с. — ISBN 978-985-526-059-3.

Борисевич, А. Р. Экологическое образование будущего педагога: дидактический аспект = Ecological education of a future teacher: didactic aspect: монография / А. Р. Борисевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 243 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-832-3.

В помощь куратору: пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [составитель: И. А. Карпович]. — Мозырь: МзГПУ, 2010. — 66 с. — 72 экз. — ISBN 978-985-477-361-2.

Высшие учебные заведения Республики Беларусь: справочник абитуриента 2010 / [составители: Ю. Н. Чепик и др.]. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 415 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-536-035-4.

Есьман, Р. И. Техническая термодинамика: методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика», 1-43 01 04 «Тепловые электрические станции», 1-43 01 08 «Паротурбинные установки АЭС», 1-53 01 04 «Автоматизация и управление энергетическими процессами» / Р. И. Есьман, Ю. П. Яромольчик; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника». — Минск: БНТУ, 2010. — 41 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-349-6.

Клещева, Е. А. Организация работы куратора группы со студентами: методическое пособие / Е. А. Клещева, Ж. В. Рзаева; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 126 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-498-286-1.

Куратору, работающему с первокурсниками: сборник материалов для организации внеаудиторной работы / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель Л. И. Станиславчик]. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 147 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-498-288-5.

Лингвистика и методика в высшей школе: сборник научных статей / [редколлегия: В. С. Истомин (ответственный редактор), И. Д. Матько, С. В. Гончар]. — Гродно: Гродненская типография, 2009.

Вып. 2. — 2010. — 244 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 60 экз. — ISBN 978-985-6835-55-4 (ошибоч.).

Михайловская, Е. Н. Педагогическая систематизация креативных методов обучения: учебно-методическое пособие / Е. Н. Михайловская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 35 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-855-2.

Оздоровительные физкультурно-спортивные технологии в физическом воспитании студентов: методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра физического воспитания и спорта; [составители: В. Н. Кудрицкий, В. П. Артемьев, Ю. В. Кудрицкий]. — Брест: БрГТУ, 2010. — 38 с. — 100 экз.

Организация образовательного процесса: информационно-методический сборник / Министерство внутренних дел, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2007.

№ 6 (1), 2010 / [редколлегия: А. Л. Савенок и др.]. — 2010. — 114 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-427-600-7.

Память: сотрудники Белорусской государственной академии искусств — участники Великой Отечественной войны и трудового фронта / Белорусская государственная академия искусств; [автор-составитель Эльвира Петровна Герасимович]. — Минск: БГАИ, 2010. — 59 с. — 100 экз.

Примшиц, В. В. Стратегический менеджмент: методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» / В. В. Примшиц, Л. И. Дроздович; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра экономики и права. — Минск: БНТУ, 2010. — 62 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-286-4.

Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в вузе: материалы международной научно-методической конференции (Гомель, 19, 20 марта 2010 г.) / [редколлегия: Н. М. Дайнеко (ответственный редактор) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2010. — 261 с. — Часть текста на английском языке. — 70 экз. — ISBN 978-985-439-462-6.

Савич, А. С. Организация и программы практик: методическое пособие для студентов специальностей 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей», 1-37 01 07 «Автосервис» / А. С. Савич, В. К. Ярошевич, Н. М. Капустин; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей». — Минск: БНТУ, 2010. — 33 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-368-7.

Тарелкин, А. И. Эссе как метод диалогизации педагогического взаимодействия: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших учебных заведений / А. И. Тарелкин; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2009. — 282 с. — Часть текста на белорусском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-498-265-6.

Учреждение образования «Барановичский государственный университет». — Барановичи: БарГУ, 2010. — 68 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 200 экз.

Вольны час

Королевский город Гродно: путеводитель / [фото: С. М. Плыткевич; текст: А. А. Семенчук, Г. А. Петрович [т. е. А. П. Гостев]]. — Минск: Рифтур, 2006. — 71 с. — 5000 экз. — ISBN 985-6700-46-9.

Beach & More: luxury collection, 2010: [каталог / Sunny Travel]. — Минск, 2010. — 144 с.

Этнаграфія. Фальклор

Васільева, А. Г. Традыцыйнае народнае адзенне паўночнага захаду Беларусі XIX — першай палавіны XX стагоддзя / А. Г. Васільева; [навуковы рэдактар: М. Р. Барзна]; Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. — Минск: БДАМ, 2010. — 206 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-67-08-30-8.

Крук, Я. Колесо времени: традиции и современность / Янка Крук, Оксана Котович. — 3-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: Беларусь, 2010. — 349 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-01-0863-0 (в пер.).

Миллер, Г. Х. Сонник Миллера: 1500 толкований: [перевод с англ.]. — Минск: Современная школа, 2010. — 350 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-513-867-0 (в пер.).

Прыбылова, В. М. Музыкальный ландшафт песенно-абрадавых традыцый Масленіцы Верхняга Падняпроўя: з дадаткам «Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя» (кампакт-диск) / В. М. Прыбылова; [навуковы рэдактар Т. С. Якіменка]; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі. — Минск: БДАМ, 2010. — 151 с. + 1 электронна-апытаны диск (CD-R). — 50 экз. — ISBN 978-985-6837-68-8. — ISBN 978-985-6837-67-1. — ISBN 978-985-6837-66-4 (CD-R).

МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ

Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў

Матвеева, О. Р. Человек и мир: учебное пособие для 3-го класса специальных общеобразовательных школ: в 2 ч. / О. Р. Матвеева, Л. В. Михайловская. — 2-е изд., переработанное. — Минск: Народная асвета, 2010. — 84 с. — 504 экз. — ISBN 978-985-03-1286-0 (в пер.). — ISBN 978-985-03-1286-3 (ошибоч.).

Национальный парк «Нарочанский»: научное обеспечение, природоохранный и эколого-просветительская деятельность, рекреационный потенциал: материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 10-летию государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский», 23–25 сентября 2009 г., курортный поселок Нарочь / [редколлегия: Ллоштык В. С. (ответственный редактор) и др.]. — Минск: Медисонт, 2009. — 230 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-6887-62-1.

Подсадник, Т. А. Отраслевая экология: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» / Т. А. Подсадник; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 135 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-531-011-3.

Рыбак, В. А. Антропогенная нагрузка на окружающую среду: количественная оценка, анализ, нормирование / В. А. Рыбак. — Минск: РИВШ, 2010. — 333 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-330-5.

Матэматыка

Алгебра + геометрия: 7-й класс: справочник для учащихся / [составитель А. М. Лукашенко]. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 66 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-010-9.

Алгебра + геометрия: 8-й класс: справочник для учащихся / [составитель А. М. Лукашенко]. — 4-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 58 с. — 263 экз. — ISBN 978-985-538-023-9.

Алгебра: учебное пособие для 8-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.]; под редакцией Л. Б. Шнепермана. — 3-е изд., переработанное. — Минск: Народная асвета, 2010. — 319 с. — 88100 экз. — ISBN 978-985-03-1332-4 (в пер.).

Барвенов, С. А. Супертренинг. Математика: материалы для подготовки к централизованному тестированию / С. А. Барвенов. — 2-е изд., исправленное. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 141 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-536-031-6.

Васильев, А. Ф. О частично сверхразрешимых конечных группах / А. Ф. Васильев, Т. И. Васильева, В. Н. Тютянов; Министерство образования Республики Беларусь ... — Гомель: ГГУ, 2010. — 18 с. — 25 экз.

Высшая математика: сборник заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов инженерно-технических специальностей: в 2 ч. / Министерство



образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра высшей математики № 1. — Минск: БНТУ, 2010. — ISBN 978-985-525-017-4.

Ч. 2 / [составители: А. Н. Андриянчик и др.]. — 2010. — 179 с. — Составители также: Микулик Н. А., Равевская Л. А., Федосик Е. А., Чепелев Н. И., Юринок В. И. — 500 экз. — ISBN 978-985-525-016-7.

Зинович, Л. А. Сборник тестов по математике: 2-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Зинович. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 79 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-018-5.

Зинович, Л. А. Сборник тестов по математике: 3-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Зинович. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 82 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-019-2.

Зинович, Л. А. Сборник тестов по математике: 4-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Зинович. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 79 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-020-8.

Карпук, А. А. Высшая математика для технических университетов: дифференциальные уравнения / А. А. Карпук, В. Ф. Бондаренко, О. Ф. Борисенко. — Минск: Харвест, 2010. — 298 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-8195-8 (в пер.).

Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры: [для учащихся ССУЗов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический колледж; [составитель: М. В. Бабашинская]. — Витебск: ВГТК, 2010. — 77 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6764-46-5.

Макаревич, Т. А. Математика. Тригонометрия: пособие: [для учащихся и абитуриентов] / Т. А. Макаревич, П. А. Подкопаев, Т. К. Рожкова; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2010. — 54 с. — 150 экз.

Математика: пособие для подготовки к централизованному тестированию / [А. И. Азаров и др.]. — 8-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 494 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-385-0.

Матэматыка: вучэбны дапаможнік для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / [А. П. Кузняцова і інш.]; пад рэдакцыяй Л. Б. Шнэпермана. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 320 с. — 19200 экз. — ISBN 978-985-465-670-0 (у пер.).

Научные исследования преподавателей факультета математики и информатики: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, [Факультет математики и информатики; редколлегия: И. П. Мартынов (отв. редактор) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 128 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-249-2.

Начертательная геометрия: конспект лекций: в 2 ч. / [Ю. И. Садовский и др.; под редакцией В. В. Тарасова]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Инженерная графика строительного профиля». — Минск: БНТУ, 2010. — ISBN 978-985-525-317-5.

Ч. 1: Метод Монжа. Позиционные задачи. — 2010. — 87 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-525-125-6.

Пролиско, Е. Е. Эконометрика: курс лекций / Е. Е. Пролиско; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 161 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-473-511-5.

Шилова, Е. С. Математика: учебное пособие для 3-го класса специальных общеобразовательных школ с русским языком обучения: в 2 ч. / Е. С. Шилова, И. В. Шеститко. — Минск: Народная асвета, 2010. — ISBN 978-985-03-1265-5 (в пер.).

Ч. 2. — 2010. — 134 с. — 2734 экз. — ISBN 978-985-03-1267-9.

Шылава, А. С. Матэматыка: вучэбны дапаможнік для 3-га класа спецыяльных агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання: у 2 ч. / А. С. Шылава, І. У. Шасцітка; [пераклад з рускай мовы Л. А. Цімафеевай]. — Мінск: Народная асвета, 2010. — ISBN 978-985-03-1268-6 (у пер.).

Ч. 2. — 2010. — 134 с. — 1129 экз. — ISBN 978-985-03-1270-9.

Фізика

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина. Студен-

ческая научная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения Ф. Жолио-Кюри. Студенческая научная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения Ф. Жолио-Кюри: сборник материалов: 30 марта 2010 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Физический факультет; [под общей редакцией В. С. Секержицкого]. — Брест: БрГУ, 2010. — 38 с. — 40 экз.

Зубович, А. А. Физика: 11-й класс: решения задач приведены к учебному пособию «Физика» для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения авторов В. В. Жило, Л. Г. Марковича / [А. А. Зубович]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 190 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-130-0.

Ивашенко, И. А. Физика: явления переноса: учебно-методическое пособие: [для курсантов / Ивашенко Инга Анатольевна, Белоусова Наталья Альгирдо]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2010. — 43 с. — 200 экз.

Физика: сборник задач и индивидуальных заданий: [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж; [составители: А. И. Болсун и др.]. — Минск: МГВРК, 2010. — 100 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-526-057-9.

Хімія

5-я Міжнародная канферэнцыя па хіміі і хімічнай адукацыі «Свірыдаўскія чытанні, 2010» = «Sviridov readings, 2010», international conference on chemistry and chemical education (5; Minsk). 5th International conference on chemistry and chemical education "Sviridov readings, 2010", Minsk, 6–9 April, 2010: book of abstracts / [editorial board: E. I. Vasilevskaya i інш.]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 107 с. — На англійскай мове. — 300 экз. — ISBN 978-985-405-566-4.

Болтromeюк, В. В. Общая химия: пособие для слушателей подготовительного отделения / В. В. Болтromeюк, Л. В. Добрынина; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей и биорганической химии. — 5-е изд. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 199 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-496-584-0.

Врублевский, А. И. Химия: 6000 новых тестов для старшеклассников и абитуриентов / А. И. Врублевский. — Изд. 4-е, переработанное. — Минск: Юнипресс, 2010. — 975 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-161-4 (в пер.).

Мякинник, Т. Н. Химия: 9-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (базовый и повышенный уровни) / Т. Н. Мякинник, Н. В. Манкевич, Г. С. Романовец; под редакцией И. Е. Шимановича. — Минск: Сэр-Вит, 2007. — 176 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-386-1.

Слышанков, В. С. Растворы: пособие по курсу «Физическая и коллоидная химия» для студентов биологических специальностей / В. С. Слышанков, Г. А. Бурдь, Г. Е. Минюк; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 146 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-515-264-5.

Ткачев, С. В. Введение в органическую химию: учебно-методическое пособие: [для иностранных учащихся подготовительных отделений] / С. В. Ткачев; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский институт, Кафедра общей химии. — 4-е изд. — Минск: БГМУ, 2010. — 105 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-109-3.

Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі

Атлас природных резервуаров и углеводородов нефтяных месторождений Беларуси = Atlas of Belarus oil fields natural reservoirs and hydrocarbons / [В. Н. Бескопыльный и др.; под редакцией В. Н. Бескопыльного]; Концерн «Белнефтехим», Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть». — Гомель: Сож, 2009. — 210 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6927-13-6 (в пер.).

Агульная гідралогія

Водные ресурсы: (сборник научных трудов) / Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»). — Минск, 1997 — № 23 / [фотоснимки: М. Ю. Калинин]. — 2007. — 121 с. — 200 экз.

Петрова, М. И. Гидрохимические аспекты трансформации озер Белорусского Поозерья в результате сброса сточных вод / Петрова М. И., Калинин М. Ю.; Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»). — Минск: Белсэс, 2009. — 191 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6946-04-5.

Біялагічныя навукі

Амбрушкевич, Ю. Г. Введение в биологию: пособие для слушателей подготовительного отделения факультета иностранных учащихся / Ю. Г. Амбрушкевич, О. И. Левз; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской биологии и общей генетики. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 83 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-496-580-2.

Биологическая химия: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Стоматология» / [А. Д. Таганович и др.]; под ред. А. Д. Тагановича; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии. — 4-е изд. — Минск: БГМУ, 2010. — 119 с. — 260 экз. — ISBN 978-985-528-085-0.

Биология для иностранных учащихся подготовительного отделения: учебно-методическое пособие / [В. Э. Бутвиловский и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — 3-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2010. — 145 с. — 146 экз. — ISBN 978-985-528-088-1.

Биология: термины и тесты для иностранных учащихся подготовительного отделения / [В. Э. Бутвиловский и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — 3-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2010. — 110 с. — 146 экз. — ISBN 978-985-528-087-4.

Бурдь, В. Н. Биологизирование: свойства и применение бактериальных галогеназ: монография / В. Н. Бурдь; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 171 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-260-7.

Вирусы и бактерии: методические рекомендации для студентов педагогических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет; [составитель Д. С. Лундышев]. — Барановичи: БарГУ, 2009. — 38 с. — 80 экз.

Камлюк, А. В. Биология: 10-й класс: ответы на вопросы учебного пособия «Биология. 10 класс» авторов Н. Д. Лисова и [др.] / Л. В. Камлюк. — Минск: Юнипресс, 2010. — 142 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-156-0.

Лазаревич, С. В. Цитология: курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 — Агрономия, 1-74 02 02 — Селекция и семеноводство, 1-74 02 04 — Плодоовощеводство, 1-74 02 05 — Агрохимия и почвоведение, 1-33 01 06 — Экология сельского хозяйства / С. В. Лазаревич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Гомель: БГСХА, 2010. — 66 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-467-266-3.

Лисов, Н. Д. Биология в вопросах и ответах: 11-й класс / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — 5-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2010. — 191 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-386-7.

Мирончиков, Л. Т. Наши предки: (Антропогенез) / Л. Т. Мирончиков. — Минск: Энциклопедик, 2010. — 272 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6958-05-5.

Рассашко, И. Ф. Основы гидробиологии (водной экологии) / И. Ф. Рассашко, Е. С. Казмерчук; Гомельский областной отдел общественного объединения «Белорусское географическое общество». — Минск: Право и экономика, 2010. — 193 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-788-1.

Стрелкова, Е. В. Биология насекомых: лекция для студентов специальности 1-74 02 03 — Защита растений и карантин / Е. В. Стрелкова, В. П. Дуктов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Гомель: БГСХА, 2009. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-226-7.

Строгая, Т. В. Цитология: практическое пособие для студентов специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / Т. В. Строгая, Л. А. Евтухова; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2010. — 87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-459-6.

Хьюдженс, Д. О структуре и функции фитохромов = On the structure and function of phytochromes / Д. Хьюдженс; [переводчик: Журавлев В. А.; ответственный редактор И. Д. Вологовский]; Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук. — Минск: Право и экономика, 2010. — 48 с. — Часть текста параллельно на английском и русском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-796-6.

ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ

Медыцынскія навукі

Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей... / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — Гомель: ГГМУ, 2000 —

Вып. 10: ...Республиканской научно-практической конференции и 19-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета: в 4 т., т. 3 / [редколлегия: А. Н. Лызики и др.]. — 2010. — 246 с. — 80 экз.

Вып. 10: ...Республиканской научно-практической конференции и 19-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета: в 4 т., т. 4 / [редколлегия: А. Н. Лызики и др.]. — 2010. — 248 с. — 80 экз.

Тернов, В. И. Основы медицинской экологии: учебно-методическое пособие: [для слушателей] / В. И. Тернов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра гигиены и медицинской экологии. — Минск: БелМАПО, 2010. — 75 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-499-392-8.

Анатомія

Анатомический атлас: основы строения и физиологии человека / под редакцией А. И. Бориса. — Минск: Харвест, 2010. — 143 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-1656-1 (в пер.).

Гистология, цитология и эмбриология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Медико-психологическое дело» / [С. М. Зиматкин и др.]; под редакцией С. М. Зиматкина; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 395 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-587-1.

Зиматкин, С. М. Гистология. Курс лекций = Histology. Course of lectures: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия»: (обучение на английском языке) / С. М. Зиматкин; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 235 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-582-6.

Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология. Практикум для студентов медико-диагностического факультета (1-790104 Медико-диагностическое дело): учебное пособие / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 139 с. — 115 экз. — ISBN 978-985-496-581-9.

Строгая, Т. В. Гистология: практическое пособие для студентов 2-го курса специальности 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / Т. В. Строгая, Л. А. Евтухова; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2010. — 81 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-458-9.

Фізіялогія

Гольдинберг, Б. М. Модульная тэхнолагія навучэння иммуногематалагічным методам даследавання эрытрацыйных груп крыві / Б. М. Гольдинберг. — Мінск: Право і эканоміка, 2010. — 110 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-772-0.

Евтухова, Л. А. Фізіялогія вышэйшай нервавой дзейнасці: практычнае пособіе для студэнтаў 5-го курса спецыяльнасці 1-31 01 01-02 «Біялогія (научно-педагогічная дзейнасць)» / Л. А. Евтухова, Т. В. Бобрык, Г. А. Медведэва; Міністэрства асветы Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Франціска Скарыны. — Гомель: ГГУ, 2010. — 73 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-460-2.

Методы даследавання в гистологии: учебно-методическое пособие для студентов медико-диагностического факультета (1-790104 Медико-диагностическое дело) / [С. М. Зиматкин и др.]; под редакцией С. М. Зиматкина; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 153 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-590-1.

Планида, Е. В. Временная и климатическая адаптация спортсменов на заключительном этапе подготовки и в период проведения XXI зимних Олимпийских игр 2010 года в г. Ванкувере (Канада): методические рекомендации олимпийцу / [Е. В. Планида, Н. Г. Кручинский]; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь». — Минск: [РУМЦ ФВН], 2009. — 64 с. — 100 экз.

Гігіена

Грановская, А. В. Наш малыш: первый год жизни: альбом / [Грановская А. В.]. — Минск: Харвест, 2010. — 28 с. — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-034954-8 (АСТ). — ISBN 978-985-13-6087-7 (Харвест).

Толкачев, В. А. Радуга здоровья: (чтиво для настоящих людей): методическое пособие по самооздоровлению / В. А. Толкачев; Белорусское общественное объединение «Презвренность — оптималист» им. Г. А. Шичко. — Минск: Бонем, 2008 — **Кн. 2.** — 2008. — 135 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6630-35-7.

Хмельницкая, Э. Г. Курс лекций по сексологии: пособие для студентов медико-психологического факультета / Э. Г. Хмельницкая; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской психологии и психотерапии. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 276 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-496-568-0.

Грамадскае здароўе

Борисевич, Я. Н. Гигиена лечебно-профилактических организаций: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Я. Н. Борисевич; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. — Минск: БГМУ, 2009. — 34 с. — 132 экз. — ISBN 978-985-528-057-7.

Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная опасность: пособие: [для студентов вузов]: в 3 ч. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Дикта, 2008—2010. — ISBN 978-985-494-348-0.

Ч. 2: Система выживания населения и защита территорий в чрезвычайных ситуациях / [С. В. Дорожко и др.]. — 2010. — 387 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-502-6. — ISBN 978-985-494-475-3 (ошибоч.).

Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций: учебно-методическое пособие: [для студентов / В. П. Сытый и др.; под общей редакцией В. П. Сытого]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 171 с. — 330 экз. — ISBN 978-985-501-819-4.

Макшанова, Е. И. Лекции по радиационной медицине в схемах и таблицах: учебное наглядное пособие для студентов лечебного, педиатрического и медико-психологического факультетов / Е. И. Макшанова, Т. И. Зиматкина, Е. А. Мойсеенок; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены и экологии.

— Гродно: ГрГМУ, 2010. — 137 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-496-591-8.

Практическое пособие для руководителей и волонтеров центров практической радиологической культуры / [А. Л. Мостовенко и др.; под общей редакцией В. С. Аверина; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии», Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству Министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации]. — Гомель, 2010. — 208 с. — 1000 экз.

Часнойць, Р. А. Информатизация здравоохранения: проблемы и решения: монография / Р. А. Часнойць, В. А. Лискович, И. А. Наумов. — Минск: Кнігазбор, 2010. — 387 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6930-76-1 (в пер.).

Фармакалогія. Агульная тэрапія

Брестское РУП «Фармация». Вчера. Сегодня. Завтра / [главный редактор Тамара Тиборовская; составители: Вячеслав Гнитий, Тамара Тиборовская, Елена Алексюк; фото: Ирина Шепелевич и др.]. — Брест: РИА «Вечерний Брест», 2009. — 182 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90190-2-9 (в пер.).

Джерми, К. Тайцзи-цигун: теория и практика / Крис Джерми; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2010. — 191 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-0956-6.

Клиническая фармакология в терапевтической практике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Лечебное дело» / [И. Р. Ерш и др.]; под общей редакцией В. М. Пырочкина; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра госпитальной терапии. — Гродно: ГрГМУ, 2009. — 414 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-496-575-8.

Лечение серебром: [40 лучших, проверенных на практике рецептов, гарантии опытных специалистов / автор-составитель Смирнова Любовь]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 61 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-044780-0 (АСТ). — ISBN 978-985-16-1582-3 (Харвест).

Тристен, К. С. Отравление в быту и на производстве: учебно-методическое пособие для студентов не медицинских вузов / К. С. Тристен; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2010. — 254 с. — 85 экз. — ISBN 978-985-498-279-3 (в пер.).

Цзан, Т. Ч. Цигун для женщин / Тина Чунна Цзан; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2010. — 142 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-0978-8.

Паталогія. Клінічная медыцына

Беляева, Л. М. Современные подходы к диагностике и лечению ревматизма в детском возрасте: учебно-методическое посо-

бие / Л. М. Беляева, Е. К. Хрусталева, Е. А. Колупаева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра педиатрии. — Минск: БелМАПО, 2009. — 27 с. — 1500 экз.

Вальчук, Э. А. Основы медицинской реабилитации / Э. А. Вальчук. — Минск: МЕТ, 2010. — 317 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-436-581-7 (в пер.).

Гольдинберг, Б. М. Сестринский процесс в клинической трансфузиологии / Б. М. Гольдинберг. — Минск: Право и экономика, 2010. — 295 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-770-6.

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой: комплекс упражнений дыхательной гимнастики для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, остеохондроза и сколиоза, заболеваний мочеоловой системы, специальные упражнения для исправления дефектов речи у детей / [автор-составитель Любовь Орлова]. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 143 с. — 10000 экз. — ISBN 978-5-17-037388-8 (АСТ). — ISBN 978-985-16-1354-6 (Харвест).

Жерносок, В. Ф. Реабилитация часто болеющих детей: пособие для врачей / В. Ф. Жерносок, Т. П. Дюбкова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская академия последипломного образования, Кафедра поликлинической педиатрии. — 2-е изд. — Минск: ДокторДизайн, 2010. — 22 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-6709-94-7.

Кривицкая, Л. В. Внутриутробные инфекции. Сепсис новорожденных: учебно-методическое пособие для студентов 4–6-х курсов лечебного, медико-диагностического факультетов / Л. В. Кривицкая, Ж. П. Кравчук, И. Н. Струповец; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии. — Гомель: ГГМУ, 2010. — 64 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-506-297-5.

Критерии качества в лучевой диагностике: [материалы семинара] / под редакцией А. Н. Михайлова. — Минск: БелМАПО, 2010. — 166 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-400-0.

Курек, В. В. Глюкокортикоиды в лечении критических состояний: пособие для врачей / В. В. Курек, А. Е. Кулагин; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусский государственный медицинский университет. — Минск: ДокторДизайн, 2010. — 67 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6709-96-1.

Лис, М. А. История болезни (клиническое обследование больного в терапии и правила оформления учебной истории болезни): учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического факультетов / М. А. Лис, К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — 2-е изд. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 114 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-496-588-8.

Неонатология (современные аспекты ранней постнатальной адаптации ново-

рожденных): учебно-методическое пособие / [Н. С. Паромонова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр». — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 145 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-496-576-5.

Павлов, О. Б. Основы анестезиологии (общие вопросы анестезиологии): учебно-методическое пособие: [для студентов] / О. Б. Павлов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск: БГМУ, 2010. — 39 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-107-9.

Павлов, О. Б. Основы реаниматологии (общие вопросы реаниматологии): учебно-методическое пособие: [для студентов] / О. Б. Павлов; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский институт, Кафедра общей хирургии. — Минск: БГМУ, 2010. — 19 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-106-2.

Пропедевтика детских болезней: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Педиатрия» / [Н. С. Паромонова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 2. — Гродно: ГрГМУ, 2009. — 263 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-496-573-4.

Станкевич, З. А. Рахитоподобные заболевания у детей: учебно-методическое пособие: [для студентов] / З. А. Станкевич, А. В. Сукало, Е. С. Зайцева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. — Минск: БГМУ, 2010. — 30 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-117-8.

Степанова, Н. А. Нарушения иммунологической реактивности (патфизиологические аспекты): учебно-методическое пособие: [для студентов] / Н. А. Степанова, Ф. И. Висмонт; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Минск: БГМУ, 2010. — 39 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-121-5.

Строгий, В. В. Нарушения липидного обмена у детей и подростков: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. В. Строгий; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. — Минск: БГМУ, 2009. — 30 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-095-9.

Строгий, В. В. Ожирение и метаболический синдром в подростковом возрасте (кардиологические аспекты): учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. В. Строгий; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2-я кафедра детских болезней. — Минск: БГМУ, 2009. — 37 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-096-6.

Топ-10
Магазин «Книжная скарбонка», г. Минск
Книги белорусских издательств

1. Михаил Голденков. Утраченная Русь: забытая Литва, неизвестная Московия, запрещённая Беларусь. — Минск: Современная школа, 2010
2. Михаил Голденков. Русь — другая история. — Минск: Современная школа, 2010
3. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010
4. Альберт Иванов. Волшебный ручей Хомы и Суслика. — Минск: МФЦП, 2009
5. Сказки весёлой семейки. — Минск: МФЦП, 2010
6. Минск: фотоальбом». — Минск: Беларусь, 2010
7. Я — минчанин: фотоальбом — Минск: Мастацкая літаратура, 2006
8. Колосок: сказочный театр. — МФЦП, 1998
9. Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. — Минск: Мастацкая літаратура, 2008
10. Виктор Шейнов. Искусство убеждать. — Минск: Харвест, 2010

Книги российских издательств

1. Афоризмы античных мудрецов. — Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010
2. Бернар Вебер. Рай на заказ. — Москва: РИПОЛ класик, 2010
3. Стефани Маер. Затмение. — Москва: АСТ, 2009
4. Галина Куликова. Рыбка моя. — Москва: АСТ, 2010
5. Александр Бушков. Крючок для пираньи. — Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010
6. Валентин Пиккуль. Мальчики с бантиками. — Москва: АСТ, 2010
7. Валерий Синельников. Питание в благости. — Москва: Центрполиграф, 2010
8. Джон Кехо. Подсознание может всё! — Москва: Попурри, 2010
9. Наполеон Хилл. Думай и богатеяй. — Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2009
10. Михаил Литвак. Как узнать и изменить свою судьбу. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010

Топ-10
Магазин «Слово», г. Борисов
Книги белорусских издательств

1. Вадим Деружинский. Тайны белорусской истории. — Минск: ФУАинформ, 2010
2. Семен Букчин. Клад Наполеона. — Минск: МФЦП, 2005
3. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010
4. Александр Алексеев, Олег Лукашевич. Наследие Беларуси. — Минск: МФЦП, 2009
5. Александр Алексеев, Олег Лукашевич. Скарбы. Спадчына Беларусі. — Минск: МФЦП, 2007
6. Беларускія народныя казкі. — Минск: Харвест, 2010
7. Наталья Батракова. Территория души. — Минск: Кавалер, 2008
8. Виктор Кисель. Памятники всемирного наследия. — Минск: Беларусь, 2010
9. Сяргей Пльпкевіч. Беларусь нечаканая. — Минск: Рифтур, 2008
10. Михаил Голденков. Русь — другая история. — Минск: Современная школа, 2010


Книги российских издательств

1. Стефани Майер. Сумерки. — Москва: АСТ, 2008
2. Стефани Майер. Новолуние. — Москва: АСТ, 2010
3. Стефани Майер. Затмение. — Москва: АСТ, 2009
4. Стефани Майер. Рассвет. — Москва: АСТ, 2009
5. Пауло Козьмо. Победитель остаётся один. — Москва: АСТ: Астрель, 2009
6. Татьяна Устинова. На одном дыхании. — Москва: Эксмо, 2010
7. Роберт Лоуренс Стайн. Страх. — Москва: АСТ, 2010
8. Полина Дашкова. Источник счастья. Книга 1-я. — Москва: АСТ: Астрель, 2010
9. Полина Дашкова. Источник счастья. Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет. Книга 2-я. — Москва: АСТ: Астрель, 2010
10. Полина Дашкова. Источник счастья. Небо над бездной. Книга 3-я. — Москва: АСТ: Астрель, 2010

Унікальныя выданні



Да гістарычнай праўды — бліжэй



Усім ужо вядома, што ў 2010 годзе адзначаецца 600-гадовы юбілей Грунвальдскай бітвы. У гэты год выйшла некалькі кніг, прысвечаных гэтай падзеі. Дзве з іх — навуковыя. У іх ліку — манаграфія Юрыя Бохана "Ваяры Грунвальдскай бітвы", што пабачыла свет у выдавецтве "Беларусь". Звычайна навуковыя манаграфіі адрозніваюцца сціпласцю паліграфічнага выканання, адсутнасцю яркіх ілюстрацый, складанасцю мовы. Праца доктара гістарычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі — выключэнне з гэтага правіла па ўсіх пунктах.

ёны Еўропы, але прымаючы пад увагу тое, што ў абедзвюх бітвах прымалі ўдзел крыжакі, можна меркаваць, што такія ж элементы мелі месца і на Грунвальдзе.

У цэлым, мэтай кнігі з'яўляецца разгляд не толькі падзей так званай "Вялікай вайны", кульмінацыяй якой і стала бітва пад Грунвальдам. Тут прасочваецца уся гісторыя ўзаемаадносін з крыжакамі ад моманту іх з'яўлення на Усходняй Еўропе ў канцы XII ст. Важнае месца адводзіцца разгляду вайсковага патэнцыялу варагуючых бакоў, супастаўленню вайсковай манеры і ўзроўню матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і колькаснага складу войскаў Тэўтонскага ордэна, Польшчы і Вялікага княства Літоўскага,

1410". Астатнія кнігі, што выходзілі ў Беларусі, — ці мастацкія, ці навукова-папулярныя. Аналізу навуковага ў іх няма, і высновы часта суседнічаюць з некаторымі мастацкімі ўяўленнямі (напрыклад, пра воўчыя ямы). У кнізе "Ваяры Грунвальдскай бітвы" прапануецца маё ўласнае бачанне гэтай падзеі ў некаторых важных момантах: пачатак, адыход і ўцёкі войска ВКЛ. І гэта праца не толькі прысвечана разгляду бітвы, тут падаецца маё бачанне пачатковай фазы барацьбы з крыжакамі, удзелу палачан у барацьбе з Тэўтонскім ордэнам. У той жа час гэта не кампіляцыя, бо па ключавых момантах выказваецца мая ўласная пазіцыя. Думаю, у гэтым выпадку ніхто не можа прэтэндаваць



параўнанне іх баявых якасцей. Здаецца, вельмі шмат ужо выдана кніг пра ход, вынікі і перадумовы бітвы на Грунвальдскім полі. Што новага можна знайсці ў кнізе "Ваяры Грунвальдскай бітвы"?

— Лёгка ўносіць нешта новае, калі навуковых прац па гэтай тэматыцы фактычна няма, — адказвае Юрыі Бохан. — Па Грунвальдскай бітве сёлага выйшла толькі кніга Руслана Гагуа "Грунвальд в источниках: "Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов


на абсолютную ісціну. Бо тое, што сёння бачыцца неабвержнай ісцінай, заўтра можа быць аспрэчана, і наадварот. У гэтым сэнсе навука — калектыўная творчасць, і спадзяюся, што ў мяне атрымаўся не проста гістарыяграфічны агляд, а новая канцэпцыя, у якой я наблізіўся да ісціны, да гістарычнай праўды".

Марына ВЕСЯЛУХА

На здымках: Мальбаркскі замак. Фота пачатку XX стагоддзя; Грунвальдская бітва. Мініяцора XV стагоддзя з "Хронікі" Д. Шылінга.

Пад вокладкай

1. *Крынічка Буль-Буль: казкі / уклад. А. С. Масла; іл. Сафіі Піс-кун, Аксаны Аракчэвай, Лізаветы Пастушэнка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 67 с.*



Героямі казак пісьменніка Анатоля Жука і казачнікаў, чые імёны яшчэ не вядомыя шырокаму чытачу, Віялеты Богдан і Уладзіміра Васькова, з'яўляюцца дахавікі Казік і Юзік, крынічка Буль-Буль, Зорачка, маленькі самалётцік Лёцік. Усе яны розныя, але іх аб'ядноўвае адно: імкненне дарыць радасць іншым. Казкі, якія не толькі забаўляюць, але ў пэўнай меры павучаюць і выхоўваюць маленькіх чытачоў — для дзяцей, якія любяць ствараць свой казачны свет, дзе жыць іх улюбёныя героі і дзе заўсёды перамагае дабро.

2. *Семнаццаці вясной: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі / уклад: Лада Алейнік, Мікола Мінзер. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 192 с.*



У кнізе змешчаны хрэстаматыйныя творы класікаў беларускай літаратуры Васіля Быкава, Івана Навуменкі, Івана Чыгрынава, Міхася Стральцова і літаратуразнаўчых артыкулы, у якіх аналізуюцца прыведзеныя творы і расказваецца пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў. Многія з апавяданняў, што ўвайшлі ў кнігу, вывучаюцца ў адзінаццатым класе агульнаадукацыйнай школы. Так, зборнік можа быць карысным і для вучняў, і для настаўнікаў.

3. *Караткевіч, В. Жыве на свеце ішчасце: казкі для дзяцей і дарослых / Вольга Караткевіч. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 140 с.*



"Чалавек нараджаецца на свет для таго, каб несеці людзям святло, гадаваць дзяцей, не крыўдзіць звера, якога прыручыў, узвышацца над будзённасцю, шэрасцю, аднастайнасцю. Дапамогуць у гэтым і добрыя, чуйныя, далікатныя персанажы Вольгі Караткевіч", — піша ў прадмове да кнігі Людміла Забалоцкая. Яблыня і Жужаль, Матылёк, Конік, Скрыпачка — героі казак жывуць у такім знаёмым і незнаёмым сучасным свеце. Сталь яго свядомым гаспадаром дапаможа кніга Вольгі Караткевіч.



4. *Крестоносцы. Грунвальдская бітва / Автор-составитель Н. Н. Малишевский. — Минск: Харвест, 2010. — 672 с.*

Своеасаблівая хрэстаматыя-даведнік па пісьмовых крыніцах беларускай гісторыі, якія адлюстроўваюць больш як двухсотгадовы перыяд супрацьстаяння народаў Белаі Русі і рэгіёнаў Прыбалтыкі агрэсіі крыжакоў. У аснову кнігі пакладзены цікавыя, амаль невядомыя шырокаму колу чытачоў матэрыялы: дакументы, сведчанні непасрэдных удзельнікаў — саміх крыжаносцаў, а таксама іх храністаў і летапісцаў. У выданні ўзнаўляецца гістарычная панарама ад першага крыжовага паходу на славянскія землі да бітвы пад Грунвальдам.

5. *Бруснікин, А. Герой иного времени / Анатолий Бруснікин. — Москва: АСТ, Астрель, 2010. — 416 с.*



Новы раман Анатоля Бруснікіна выклікаў неадназначную рэакцыю ў чытачоў. Хтосьці ў ім па стылі пазнаў Барыса Акуніна (дарэчы, існуе думка, што Анатоль Бруснікін — псеўданім Акуніна), іншыя лічаць Бруснікіна самастойным аўтарам. Але кніга, дзеянні якой адбываюцца на Каўказе ў час лермантаўскага "Героя нашага часу", валодае ўсімі рысамі якаснага прыгодніцкага рамана: захапляльны сюжэт, героі, чые дзеянні не могуць быць ацэнены адназначна, нечаканы фінал.

6. *Лори, Хью Торговец пушками / Хью Лори. — Москва: Фантом Пресс, 2010. — 512 с.*



Парадымны баявік, літаратурны дэбют "доктара Хаўса" — знакамітага брытанскага акцёра Х'ю Лоры хочацца расцягнуць на цытаты. Раман уражвае элегантнасцю стылю і тонкім гумарам. Яго абаяльныя героі і гештагі назіранні аўтара былі станоўча ацэнены не толькі чытачамі, але і патрабавальнай крытыкай. Кніга напісана ў 1996 годзе, але і зараз, у новым стагоддзі, і жарты, і агульная тэматыка твора здаюцца смешнымі і актуальнымі.

З кнігамі знаёмлі Марына ВЕСЯЛУХА і Ірына ТУЛУПАВА

Водгукі дасылайце на электронны адрас himarina@tut.by

Рэканструкцыя дзяцінства

Першы ўспамін

Першы ўспамін? Здаецца, курцы з адсечанай галавою. Ейная галава ляжала на калодзе і сцякала крывёю, а сама курцыца, ці дакладней ейнае абезгалоўленае цела, бегала па двары, уцякала ад сваёй смерці, хаця ўжо было мёртвае... Напэўна, я не павінен быў убачыць тую сцэну, але гэты мой першы ўспамін і нічога не паробіш.

Вушы

Адзяваючы мне касынку, бабуля акуратна выпрастоўвала закасаныя вушкі. Яна разумела, што гэта вельмі важная частка цела, бо вушы могуць і звянуць, і затрашчаць, і прапусціць нешта міма, і застрыгчы, і навастрыцца, і ўтразнуць, і ўлавіць, за іх могуць пацягнуць, у іх можна нешта ўвесці, іх можна заткнуць, і накруціць, і пратрубіць, і развесці, на іх можа наступіць мядзведзь і нават сцены іх маюць. І бадай самае галоўнае, што ўсе бабулі добра ведаюць — вушы тапырацца з маленства.

Тры бярозкі

Вясною дрэвы пачынаюць наталяцца пасля зімовай спячкі. Яны набрыньваюць свежым сокам, які пульсуе ў крывавароце карэнняў, галінаў і першых пушышак. Якраз у такі час мы з дзедам бралі прычындале і накіроўваліся да разложыстага клёну. Сякераю дзед сцякаў невялічкую латку кары. Тады ў тое ж месца заганяў клінок, па якім як па ране, выцякаў свежы кляновы сок. Падставіўшы трохлітровы слоік, мы крочылі да бярозак. Яны зграбна ківаліся над пуны і хлевам. Дзед казаў, што перанёс сюды саджанцы ў дзень, калі я прыйшоў на свет; адна бярозка мая, другая — бацькоўская, а трэцяя іхная — дзедка з бабай. Людзям падобнага пакрою аднаго дрэва ў жыцці было замала. Яны прагнвалі, што шмат якія дрэвы трэба пасадзіць за ўсіх нас.

Вяртанне

Дзеду балелі ногі, і апошнія гады ён нікуды далёка ад дому не ездзіў. Таму аднаго разу, калі мы з бацькамі прыехалі ў адведзіны, пастанавілі звязіць дзядулю ў мясціны ягонага дзяцінства. Ён радасна прыняў прапанову і васьмь мільгаў перад вачыма. Ягонныя вочы былі вільготнымі і пачырванелымі. Ён час ад часу праціраў іх сваёй насаткай. Калі мы былі ўжо на пад'ездзе да дзедавых мясцінаў, перад намі паўстала вялізны памераў калюжа. Бацька прыпыніў аўто, каб памеркаваць як бяшкродна перабрацца на другі бок. Тады дзед казаў: "Давайце варочацца". Без лішніх пытанняў мы разварнуліся і паехалі дадому. Дзед зразумеў, што гэтым шляхам ён зможа пайсці ў адзіночку. Пераправіцца праз Вогненную Раку можна толькі на самоце.

Калясо

З тае прычыны, што выхоўваўся я сярод дарослых, на дзіцей заўжды паглядаў з пэўным падазрэннем, а на іхнія дуркаватыя забавы ў пясочніцах і імітацыйныя выгукі "жум-жум-жум" — са шкадаваннем. Пясочніцу абыходзіў шырокім колам. Усялякімі лапаткамі, формачкамі, машынкамі і іншай немачу ніколі не цікавіўся і шчыра імі грэбаваў. Розныя механічныя лунэходы я хутка пераўтвараў у кучу пружынак і магніткаў. Адзіная забаўка, якая мяне ўсур'ез захапляла, было "калясо". Рабіў калясо дзед Альберт — бабулін брат. Ён браў старое кола ад ровара, здымаў прабітую кіху, і раўняў пагнуты вобад. З вобадка вымаў паламаныя спіцы, з якіх майстраваў адмысловую ручку. Трымаючы яе ў руцэ, трэба было бегчы і каціць калясо па



Віталь ВОРАНАЎ

дарозе. Напачатку вобад перакрульваўся то ўлева, то ўправа. Раз не хапала зручнасці, іншы раз не ствала сілы. Але з часам я стаў сапраўдным майстрам каляса. Мог з лёгкасцю каціць яго і па асфальце, і па гравійцы, і нават па траве ў панадворку. Калі дажыву да старасці — буду майстраваць "калёсы" і дарыць малым. Хай кола часу круціцца далей.

Бярозаўка

Бярозаўка цякла лянiва-памалу. Легам, у некаторых месцах, вада была пльгкая па костку, і гумовыя боты дазвалялі сухою нагой праісці на другі бераг. Сям-там на рацэ ўтвараліся броды, дзе, адагнаўшы ціну, можна было акунуцца і трохі пабоўтацца. Калісьці на рацэ былі два купальныя месцы: вір бабскі і вір мужчынскі. З часам яны зараслі. Апрача дзятвы ніхто ўжо ў Бярозаўцы не купаўся. Я правёў на рачульцы добры шмат свайго дзяцінства. Прашнарўў яе ўздоўж і ўшыркі, пазнаў усе яе расліны і асабіста "парукаўся" з усімі ейнымі п'яўкамі і жукамі-пльвунцамі. Неяк пазней да маіх рачных экспедыцый пачаў далучацца на тры гады маладзейшы кузен Вадзімка. Асабліва мы аблюбовалі драўляную кладку, якая высока пралягала над вадою. Размаітыя вадаплавы, зробленыя нашымі рукамі сплывалі ўніз па плыні. Адзін з іх аднак падняў чорны ветразь. Сталася гэта познім летам. Некалькі дзён запар ліло як з цэбра. Млявая рачулка выйшла са сваіх берагоў і пераўтварылася ў небяспечны паток. Вадзімка паслізнуўся і ўпаў у імкліваю плынь, якая панесла яго, пацягнула ў небыццё... Мамы рэчкі больш небяспечныя за вялікія.

Цемра

Малому часта даводзілася заставацца дома аднаму. Удзень было яшчэ ніштавата, але калі наступіў вечар, то я ніяк не мог уседзець на месцы. Я баяўся цемры, чатырох сцен. Яна наступала, а я паспешліва выходзіў на двор і там, у поцемках вуліцы, чакаў бацькоў. Цемра нутра нашмат цямней за цемру ночы.

Ціхая ноч

На Каляды аплатка ляжала на стале. Калі пачыналася вячэра, усе бралі і аддомлівалі сабе па кавалачку. Моўчкі з'ядалі і пачыналі вячэраць. Словы-пажаданні ў такі момант непатрэбныя. Вядома, што родным зчышч заўжды толькі добрае. Цішыня тут куды больш змястоўная.

Безыменны Лядзяш

У санаторыі я жыў у пакоі з хлопчыкам, чыйго імя цяпер ужо не памятаю. Памятаю аднак тое, як на Навагоддзе кожнаму дзіценку далі па мяшчэчку лядзяшоў. Паколькі бацькоў, каб спыніць мой дзіцячы злачын, побач не было, я ўлупіў тая лядзяшы за тыдзень. Мой сусед не з'еў за гэты тыдзень ніводнага. Аднак, калі я паядаў цукеркі са свайго мяшчэчка, ён

глядзеў на мяне кацінымі вачыма. Я адчуваў, што свайго мяшчэчка ён пакуль раскрываць не хоча і кожны дзень дзяліўся з ім сваім. Калі лядзяшоў у мяне не стала, я далікатна спытаўся ў яго, што ён мае рабіць са сваімі. Ён сказаў, што нічога. Чую гэтае "нічога" ў вушах па сённяшні дзень, бачу перад вачыма ягоныя абрысы твару, памятаю ягоныя рухі і колер валасоў, але ні за што ў жыцці не прыгадаю ягонае імя... Думаю, што калі б спаткацца з ім сёння, то ён мог бы быць толькі адным з двух: бізнесоўцам або галадранцам, але ягонае імя не было б мне цікава ні ў першым, ні ў другім выпадку.

Чарка

Бабуля выйшла ў кухню. Дзед, лежачы на канапе, паказаў пальцам на графін з самагонкай і прашаптаў: "Налі мне хуценька, пакуль няма старой". Я без хвіліны вагання адчыніў шывку ў серванце, выняў графін, хутка наліў поўную чарку і паднёс дзеду. Той перакуліў чарку на месцы і з удзячнасцю ў вачах, моўчкі вярнуў яе мне. Я ведаў, што з прычыны кепскага здароўя, дзеду было забаронена выпіваць. Аднак я не мог яму тады адмовіць. Не адмовіў бы і зараз.

Камы

Па ўсёй хаце разносіўся цудоўны пах печанае бульбы. Бабуля расчыняла жалезныя дзверцы печы і вымала гарачы саганок. Усярэдзіне была патоўчаная вараная бульба. перамешаная са смажанымі скваркамі, а наверх пералівалася самая залацістая, самая духмяная, самая смачная, запечаная ў духоўцы, бульбяная корка. На абед былі ўлюбёныя камы. Аднак любіў я камы палавічна. З вялікім смакам з'ядаў увесь цвёрды кажух, запіваючы найсмачнейшым кіслым малаком, але спакою не давалі мне тыя самыя скваркі, якія, як на злосць, былі густа пасеяныя ўсярэдзіне. Здавалася, што нехта наторкаў іх там наўмысна, да таго праціўныя яны былі мне. Я мог поркацца і поркацца ў камах, каб толькі аддзяліць ненавісныя скваркі ад улюбёнай бульбы. Дзед злаваў, маўляў — "Не выбрэдзвай!", бабуля смяялася — гэта ж яна паклала туды скваркі. Я казаў, бабуля, ну чаму ты не зробіш камоў без скварак, га? А яна ізноў смяялася і тлумачыла: "Камы без скварак гэта не камы". І так усё жыццё — калупаешся, калупаешся, выдзёубваеш, вылузгваеш, выбрэдзваеш, перабіраеш, а ў канцы аказваецца — дарма дурыўся. Камоў без скварак не бывае...

Дарога

Хлеб, як яно бывае раней, мае дзяды ўжо не пяклі. Я заўсёды вазіў яго з крамы на ровары. Памятаю даўжэзныя чэргі і бабскія гутаркі ў чаканні даставы — у каго карова ацялілася, каму якой зямлі далі на сена, у каго спадніца закароткая і іншыя вельмі важныя справы, якімі жыве вёска. Хлеб прывозіў хлебавоз, вялікая машына з раённага горада. Спярша яго разгрузалі ў панадворку, а пасля на драўляных стаяках закатвалі ў краму. Адну авоську я набіваў чорнымі боханамі, другую — батонамі. Тады вешаў па адной сетцы на рукаятку і памалу круціў дахаты. Цёплы ад хлеба авоські адбіваліся ад маіх голых каленак. Каб хаця ў сне, яшчэ раз праехаць той самай дарогай.

Сяброўства

Я вельмі любіў свайго хамячка... Аднаго разу даверліва павёўся на жарт старэйшага за мяне бэйбуса з нашага пана-

Бацькам — ЗА ТОЕ ШТО, НАВУЧЫЛІ ЛЮБІЦЬ ДЗЯДОЎ.
Дзядам — ЗА ТОЕ ШТО, НАВУЧЫЛІ ЛЮБІЦЬ СВАЮ ЗЯМЛЮ.
Сваёй зямлі — ЗА ЎСЮ АСТАТНЮЮ НАВУКУ.

дворка. Ён сказаў, што варта было б пазнаёміць майго хамячка з ягоным катом. Я наіўна пагадзіўся і радасна пабег дадому. Праз некалькі хвілін ужо нёс хамячка на дамоўленае сяброўскае спатканне. З другога пад'езда выйшаў бэйбус са сваім тлустым катом. Мы наблізіліся адзін да аднаго. Пабачыўшы бліскуючую пысу ката, я трохі завагаўся. Аднак мой сумнеў перамагла ідылія пра шчырае сяброўства паміж маленькім, пушыстым хамячком і вялікім вусатым коцікам. Прыязная сустрачка працягвалася менш за адно імгненне. Ужо праз момант заліты горкімі слязьмі я крочыў назад. Ногі прагіналіся пад цяжарам хамячкавага трупца, а далоні сцякалі гарачай крывёю. У руках усё яшчэ пульсавала цела пушыстай істоты, якая на маіх вачах якраз пераставала быць... З таго дня не веру ў сяброўства паміж катом і мышкай і мэтанакіравана абмінаю тых, хто пра такое гаворыць.

Цішыня

Большасць маіх сяброў былі за мяне старэйшымі. Карпаўне было каля дзевяноста і яна жыла ў суседскім пад'ездзе старых пафранцішканскіх келіяў. Яна любіла грэць свой пабіты глыбокімі барознамі твар на сонцы. Мы сядзелі на лавачцы, што стала пад самым турэмным плотам, паверх якога прабягаў калючы дрот, а на вышках уздоўж дзяжурны салдаты з аўтаматамі. Пад плотам расла арабіна, якой было прынамсі столькі ж колькі і Карпаўне. Дрэва кідала цень, але да нашай асветленай промнямі лавачкі ён не сцягаў. Карпаўна мала гаварыла. Большасць часу ейныя старыя, ссохлыя вусны былі занятыя курэннем. Цыгарэта была неад'емнай часткай ейнага аблічча. Дымок прыемна ўзносіўся ўздоўж пацяне да калючага дроту і, не далягаючы да аўтаматчыкаў, распылаўся ў блакітныя небы. Я ведаў, што Карпаўна мая сяброўка. Яна таксама гэта адчувала. Я жменямі зрываў рабіны і дзяліўся імі з Карпаўнай. Мы моўчкі іх разглядалі. Часта старыя любяць расказваць пра сваё жыццё, але Карпаўну нешта стрымлівала. Гэта мог быць той самы калючы дрот, альбо штосьці зусім для майго вока незаўважнае, нешта, чаго я ніколі не бачыў... Аднак сябрам не трэба словаў, каб зразумець усё. Добра памятаю дзень, калі труну з Карпаўнай пагрузілі на зялёны грузавік, упрыгожаны галінкамі маладых бярозак. Я глядзеў услед рэдкаму натоўпу, які павольна крочыў за грузавіком. Быў такі самы, як Карпаўна любіла, сонечны дзень. Я сядзеў адзін на нашай лаўцы. Глядзеў на арабіну і ейныя цені. Заплюшчыў вочы, і мне падалося, што Карпаўна ўсё яшчэ побач, пускае белы дымок у неба. Праз некаторы час рабіну зрэзалі, а лаўку прыбралі. Цяпер плот здаваўся яшчэ вышэйшым.

Жаласлівасць

Далёка на даляглядзе я бачыў чорнага сабаку, які, падціснуўшы хвост, употай перабягаў праз пожно. Дзіцячая натура падказвала, што гэтага сабакі баяцца не трэба, наадварот, гэта ён баіцца людзей. Я зразумеў тое, калі кожны раз, заўважыўшы мяне, з усяе моцы ён ірваў прэч. Гледзячы на перапуджанага, недаверлівага сабаку, я адчуваў тое ж, што адчуваюць людзі, якія падбіраюць бяздомных каткоў і лечаць пабітыя крылы вароны, пакуль тая не набярэ клёку, каб адцяцець па сваіх варонніх справах. Вось

ужо трэці тыдзень, дзень прыдні, бабуля выпраўляла мяне на пожно з акрайкам хлеба і місачкай малака. Сабака, відаць, злічваў час іншымі меркамі, бо, усцяж убачыўшы чалавека, кідаўся на ўцёкі. Затое кожны раз адлегласць, на якую ён адбягаў, хаця і вельмі марудна, меншала. Недзе праз месяц ён наблізіўся да саджалкі, праз паўтары — да агароджы, а праз два месяцы, стуліўшыся, еў з рукі, хаця і вельмі аспярожна, каб з той жа рукі не атрымаць. Гэты запалоханы і пабіты сабака сантыметр за сантыметрам адбудоўваў свой сабакі давер да чалавека. Хаця дзед супрацівіўся, мы з бабулінай настойлі на сваім, і сабака па мянушцы Бім знайшоў у нас свой лепшы лёс. Жаласлівасці можа навучыць толькі бабуля і толькі ў дзяцінстве.

Суседзі

Па адной вуліцы жыла сястра і два браты... Такімі словамі мог бы пачынацца фільм. Дзед першы прывёз у гэты куток лес і зрубіў хату. Пасля запрасіў аднаго і другога швагра. Адзін паставіў сваю хату насупраць, другі — з боку, праз агарод ад першага. Яны ўсё жыццё жылі разам. Талакой садзілі бульбу, разам калолі парсюка, весяліліся і разам паміралі. У першым доме было сямёра дзяцей, два сыны і пяць дачок, у другім — тры дзеўкі і адзін сын, а ў трэцім — адна дачка і два сыны. Усе яны былі адзін другому стрыечнымі братамі і сёстрамі. Яны разам хадзілі ў школу, разам збіралі шчаўе, біліся адзін за аднаго, і званілі з розных далёкіх гарадоў, па якіх раз'ехаліся. Калі яны нарадзілі сваіх дзяцей, а пасля прывезлі іх на ўсё лета да бабы з дзедам, гэтыя дзеці сталі траюраднымі братамі і сёстрамі. Яны былі найлепшымі сябрамі, разам гулялі ў вайну, боўталіся па рацэ і балоце, лазілі па дахах, лавілі жабаў, у адзін час ішлі да першай споведзі, а пасля час ад часу абменьваліся інтэрнет-прывітаннямі. І ўсё гэта было, пакуль у іх не нарадзіліся ўласныя дзеці, якія не сталі адзін аднаму нікім. І мала хто з іх калі-небудзь бачыў прабабу і прадзеду. Адзінкі бывалі ў іхняй хаце. Той чуў штосьці пра гэта, другі штосьці пра тое. Яшчэ хтосьці бачыў нейкія здымкі ў сямейным альбоме, іншы нехта таксама бачыў, але нікога не пазнаў. Як што калі-небудзь мне ўдасца напісаць сцэнарый для фільма, ён будзе пра адну вуліцу, на якой жылі і жылі сястра і два браты, пакуль не нарадзіліся іхныя праўнукі.

Мова


Напачатку было слова, а слова было ў вёскі і словам было "МАМА", сказанае да бабулі. Пасля былі "баба", "дзеда", "ціоцька" — словы-сусветы. Пасля быў горад, а ў горада быў панадворак, а ў панадворка былі свае словы — грубыя і незразумелыя. Пасля была школа, а ў школы былі свае настаўнікі, а ў тых розныя словы — у каго простыя, у каго штучныя. Пасля былі песні, а ў песнях былі словы, у якіх таямнічыя "няўкложы" бегалі па калюжах. Пасля была кніга, а ў кнігі былі старонкі, а ў старонка былі словы — чорным па белым. Пасля была чужая зямля, а ў зямлі былі чужыя словы — іншаземныя. І пуста стала. І ціха. І быў змрок. Але прыгадалася слова, і асветліўся змрок — у мяне была МОВА. І нарэшце я сам быў — у сябе.

Кампазітар Уладзімір Кандрусевіч тры дзесяткі гадоў супрацоўнічае з айчыннымі ды замежнымі тэатрамі — драматычным, лялечным. Нямае музыкі напісаў для пастацовак у радыё- і тэлеэфіры. І адмыслова — для музычнай сцэны: мюзіклі “Нявеста для Марціна”, “Джулія”, “Залёты”, “Шклянкі вады”; балеты “Бураціна”, “Хрыстос прыжыліўся ў Гародні”, “Крылы памяці”... Не ўсё, створанае ім у музычна-тэатральных жанрах, атрымала сцэнічнае ўвасабленне. Але хто ведае: магчыма, для кожнай партытуры — свой час, і тыя назвы, што існуюць пакуль толькі ў пераліку твораў гэтага кампазітара, з’явіцца калісьці на афішах? Музыка-тэатральны працэс — з’ява непрадказальная, як непрадказальнае ўсё, што звязана з творчасцю і з падсвядомасцю... Вось, напрыклад, балету У. Кандрусевіча “Мефістофель” пашанцавала на сцэнічнае даўгалецце. Дакладней — на тры такія розныя і самастойныя тэатральныя жыцці!



Персона года

Творчы конкурс пад гучнай назваю “Персона года” праводзіцца сярод выхаванцаў Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі (НЦМТДМ). З работамі яго сёлетняга пераможцы мы пазнаёміліся падчас адкрыцця Рэспубліканскай выстаўкі “3 рога ўсяго многа”. Вернісаж юнага мінчаніна Ігара Стрэльскага, ганараванага званнем “Персона года”, ладзіўся асобна ад той шматжанравай калектыўнай экспазіцыі і ўраіў маляўнічай вобразнасцю мастацкіх аркушаў, выкананых гуашшу.



Ігар Стрэльскі нарадзіўся ў 1997 годзе, і ўжо з 2002-га пачаў наведваць народную студию “Крынічка” Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Займаецца ён тут пад кіраўніцтвам Эмы Фокінай. Эма Аляксандраўна можа нарадавацца за таленавітага і апантанага творца працай студыі: Ігар — удзельнік многіх мастацкіх выставак і конкурсаў дзіцячай выяўленчай творчасці, узнагароджаны прэстыжнымі дыпламамі і медалямі. У 2004 годзе, напрыклад, ён атрымаў бронзавы медаль XI



штогадовай Міжнароднай выстаўкі дзіцячага малюнка ў Токію (Японія) і дыплом XII Міжнароднай мастацкай выстаўкі Цэнтра мастацтваў для дзяцей і моладзі ў горадзе Хавінкаа (Фінляндыя). Праз год Ігар Стрэльскі заняў 3-е месца на конкурсе дзіцячага малюнка “Я малюю Індыю” Пасольства Рэспублікі Індыя ў Беларусі. Наступны, 2006 год прынес юнаму мастаку дыплом I Міжнароднага конкурсу дзіцячай



выяўленчай творчасці “Сяброуюць дзеці на планеце” НЦМТДМ... А вось атрымаць у родных сценах званне персоны года — гэта ўжо знак прызнання не толькі прыроднай адоранасці і шчырасці, але і пэўных прафесійных вартасцей аўтара выразных і кранальных твораў.

Лана ІВАНОВА
Фота Віктара Кавалёва

Асэнсаванне падсвядомага?

3 нагоды прэм’еры балета «Мефіста (Разбуральнік Душ)» у Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры

Прыгадайма, што “Мефістофель” паводле лібрэта В. Бутрымовіча быў пастаўлены ў 1995 годзе Ніжгародскім тэатрам оперы і балета (Расія). Праз сем гадоў прэм’ера балета У. Кандрусевіча пад назваю “Мефіста”, з новай фабулай і ў новым сцэнічным абліччы (лібрэтыст Ю. Чурко, яе сааўтар і балетмайстар-пастаноўшчык У. Іваноў, дырыжор-пастаноўшчык Г. Праватораў, сцэнограф Д. Мохаў), адбылася ў Беларускім дзяржаўным музычным тэатры. А сёлета, па ініцыятыве новага кіраўніцтва цяпер ужо Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, творчы калектыў звярнуўся да незаслужана забытай работы, і нядаўна публіка ўбачыла “Мефіста” ў новай рэдакцыі.

Так, стваральнікі спектакля Уладзімір Кандрусевіч, Юлія Чурко і Уладзімір Іваноў, дырыжор Мікалай Макарэвіч (ён быў асістэнтам у маэстра Г. Праваторава падчас ранейшай прэм’еры) адмовіліся ад простага ўзнаўлення, капіравання пастаноўкі 2002 года і прапанавалі новую канцэпцыю. Ідэйна-вобразны свет цяперашняга балета “Мефіста (Разбуральнік Душ)” не сілкуецца, як гэта было ў ранейшай версіі, зямнымі рэаліямі, спароджаным сучасным агрэсіўным, дэгуманізаваным бізнесам. Паводле новага лібрэта герой, імя якога вынесенае ў назву, — ужо не той бяздушны, цынічны і разбэшчаны “мех з

грашамі”, які шалее ад ненавольнай бязмежнай усёдазволенасці, Марго — не ахвярная зорка мадэльнага бізнесу, Юнак — не доктар, які апынуўся на маральным раздарожжы і трапіў у псіхалагічную пастку. Адышоўшы ад парадыйна-спрошчанага паказу невынішчальнага сусветнага Зла ў абліччы гэткага “гаспадара жыцця” — караля мафіі, здатнага замовіць якую заўгодна музыку і прымуціць таньчыць пад яе каго заўгодна да знішчэння, да вар’яцтва, — аўтары спектакля наблізіліся да невытлумачальнага абсягу чалавечай душы і падсвядомасці, спрадвек прыцягальнага для мастакоў, філосафаў і містыкаў.



Напярэдадні прэм’еры стваральнікі і ўдзельнікі балета “Мефіста...” распавядалі журналістам і крытыкам пра тое, што ў знаёмай музыцы з’явіліся новыя штрыхі: крыху змяніўся пралог, у партытуру дадаліся свежыя электронныя акцэнтны; змянілася харэаграфія, пераважна, масавых сцэн, у стыль неакласікі ўвайшла іншая пластычна-танцавальная мова; у вобразе самога Мефіста пазначылася сувязь з іншым светам, выявілася гэтка “сіла нячысціка”... З імгтэтам гаварылі пра сённяшняю магчымасць ствараць свае, беларускія, арыгінальныя спектаклі. Уладзімір Іваноў, які,

можна сказаць, поруч з маэстра В. Елізар’евым спрычыніўся да пачатку новай эпохі ў гісторыі беларускага балета, быў адным з вядучых салістаў тагачаснага Вялікага тэатра оперы і балета БССР, успамінаў: “У СССР да нашага тэатра ставіліся як да сярэднястатыстычнага перыферыійнага. І вось гастролі беларускага балета зрабілі нечаканы фурор: “Стварэнне свету”, “Ціль Уленшпінгеля”, іншыя пастаноўкі Елізар’ева — гэта былі свае, толькі нашы, спектаклі, і нас проста не было з кім параўноўваць! З таго часу я перакананы: кожны тэатр павінен мець свой рэпертуар. Прыемна прыгадаць, што спектакль “Мефіста”, які нарадзіўся ў сценах Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра восем гадоў таму, Елізар’еў назваў падзеяй для краіны”.

Дырыжор Мікалай Макарэвіч падкрэсліў важнасць з’яўлення складанай сучаснай партытуры ў рэпертуары аркестра — для творчага росту і самавыяўлення музыкантаў: “Уладзімір Іваноў называе сябе прыхільнікам музыкі ў балеце, маючы на ўвазе тое, што сучасная авангардная харэаграфія нярэдка ўвасабляецца пад “скрыгтанне жалеза па шкле”, якое цяжка назваць музыкай. А хацелася б пачуць тэму, запомніць мелодыю. У Кандрусевіча ёсць музыка,

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
 аб’яўляе прыём на 2010 год у аспірантуру на бюджэтай аснове з адрывама і без адрыву ад вытворчасці па спецыяльнасці 17.00.02 “Музычнае мастацтва”.

Паступаючыя здаюць уступныя экзамены па спецыяльнасці, замежнай мове і філасофіі. Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, падаюць наступныя дакументы:

- заяву на імя рэктара акадэміі;
- асабісты лісток па ўліку кадраў, аўтабіяграфію і тры фотакарткі 3x4;
- копію дыплама аб вышэйшай адукацыі;
- выпіску з залікова-экзаменацыйнай ведамасці;
- выпіску з працоўнай кніжкі (пры наяўнасці);
- медыцынскую даведку па адпаведнай форме;
- спіс і копіі навуковых апублікаваных прац (пры наяўнасці);
- копію пасведчання аб здачы кандыдацкіх экзаменаў (пры наяўнасці);
- рэкамендацыю савета акадэміі (факультэта) для асоб, якія закончылі акадэмію ў б.г.;
- рэферат па спецыяльнасці з рэцэнзіяй;
- пашпарт, дыплом аб вышэйшай адукацыі прад’яўляецца асабіста.

Прыём дакументаў праводзіцца з 20 па 24 верасня 2010 года. Уступныя экзамены — з 4 па 19 кастрычніка 2010 года.

Даведкі па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, тэл. 227-11-03; 226-11-76.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ
 На здымках: народны артыст Беларусі У. Іваноў, кампазітар У. Кандрусевіч, дыпламант міжнароднага конкурсу В. Краснаглазаў; фінал спектакля “Мефіста”...
 Фота Віктара Кавалёва



Маляваны рай беларусаў — гэта мастацкае адлюстраванне свету, які здаўна існуе ў творчых летуценнях мастакоў нашага краю. Ад прыгожага біблейскага райскага саду, што стварала на дыванах Алена Кіш са Случчыны ў 1930-я; ад мясцавых краявідаў з сярэднявечнымі замкамі, увасобленых на дыванах Язэпа Драздовіча ў 1930 — 1950-я; ад размаляваных куфраў, яскравых кветкавых роспісаў на кардоне, шкле і дзівосных дываноў Паўла Марціновіча з Любаньскага раёна (1960-я) — не так і шмат часу прайшло да сённяшняга дня. Але ці ведаюць беларусы пра гэтыя цуды народнага жывапісу, які ў Еўропе называюць найўным, альбо інсітным?



Маляваны райскі сад

Думаецца, прыйшоў час звярнуць сур'ёзную ўвагу на гэтыя самабытныя нацыянальна-культурныя каштоўнасці, якімі беларусам варта ганарыцца. А разам з тым і паразважаць над філасофскімі, эстэтычнымі поглядамі незвычайных творцаў, работы якіх часткова захоўваюцца ў беларускіх музеях, цэнтрах культуры і дамах народных рамёстваў альбо маўкліва ляжаць у прыватных калекцыях ці апынуліся ўжо за межамі роднай краіны (як гэта адбываецца з творами мастакоў Сяргея Каваля, Уладзіслава Стальмахова, якія сёння хутка знікаюць з беларускай прасторы за мяжу).

Паразважаць над мінулым і сённяшнім днём маляванага райскага саду беларусаў — такой была галоўная ідэя выстаўкі "Маляваны рай беларусаў", якую падрыхтавалі супрацоўнікі Гісторыка-культурнага музея-запаведніка "Заслаўе". На жаль, не заўсёды відавочнае бывае бачным, а вядомае — помным. Хто памятае, напрыклад, той незвычайны ўздым самадзейнага мастацтва, які шырока распаўсюдзіўся на прасторах Беларусі ў 1970 — 1980-я? Толькі спецыялісты ведаюць сёння імёны мастакоў Фёдара Сухавілы, Фёдара Максімава, Марыі Ларынай.

Змяняюцца час, людзі, але застаецца адна непарушная рэч, якая ўвасобілася на карціне мастака і выказвае нам яго заповітную мару, яго надзею на райскае жыццё. Для мяне карціны самадзейнага ці найўнага мастака адметныя не толькі шчырасцю пачуццяў, прыгажосцю родных краявідаў, але і няспынай тугой па мастацкай гармоніі паміж чалавекам і прыродай, грамадства і асобных людзей, для якіх мастацтва — гэта свет найвышэйшай Прыгажосці, замілаванасці, любасці да ўсіх жывых істот. Вось той райскі сад, у якім заўсёды існуе магчымасць і для неверагоднай фантазіі ці казкі, і для апавядання пра грахі людзей, якія перашкаджаюць ім успрымаць радасць зямнога жыцця. Запытайцеся сёння ў школьніка ці студэнта: "Навошта чалавеку рай? Чым рай адрозніваецца ад звычайнага зямнога жыцця?" І вы пачынеце, як сучаснік трэцяга тысячагоддзя апшынеца ў складанай сітуацыі, бо ўяўленню пра гэты рай у яго проста няма. Недахоп такіх ведаў можа

кампенсаваць найбагацейшая крыніца фальклору, які занатаваў беларускі этнограф Аляксандр Сержпутоўскі ў "Прыпыхах і забабонах беларусаў-палешукоў", выдадзеных упершыню ў 1930 годзе, у запісах беларускіх казак са Слуцкага павету...

Экспазіцыя "Маляваны рай беларусаў" дае магчымасць наблізіцца да некаторых занядабных каштоўнасцяў, створаных рознымі нашымі інсітнымі мастакамі на працягу XIX — пач. XXI стагоддзяў. Ад чырвонага кута з абразамі, упрыгожанымі ручнікам з чырвонымі арнаментамі, якія сімвалізавалі нябеснае святло, пачынаецца паступовае ўваходжанне ў дзівосны свет маляванага дывана, які адчыняе перад глядачамі цуды райскага жыцця. Дыван "Коннік" з вёскі Бацілоўшчына Глыбоцкага раёна, створаны невядомым мастаком пры канцы 1930-х, распачынае сапраўдную мастацкую містэрыю. Кантрасты чорнага і белага, яскравага колеру на чорнаафарбаваным палатне, разам з буйнымі чырвонымі ружамі і раслінамі вакол "вакна" — цэнтра дывана, дзе адбываецца сустрэча казачна апанутых прыгожай князёўны (ці шляхцянікі) з малым князем (ці шляхціцам) на конях — ствараюць незвычайную панараму іррэальнага дзейства на беразе возера. Мы эстэтычна паглыбляемся ў казку, пра якую яшчэ не чулі, у жыццё, якога ніколі нам не казаў сёння. Ці ж гэта не дзіва? Кожны глядач можа прапанаваць сваю версію пабачанага і паспрабаваць зазірнуць у зачараваны свет. У гэтым, на маю думку, — духоўны і філасофскі феномен дывана маляванага, зробленага на тканіне, на шпалерах, на кардоне, на цыраце: калі жаданні і мары народнага творцы "праяўленыя" жывапісна, слоўнае тлумачэнне кожны глядач знойдзе самастойна. У нейкім сэнсе маляваны дыван можна лічыць першым жывапісным народным тэлевізарам, які працуе без дапамогі механізмаў і электрычнасці.

Вядома сёння у свеце найўнага мастацтва Алена Кіш са Случчыны як ніхто іншы здолела перадаць беларусам свае нявыказаныя мары, надзеі, мрой пра жыццё ў свеце, дзе няма зла, забойстваў, крыў-

ды і здрады паміж людзьмі. Алена Кіш наблізіла да нас той заповітны біблейскі сад, пра які ўсе ведалі, ды пазабыліся. Той найвышэйшы свет павагі і любові паміж людзьмі, у адносінах чалавека да прыроды, які з першых дзён утварэння жыцця на Зямлі існаваў як адзіная Гармонія. Але ж гэты маляваны сад Алены Кіш быў створаны ў страшэнны 1930-я гады "класавай барацьбы"!.. Дзівосная праява невычэрпнай моцы Мастацтва, якое нястомна жывіць душы творчых людзей.

Для таго, каб паказаць сёння творы класікаў беларускага найву — Алены Кіш, Фёдара Максімава, Апалінарыя Пупко, Мікалая Засінца, Людмілы Трахалёвай, Вольгі Жарнасек, Марыны Ларынай ды іншых — неабходна стварыць у Беларусі музей найўнага (інсітнага) мастацтва.

Найўныя мастакі, якія малююць воляю Бога ці Прыроды, ці ад няспынай цеплыні свайго сэрца, і сёння вышукваюць на прасторах роднай зямлі спрадвечную Прыгажосць, але толькі з адной мэтай: каб падараваць яе людзям. Нашы сучаснікі Вольга Ярэска з Налібоцкай пушчы, Тамара Дауд з Салігорска, Сяргей Каваль з вёскі Якімава Слабада Светлагорскага раёна, Антаніна Майсеева і Маргарыта Сайфугалева з Віцебска, разьбяр і мастак Іван Супрунчык са Столінскага раёна, аўтар гэтых радкоў, разам з невялікай кагортай народных творцаў кожны дзень адраджаюць сваімі работамі захапляльны і дзівосны сад. Сад, у якім заўсёды ёсць месца для роздуму пра Вечнае, для сузвання Прыгажосці на зямлі і ў космасе.

Але ж чаму сёння так складана пабачыць маляваны рай беларусаў?

На маю думку, сярод важкіх прычын ёсць і такія. Работы мастакоў-самавукаў ці найўных мастакоў успрымаюцца пэўнай колькасцю людзей як непаўнаватасны мастацкі творы, што не маюць ні культурнай каштоўнасці, ні адпаведна, і грашовага кошту. Але, заўважаю, што

творы Анры Русо, Поля Гэгена, Вінсэнта Ван-Гога, Казіміра Малевіча — сусветна вядомыя сёння мастакоў, якія не мелі ні прафесійнай мастацкай адукацыі, ні матэрыяльнага прыбытку ад сваіх работ — каштуюць сёння на аукцыёнах больш як дзесяткі і сотні мільёнаў долараў.

Час рухаецца наперад. У 2009 годзе ў Маскве адбыўся аукцыён па продажы карцін, напісаных вядомымі расійскімі палітыкамі, грамадскімі дзеячамі, спартсменамі. Агульная сума ад прададзенага складала 70 мільёнаў долараў, а карціна У. Пуціна "Украінская раніца" была набыта за самы вялікі кошт, карціна В. Мацвіенкі каштавала крыху меней.

Зразумелая палітычная і фінансавая выгада ад праведзенага мерапрыемства. Але куды важней разумець перспектыву развіцця гэтага напрамку мастацтва ў нашай краіне, дзе для гэтага ёсць спрыяльная атмосфера, якая пачынаецца "не з галавы, а з глебы", паводле слоў М. Шагала. У 1970 — 1980-я Беларусь нават на савецкай культурнай прасторы была шырока прадстаўлена творами г.зв. самадзейных мастакоў, якія стварылі незалежную панараму мастацкага жыцця, своеасаблівага мастацкага раю, які насычаў іх роздум пра будучыню краіны і сваё асабістае жыццё. Але для таго, каб паказаць сёння творы класікаў беларускага найву — Алены Кіш, Фёдара Максімава, Апалінарыя Пупко, Мікалая Засінца, Людмілы Трахалёвай, Вольгі Жарнасек, Марыны Ларынай ды іншых — неабходна стварыць у Беларусі музей найўнага (інсітнага) мастацтва.

Між іншым, канцэпцыя такога музея распрацаваная ў Музеі "Заслаўе" яшчэ ў 2002 годзе. А для таго, каб паставіць і накіраваць гэтую працу па дзяржаўных, а не прыватных рэйках, неабходна правесці інвентарызацыю ўсіх твораў г.зв. самадзейных мастакоў, якія захоўваюцца ў раённых аддзелах культуры, у дамах рамёстваў ці знаходзяцца ва ўласнасці родзічаў мастакоў, ды прыняць праграму развіцця найўнага мастацтва ў Беларусі...

Гэта быў бы адзін з першых крокаў на сустрэчу прыгожаму райскаму саду, які яшчэ магчыма захаваць ды паказаць беларусам і гасцям нашай краіны, што мы маем ад Бога і чым ганарымся. Можа, тады, калі нашы гасці адведваюць смак сакравітых пладоў з гэтага райскага саду, мы і самі зразумеем пра сябе значна болей, чым цяпер...

Юрась МАЛАШ
Фота аўтара

Упершыню арыю Жоржа Жэрмона Ілья выканаў, калі яшчэ быў студэнтам 5 курса Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і ўдзельнічаў у I Міжнародным конкурсе імя Ларысы Александроўскай. Малады спявак не толькі стаў лаўрэатам гэтага конкурсу, але і атрымаў спецыяльны прыз "За высокае акцёрскае майстэрства і яркую тэатральную выразнасць". Тады ж яго запрасілі ў Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі.

Зусім іншым — легкадумным свецкім чалавекам, гулякам, марнатраўцам жыцця, а пазней безнадзейна закаханым у Таццяну Ларыну паўстае І. Сільчукоў у вобразе Яўгенія Анегіна. Артыст выкарыстоўвае ўсе фарбы, інтанацый голасу, каб паказаць свайго героя ярка, вобразна.

У яго рэпертуары пакуль што няма роляў. Сярод іх — Каралевіч з оперы М. Рымскага-Корсакава "Капчэй Бессмяротны", Вожык з дзіцячай оперы І. Польскага

Барытон, які далёка гучыць!


Фанабэрысты, самаўлюбёны, самаўпэўнены арыстакрат. Такім паўстаў малады саліст Ілья Сільчукоў у вобразе Жоржа Жэрмона ў оперы Дж. Вердзі "Травіята". Нават цяжка было ўявіць, што ў гэтым абліччы — малады артыст: так ён цудоўна пераўвасобіўся.

"Церамак". Спявак марыць пра выкананне лірычных партый, такіх, як Ялецкі ў "Пікавай даме" П. Чайкоўскага. З захапленнем спявае раманы Г. Свірыдава, П. Чайкоўскага, У. Алоўнікава...

Спеўны голас Ілы — як бацькоўская спадчына. Любяць спяваць яго маці Ала Васільеўна, архітэктар па прафесіі, лірычны тэнор у бацькі Паўла Яўгенавіча, які скончыў Мінскае дзяржаўнае музычнае вучылішча імя М. Глінкі

як вакаліст і цяпер спявае ў царкве...

Ілья скончыў Рэспубліканскі каледж пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, спяваў там у Капэле хлопчыкаў, якой кіруе Уладзімір Глушакоў. Стаўшы студэнтам харавога дырыжорскага факультэта БДАМ, ён з асаблівага дазволу займаўся на вакальным аддзяленні МДАМВ імя М. Глінкі. Педагог Сяргей Косцін займаўся з ім пастаноўкай голасу, ды-



хання, падрыхтаваў хлопца да Рэспубліканскага конкурсу вакалістаў імя Станіслава Манюшкі "Убельская ластаўка" і пазнаёміў з таленавітым спецыялістам — Адамам Мурзічам, які ўзяў І. Сільчукова ў свой клас. Адукацыю Ілья працягнуў на вакальным аддзяленні БДАМ у класе заслужанага артыста Беларусі, прафесара Пятра Рыдзігера.

Малады спявак пастаянна працуе над сабой, і яго прыгожы барытон усё часцей

гучыць за межамі Беларусі, на міжнародных вакальных конкурсах. У 2007 годзе Ілья Сільчукоў стаў лаўрэатам першай прэміі XV міжнароднага студэнцкага конкурсу вакалістаў у Маскве "Bella-Voce". У тым жа годзе атрымаў трэцюю прэмію V міжнароднага вакальнага конкурсу імя Клаўдзіі Тасці і эстонскім горадзе Пярну і спецыяльны прыз за лепшае выкананне "Ave Maria" Ф. Шуберта. У 2008-м да яго ўзнагарод дадаецца залаты медаль Сусветных дэльфійскіх гульніў у горадзе Саратаве. Спявак становіцца лаўрэатам Гранд-прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі. Зусім нядаўна ён перамог на двух міжнародных конкурсах вакалістаў у Славакіі...

Сярод беларускіх аматараў акадэмічных спеваў у Ілы ўжо нямае прыхільнікаў, якія з радасцю ходзяць на оперныя спектаклі, канцэрты з яго ўдзелам.

Вера КРОЗ

3 «Літаратурнага прадмесця» шляхі на ўсе бакі

— *Пані Людміла, вы шмат гадоў ведаеце суполку "Літаратурнае прадмесце", дзе разамітныя творцы, ад неафіцыйна да майстроў слова, збіраюцца, каб пачуць і пакрытыкаваць тэксты адно аднаго, чамусьці навучыцца. Адкрыццё новай спецыяльнасці ў Інстытуце журналістыкі БДУ ўскалыхнула цэлую хвалю дыскусій пра тое, ці можна выхаваньне творцу — мастака, пісьменніка...*

— Творцы — як рэдкія расліны: трэба ведаць, калі яшчэ трымаць пад шклянкай, калі выносіць на свежае паветра, калі падкарміць і калі падрэзаць. І калі перастаць няньчыцца. Дакладна гэтую навуку яшчэ ніхто не акрысаў — і наўрад ці гэта магчыма. Калісьці я нават напісала пра гэта артыкул, які назвала "Галерэя для ананасаў". Калі памятаеце, ёсць такі вобраз у "Майстры і Маргарыце": прыслужнікі Воланда мяркуюць, што насельнікам Дома Грыбаедава там добра гадавацца, як ананасам у аранжарэі, але ж на ананасы часам гніль нападае... Навучыць быць пісьменнікам немагчыма. А вось стварыць асяродак, дзе тое, што чалавеку дадзена, вырасла б максімальна, не толькі можна. Гэта патрэбна. Добра гаварыць пра таленты, якія заўсёды прабоўца, нават праз асфальт. Калі над табой асфальт — што зробіць, будзеш прабівацца і праз асфальт. А каб заміж асфальту — уробленая градка, творчасці мо і не пашкодзіла б, хто ведае. Прынамсі, на нейкім этапе творцу трэба і праз асфальт прабіцца, але на іншым этапе яму патрэбны асяродак, трэба патрапіць у аранжарэю. Максім Горкі дык у пэўны момант кіню праходзіць "свае ўніверсітэты" і паспрабаваў упісацца ў цывілізаваную інтэлігенцкую праслойку. Але ўсяму свой час: калі чалавек занадта рана патрапіць у сферу разнастайных творчых уплываў, яны яго перамалоць, зробіць падобным да іншых.

— У аснове працы "Літаратурнага прадмесця" ляжыць метадыка, пазычаная вамі з Літаратурнага інстытута: творца рыхтуе свае тэксты на разгляд таварышам па семінары і выкладчыкам, таварышы разбіраюць ахвяру па костках, пры гэтым вучацца аргументавана выказаць сваю пазіцыю, а ахвяра, калі выжывае, прызвычайнаеца вытрымліваць крытыку ў свой адрас. Якія мадыфікацыі адбыліся пры перасаджванні адпрацаванай у Маскве сістэмы на нашу глебу?

— У нас няма магчымасцей літінстытута, заняткі не падзяляюцца на тэарэтычныя і практычныя, кожная сустрэча, што называецца, вольнага плана — тэорыя, развагі, чытанне. Разбору творчасці кагосьці з аўтараў прысвячаем асобную сустрэчу, аўтар загадзя рассылае тэксты ўсім, хто хацеў бы выказацца пра іх.

— Падчас гэтых "разбораў" на сталае заўжды прысутнічае вальяр'янка — абмеркаванні бываюць жорсткімі?

— Намагаешся выпрацаваць уласнае меркаванне. Гэта вельмі важна — захаваць сваё меркаванне, калі ўсе кажучы насуперак. У суполку прыходзілі людзі з вельмі рознымі эстэтычнымі і этычнымі ўстановамі, і нікога мы не пераламалі, усё захавалі сваю адметнасць. Я не раблю штамповак — толькі намагаюся стварыць асяродак. Тое, што адбываецца з прадмесцеўцамі, называюць эфектам марскіх каменьчыкаў: у хвалю каменьчыкі адзін аб адзін б'юцца, кожны выяўляе свой узор, робіцца прыгожым, пры гэтым не страчвае сваёй сутнасці. Пакуль што ніхто не раскалоўся. Калі "Літаратурнае прадмесце" толькі стваралася, не хацелася нават называць яго літаб'яднаннем, бо, напаведа стэрэатыпам, літаб'яднанне — гэта месца, дзе ўсе адзін аднаго хваляць, а кіраўнік гэтак паблажліва ўсіх заахвавае. У нас жа без сю-сю. Літаратура ўвогуле рэч жорстка, трэба адпачатку прывыкаць.

Пралятаюць ландшафты за вокнамі літаратурнага экспрэса. Звычайна краявіды сыходзяць, новыя разгортваюцца горнымі хрыбцінамі кніг, на іх узбіраецца зялёнае ўзлесце крытыкі, па іх блукаюць самотныя чытачы... Запавольваць хаду састава там, дзе цікава і можна купіць гарачыя піражкі ці ананасы, сёння просім чалавека, які зрабіў назіранне за літаратурай і дапамог заблукалым на старонках турыстам сваёй працай. Апошнія гадоў сем ці не штодня ёй даводзіцца пісаць пра літаратуру "ў нумар" (што значыць: здаваць тэкст у дзень атрымання задання) і пры гэтым намагацца не ахвяраваць хуткасці — якасцю. Зрываюць стопкраны разам з пісьменніцай, крытыкам, журналістам і аглядальнікам газеты "Беларусь сегодня" Людмілай Рублеўскай.



Міф — Плакат — Нацыя

Спадарожнік

— Вы навучаліся ў літінстытуце, але вучобу там не скончылі — пераваліся на філфак БДУ. Гэта быў поклік крыві, ці надакучыла, ці ўзялі ўсё, што можна было ўзяць?..

— Гэта быў Віктар Шніп (*смяецца*). Ён скончыў вучобу на Вышэйшых літаратурных курсах тады, калі я завяршыла першы курс аддзялення паэзіі. Вяселле адбылося ўлетку, і заставацца ў Маскве ён не збіраўся. Спрабавала перавесціся на завочнае, што не вельмі падабалася Віктару Шніпу, бо завочнікі — яшчэ большая багема, чым дзённае аддзяленне. Каб там вучыцца, трэба было мець практычны працы па спецыяльнасці — натуральна, мяне з адным курсам ніхто ў рэдакцыі не браў. Філфак даў магчымасць патрапіць у беларускамоўны літаратурскі асяродак, набыць тэа веды па беларускай мове, гісторыі, літаратуры, якіх мне бракавала (а канчатковы пераход на беларускамоўную творчасць адбыўся ў літінстытуце) — гатовая была трымаць тэа прадметы, якія мала цікавілі, непасрэдна філалагічныя, з-за якіх ніколі і не хацела паступаць на філфак. Даводзіцца давацца дзевяць прадметаў, у тым ліку латынь, стара-славянскую мову. Усё гэта адлюстравала ў апавесці "Пярсцёнак апошняга імператара" — там мая гераіня пераводзіцца на філфак, і на яе таксама ўсе глядзяць з недаўменнем.

Прыпынак "Архіўны", скарбніца сюжэтаў (і выбух міфатворчасці)

— У кнізе "Время и бремя архивов и имён" (якую ўтвараюць артыкулы, што пісаліся для "СБ") вы разам з Віталём Скалабанам распавядаеце пра малавядомыя факты з жыцця вядомых і забытых беларускіх творцаў. З аднаго боку, "счышчаеце бронзу", падаеце класікаў жывымі, з іншага — спрабуеце вывесці белыя плямы з літаратурнай гісторыі. Чым такая праца вабіць?

— Гэта важная частка маёй творчасці, распачатая яшчэ да "Савецкай Беларусі". А тут з'явілася магчымасць працаваць з прафесійным архівістам, гісторыкам, апрацоўваць сапраўды ўнікальныя факты. Гэта вялікая радасць, бо лічу сваім экзістэнцыйным доўгам не даваць знікнуць імёнам тых людзей, якія штогосьці рабілі для краіны, літаратуры. Беларуская гісторыя і гісторыя беларускай літаратуры — амаль спрэч белыя плямы, хутчэй можна гаварыць пра малечкія плямы каляровыя, дзе нешта выяўлена. У тым і цікаўнасць такой працы, архіўнага дэтэктыва. Чым больш даследуеш, тым больш

адкрываеш таго, што яшчэ невядома. Гэта нават па артыкулах відна, часам з аднаго вынікае наступны: мы цытавалі рэцэнзію нікому не вядомага Мікалая Казюка на "Сярэбраную табакерку", потым высветлілі, хто гэты рэцэнзент, за яго асобай паўсталі і іншыя персаны, з ім звязаныя. Такія даследаванні пераходзяць у нашу сучаснасць — дзякуючы артыкулам упершыню сустрэліся сваякі таго Казюка, якія адзін пра аднаго нічога не ведалі. Працу працягваем, пасля кнігі ўжо выйшла некалькі нашых з Віталём Скалабанам артыкулаў — адзін, напрыклад, пра невядомыя аўтаграфіі Максіма Танка.

— Недаследаванасць адкрывае прастору творчасці. Адны спрабуюць у рамане аднавіць гісторыю, іншыя могуць зладзіць бурлескную яе містыфікацыю, як Сяргей Балахонаў у "Зямлі пад крыламі фенікса"...

— Ёсць даследаванне, метадалагічнае, навуковае ці, хай сабе, калянавуковае, эсэізацыя або белеметрызацыя гісторыі. А ёсць міфалагізацыя. І гэтым займацца трэба абавязкова: Беларусі бракуе нацыянальных міфаў. Пра беларускі нацыянальны міф у мяне ёсць працы. Лакальныя міфы мусяць стварацца, каб з іх затым склаўся агульны — гэтым свядома займаюцца ў суседніх краінах. Паглядзіце, які ў Расіі выбух міфатворчасці: вось фільм "1612", сярэднявечны русак вывучае іспанскае ваенныя прыёмы, адваёўвае шпагай трон свайму цару, Мінін, Пажарскі і, Божа ты мой, што яшчэ. Да чаго міфалагізацыя персана Аляксандра Неўскага, хаця насамрэч яго самыя знакітывы бітвы — лакальныя бойкі ў параўнанні з Грунвальдам. А мяне часам чытачы задаюць пытанне, якім бокам Грунвальдская бітва з намі звязана... Лічаць яе часткай гісторыі польскай ці літоўскай, і гэта тады, калі ўжо дакладна даведзена гісторыя, што большасць удзельнікаў з боку Вялікага князства Літоўскага былі беларусы. Затое ўсе беларусы ведаюць, хто такі Аляксандр Неўскі. Што замянае нам ствараць такія самыя міфалагізаваныя постаці? Матэрыялу ў нас не менш. Павінны быць створаны і ўведзены ў абыходак міфы рыцарскай Беларусі, інсургенцкай, рэпрэсаванай. Гэта такі пантэон герояў! Гэта такая скарбніца сюжэтаў!

Даехалі да крытыкі такой

— Вывучэнне гісторыі, напісанне раманаў і эсэ — вашы сродкі дасягнення мэты, папулярнасці беларускай літаратуры. А літаратурная крытыка?

— У свой час дзівілася, што ў Саюзе пісьменнікаў секцыя кры-

тыкі была самай вялікай. А потым працавала ў "ЛіМе" рэдактарам аддзела крытыкі і высветліла, што добрых крытыкаў, якім можна замовіць артыкул, запарсіць да дыскусіі, вельмі мала. У нас не рабілася падзелу паміж літаратурна-разнаўствам, крытыкай, эсэістыкай, публіцыстыкай, да крытыкі адносілася ўсё, што не ўласна мастацкі тэкст і не пераклад. Сёння жнём плады той сітуацыі, актыўных крытыкаў дасюль няшмат. І сябе не магу назваць крытыкам у чыстым выглядзе, хаця ў тым жа "ЛіМе" шмат рабіла менавіта як крытык. Частка таго, што пішу, — наўпроставая папулярнасць літаратуры.

Станцыя з плакатамі.

Культуру ў масы, пралетарыям — па Данцовай

— За той час, што працуеце ў "СБ", у вас выйшла каля 600 артыкулаў...

— Бяры больш. Каля тысячы тэкстаў напісала для газеты.

— І тэматыка вашых артыкулаў — літаратура: апрача вывучэння архіўных матэрыялаў, ведзяце гутаркі пра літаратурныя і калялітаратурныя праблемы, шмат год анансуеце новыя беларускія і замежныя выданні, даступныя ў нас. Якая з гэтай працы вымалёўваецца агульная карціна?

— Сумная. Але не выбітная. Нават моўная праблема — не прэрагатыва выключна беларусаў. Як і паўсюль, у нас адчуваць моцны уплыў рынку, масавай літаратуры, якая вырабляецца не на беларускай мове і, што яшчэ горш, не беларусацэнтрыйна. Яна дэфармуе чытацкую нацыянальную свядомасць. Ёсць небяспека параўнання, калі ў нас пытанне, дык дзе ваш Талстой, ці ваша Уліцкая, ці, прынамсі, Данцова. Любое такое параўнанне некарэктнае. Нацыянальная культура самакаштоўная, яе каштоўнасць не менш і не больш, чым у любой іншай, гэта як віды кветак або дрэваў, птушак. Нікому не прыйдзе ў галаву перабіць усіх галубоў, бо яны не чайкі. Чайкам ад гэтага лепей не стане, а свет у цэлым збяднее. Не толькі беларуская літаратура сёння пастаўлена ў неспрыяльныя ўмовы — уся, якая ствараецца дзеля нейкіх эстэтычных і этычных задач, а не дзеля продажаў на рынку. Беларускі літаратар павінен увесць час нешта даводзіць: а) што ён ёсць; б) што ён не горшы за кагосьці.

У нас талентаў на душу насельніцтва столькі ж, колькі і ў іншых народаў. Вялікае пытанне з перакладамі. Нічога сёння не пойдзе само па сабе, талентам трэба прамоцыя. Шмат сустракаюся з расійскімі калегамі і ведаю: і ў

іх па правінцыях сядзяць цудоўнейшыя аўтары, выдаюць кніжкі па трыста асобнікаў... Без таго, каб падключыліся адпаведныя структуры, без піяру, грамадскага менеджменту, перакладаў наўрад ці такая кніжка далёка пойдзе. Так, ёсць Інтэрнет, але ён сегментаваны на асобныя тусоўкі. Тэа, хто чытаюць беларускія тэксты ў Інтэрнеце, гэта пакуль лакальныя таварыства са сваімі прыхільнасцямі. Прызнанне гэтай тусоўкі — яшчэ не знак таго, што ты пайшоў у масы. Але ў нашай сітуацыі ўсе сродкі добрыя, таму Інтэрнет трэба выкарыстоўваць больш, перакладчыкаў шукаць.

— Праз самую тыражную штодзённую газету краіны ў вас ёсць выхад да сапраўды масавай аўдыторыі, да людзей, якія самі беларускай літаратуры, магчыма, зусім не чытаюць. Як яны рэагуюць на вашы тэксты?

— У асноўным беларускую літаратуру чытае філалагічнае кола. Але ёсць, і даволі шмат, не гуманітарыяў, якія могуць зацікавіцца, з задавальненнем пачытаць беларускія тэксты. Яны часта мне пішуць, наракаючы на тое, што няма арыенціраў: не ведаюць, што пачытаць, дзе знайсці кнігу, якую рэкамендую, калі яе няма ў іх мястэчку.

— Крытык Павел Абрамовіч у сваім блогу апісвае паляванне, якое даводзіцца ладзіць на выданні, калі яны ў мізэрнай колькасці з'яўляюцца ў адной-дзвюх кнігарнях...

— Тут бы і прыдалося насычэнне беларускімі тэкстамі Інтэрнета. Навінкі, безумоўна, можна не змяшчаць, вытрымліваць пэўны тэрмін, пакуль прадаецца тыраж, але потым абавязкова выкладаць у сеціва. Што навінкі, калі ў нас класікі мала ў Інтэрнеце.

— Журналістыка патрабуе аперацыйнасці, хуткапісання. За час працы ў газеце ці змяніўся ваш стыль пісання і мыслення?

— Гэтага я вельмі баялася: што журналісцкае хуткапісанне пашкодзіць майму пісьменніцкаму стылю. Баялася, што буду пачувацца як мастак, якому замест выкшталонных палотнаў даводзіцца маляваць плакаты. Але гісторыя ведае нямала пісьменнікаў, якія працавалі журналістамі, ці прыйшлі ў літаратуру праз журналістыку. Хемінгуэй, Даўла-таў... Журналістыка нават спрыяе. Бо асноўнае патрабаванне да газетных артыкулаў — чытальнасць, што супадае з сённяшнім патрабаваннем папулярнай літаратуры. Я хачу пісаць чытальна. Не кажучы ўжо пра тое, што журналісцкае поле дае велізарны корпус матэрыялаў, які потым магу выкарыстоўваць у сваіх мастацкіх творах.

— Гэтак ваш раман-інструкцыя "Забіць ногадніка, альбо Гульня ў Альбартэнію", які друкаваўся ў адным з літаратурна-мастацкіх часопісаў, паўстае з ведання архіваў пра рэпрэсаваных творцаў...


— Зразумела, калі працую над вялікім творам, над раманам, дык працую і дадаткова. Жыву ў ім. І ў гэтым выпадку журналістыка перашкаджае, як перашкаджаў бы любы іншы занятак, які адбірае час і, што самае страшнае, магзі. З рамана нельга выходзіць, асабліва калі ён у стадыі апагея. Даводзіцца пісаць па начах — ну пасплю пару месяцаў па чатыры гадзіны ў суткі, затое будзе твор. Здароўе пакуль вытрымлівае, хаця, праўда, бывае і кепска.

— У Расійскай Федэрацыі падлічылі: каб быць на слыху і не губляць чытача, пісьменнік павінен выдаваць кніжку раз на год. Ці не занадта?

— Па-мойму, нармальны тэмп, гэтак прынята па ўсім свеце, не толькі ў Расіі. Раман на год — гэта магчыма, а вось часцей — ужо халтура. У мяне прыблізна такі тэмп і вытрымліваецца: калі не раман, дык апавесць, нізку вершаў, цыкл апавяданняў за год падрыхтоўка. Іншая справа, што ў мяне няма магчымасці штотод выдаваць кнігу. Ну і спаць — хочацца.

Гутарыла
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Народнага пісьменніка Удмурці Вячаслава Ар-Сяргі і беларускага пісьменніка Васіля Ткачова, які жыве і працуе ў Гомелі, аб'ядноўвае добрая літаратурная дружба... У памяці — верасень 2008 года. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь і РВУ "Літаратура і Мастацтва" праводзілі ў Мінску міжнародны "крутлы стол" "Мастацкая літаратура як шлях адзін да аднаго". Прыехалі паэты, празаікі з Сербіі, Чарнагорыі, Таджыкістана, Расіі, Польшчы, сярод гасцей былі і народны пісьменнік Удмурці Вячаслаў Ар-Сяргі. У размове з ім я заўважыў і наступнае: "Вось і працягваецца літаратурнае пабрацімства Удмурці і Беларусі, якое распачалося яшчэ ў гады Вялікай Айчыннай вайны..." На Віцебшчыне ж ваяваў пісьменнік Міхаіл Лямін. Ён і кнігу напісаў пра вызваленне нашай старонкі — "Чатыры гады ў шынялі". Але Вячаслаў распавёў мне другую гісторыю беларуска-удмурцкіх літаратурных стасункаў.



Удмурція. Юм'яшур. Беларускі адрас

— Да згадкі пра Ляміна можна дадаць і той факт, што пад Віцебскам у 1944 годзе па-геройску загінуў удмурці паэт Піліп Кедрэў. Ведаю, што нават некаторыя яго вершы перакладзены на беларускую мову... І друкаваліся ў зборніку "І ўспомнім былыя паходы", выдадзеным у 1990 годзе. Укладальнік Міхась Няхай уключыў у кнігу два вершы Піліпа Кедрэва — "Вер, Радзіма!" і "Адказ маці".

Знаю — цяжка табе

ў час такі.

Але ты выклік дай свайму болю.
Ты за вёску схадзі са ракі,
Пакланіся там нашай таполі —
Той, якую ў сваёй старане
Мой братуха садзіў ля дарогі.
А другая таполя хай мне
Пра наказ нагадае твайго строгі.
Я вярнуся, матуля, дамоў,
Пастаю за сябе і за брата,
Каб жыццё пасля цяжкіх баёў
Стала зноўку
шчаслівым, багатым.

Але не вярнуўся. Застаўся ляжаць у беларускай зямлі.

— Ды гісторыя літаратурнага пабрацімства доўжылася і ў наступныя дзесяцігоддзі, — расказаў далей Вячаслаў Ар-Сяргі. — Папершае, у Беларусі жыве і працуе пісьменніца Лідзія Возісава, якая нарадзілася ва Удмурці. А яшчэ ў нас у Іжэўску ведаюць і любяць творчасць выдатнага празаіка Валерыя Болтышава, які нарадзіўся ў Віцебску. На вялікі жаль, ён нядаўна памёр. Апаবাদні вашага зямля ў свой час заўважыў Сяргей Залыгін, блаславіўшы сваёю прамай першую маскоўскую кнігу Болтышава. А па-другое, ты ж павінен ведаць празаіка і драматурга Васіля Ткачова, які жыве ў Гомелі. Васіль Юр'евіч — часты гасць ва Удмурці.

Пачыналася усё ў 1970-я. Вось што расказае ўжо пісьменнік Васіль Ткачоў:

— Упершыню я пабываў ва Удмурці ў 1971 годзе, пасля заканчэння другога курса аддзялення журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. Перад гэтым, зімою, аднакурснік Валеры Глездзянэў гасцяваў у маіх бацькоў, у вёсцы Іскань Быхаўскага раёна, дзе яны настаўнічалі ў мясцовай школе. А летам дамовіліся наведацца ў краіну "вечна зялёных памідоў", як жаргуючы называў Валера свой родны край. Спярша я зазірнуў дадому, а потым ірвануў у невядомую і загадкавую для мяне Удмурцію. Валера сустрэў мяне ў Мажге (станцыя, праз якую цягнікі ідуць на Далёкі Усход). А пасля паехалі ў вёску Юм'яшур Алнашскага раёна. Па дарозе заехалі ў раённую газету, дзе Глездзянэў да арміі працаваў літсупрацоўнікам.

Паабяцалі, што будзем пісаць у "раёнку"... У Юм'яшур я пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай — Валынцай.

Прайшлі гады. Так здарылася, што і Валеры Глездзянэў, і Васіль Ткачоў служылі ваеннымі журналістамі ў Туркестанскай акрузе. Разам з сем'ямі наведваліся ва Удмурцію. Валеры Глездзянэў і пазнаёміў свайго беларускага сябра з народным паэтам Удмурці, галоўным рэдактарам дзіцячага часопіса "Кізілі" Германам Хадывавым. У Васіля Ткачова да гэтага часу ўжо была кніга апавяданняў для самага юнага чыгача — "Хітры Данік". І Герман Аляксеевіч прыцягнуў калегу да актыўнага супрацоўніцтва ў часопісе "Кізілі".

— Калі я перабраўся з Сярэдняй Азіі на радзіму, у Гомель, мяне запрасілі да ўдзелу ў Усеагульнай нарадзе маладых пісьменнікаў у Каралішчавічах, — расказае Васіль Ткачоў. — Тады і пазнаёміўся з удмурцкім празаікам Пятром Чарновым. Сябраваў таксама з удмурцкімі пісьменнікамі Уладзімірам Раманавым, Міхаілам Фядотавым, Анатолям Дзямянавым. Тады пазнаёміўся і з Вячаславам Ар-Сяргі. Разам выступалі перад чыгачамі, ездзілі па рэспубліцы. Пасля Чарнобыльскай трагедыі я вазіў ва Удмурцію гомельскіх дзяцей на адраўленне... Памятаю і літаратурнае свята ў райцэнтры Краснагор'е. Валодзя Раманаў, як і я, — апантаны грыбнік. Здаралася паўза паміж выступленнямі, мы ішлі ў лес. Аднойчы ідзем па гравійцы ў грыбы, а насустрач — трактар "Беларус". Валодзя мне і гаворыць: "Твой зямляк, Васіль..."

А слаўны сын Удмурці журналіст, публіцыст Валеры Глездзянэў загінуў у Афганістане. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (яшчэ адным быў адзначаны пры жыцці). Пахаваны ў Ташкенце. Васіль Ткачоў разам з жонкай і сынам пабываў на магіле сябра. Пра лёс яго напісаў вялікі нарыс "Варзінка — выток — рака". Напоўнены болем, перажываннямі пра страту, аповеда быў надрукаваны ва ўдмурцкім літаратурна-мастацкім часопісе "Молот", у калектыўным зборніку, прагучаў па рэспубліканскім радыё... Зусім нядаўна пазваніў Вячаслаў Ар-Сяргі:

— Чытаю ў перакладзе на рускую мову новыя п'есы Васіля Ткачова. Збіраюся нешта прапанаваць нашаму тэатру.

А я ўспомніў факты з літаратурнай, тэатральнай гісторыі. Ішлі ж у свой час у Іжэўску спектаклі па п'есах беларускіх драматургаў Кандрата Крапівы, Кастуса Губарэвіча, Аркадзя Маўзона, Андрэя Макаёнка...

Кастусь ЛАДУЦЬКА

«Па-беларуску я пішу лепш»

Разумны, прыгожы, працадольны, вельмі сціплы, схільны да перабольшванняў — так ён апісаў сябе. А я з усёй адказнасцю дадаю да гэтага спісу такія характарыстыкі, як гумарыст, бясспрэчны талент і інтэлігент. Акрамя таго, Аляксея з'яўляецца прызёрам конкурсу імя Карласа Шэрмана. Але найперш маю ўвагу да паэта Аляксея Арцёмава прыцягнула наступная акалічнасць: жыве ён у Туле — а вершы піша па-беларуску...

— Першае пытанне, якое адразу ў мяне ўзнікла, а ці былі вы калі-небудзь на Беларусі?

— Не, на Беларусі, на жаль, не быў ніколі, неяк не склалася. Жаданне, безумоўна, ёсць, запрашалі прыехаць, але пакуль не атрымаўся: то справы з універсітэтам, то проста час прыезду нязручны. Але, калі магчыма, будзе, безумоўна, наведаю Беларусь. І перш за ўсё — Мінск, але таксама не адмовіўся б паехаць у Гродна, Полацк, Віцебск, Магілёў, Мір, Нясвіж...

— Дождж танчыць лезінку. У душы грае Пяцігорскі раманс. Захапленне гарамі і Каўказам... Усё гэта — "каўказскія" матывы вашай творчасці. А што вы ўзялі для сябе беларускага?

— Каўказскія матывы з'явіліся пасля паездкі ў Пяцігорск, але гэта толькі адна з тэм, адна старонка дзённіка лірычнага героя. Беларуская тэма — аснова ўсёй творчасці, таму штосці цытаваць тут немагчыма. Усё, што ствараецца на беларускай мове, — частка ўсеабдымнай беларускай тэмы і культуры наогул, незалежна ад нацыянальнасці і светапогляду аўтара. На пытанне "Адкуль што бярэцца?" адказаў таксама можа быць багата, і цяжка вызначыць, хто паўплываў больш, хто — менш.

— Радкі "і зноў святлом завабіць далачыні і завіняць вясёлай песняй росы" прасякнутыя аптымізмам і святлом. А вы сябе лічыце аптымістам?

— Аптымістам — наўрад ці, хутчэй рэалістам. Але мне ўжо не вельмі цікава пісаць пра нейкія сумныя, дзпрэсіўныя бакі жыцця. Хаця пачынаў я менавіта з такіх вершаў: тады мне здавалася, што гэта больш аб'ектыўная карціна свету.

— Вы казалі, што пачалі пісаць з 2000 года на рускай мове. А што падштурхнула да гэтага?

— Ужо не памятаю, калі шчыра. Магу толькі сказаць, што пачуццё рыфмы і рытму было ўва мне з маленства. А вось чаму і як рыфмаванне асобных слоў перарасло ў паэзію — не ведаю... Некалькі разоў пісаў артыкулы пра кнігі іншых паэтаў, але я ўжо даўно гэтым не займаюся, бо ёсць людзі, якія могуць рабіць гэта прафесійна і цікава. Зараз яшчэ часам перакладаю на беларускую мову вершы ўкраінскіх, амерыканскіх паэтаў і "малую прозу". Нядаўна пераклаў апавяданне Сэлінджэра "Once a week won't kill you".

— Калі і як адбыўся пераход да беларускай мовы?

— Адбыўся два гады таму, пачалося ўсё з хайку на беларускай мове, потым пачаў пісаць і рыфмаваныя вершы. Адбыўся пераход неяк спантанна, я не ставіў на мэце змену мовы, але па-руску не пішу ўжо два гады і не адчуваю жадання аднаўляць гэтую "галіну дзейнасці".



— Ці згодны вы з выслоўем "не ствары сабе куміра"?

— Пэўна, згодны. Хаця я магу назваць некалькіх пісьменнікаў, якіх нясорамна лічыць геніяльнымі: Караткевіч, Ясенін, Хлебнік, Багдановіч, Купала, Франко, Барадулін, Маякоўскі, Сэлінджэр і г.д.

— Распавядзіце, калі ласка, пра свой зборнік паэзіі "Двойная звезда".

— Выйшаў ён у студзені 2008 г., а пісаў я гэтую кнігу ў 2000 — 2007 гг. Надрукавалі яго ў выдавецтве "Тулскі полиграфист" маленькім накладам, толькі "для сваіх". Выйшаў ён да таго, як я пачаў пісаць па-беларуску, таму зборнік рускамоўны. Кніжка даволі невялікая, 72 старонкі. У асноўным там арыгінальныя вершы, але ёсць некалькі перакладаў. Кніжка даволі змрочная, нягледзячы на светлую вокладку, большасць вершаў — псімістычная філасофская лірыка, некалькі вершаў "пра каханне". Ёсць там і даволі някепскія творы, аптымістычныя, але... Шчыра кажучы, на мой густ, па-беларуску я пішу лепш.

— Як вы лічыце, ці магчыма наогул у паэзіі нейкая канкурэнцыя? І што даюць конкурсы менавіта вам?

— Цалкам магчыма. Хоць паэзія — даволі суб'ектыўнае мастацтва, ёсць і аб'ектыўныя крытэрыі: валоданне словам, веданне рытмікі, уменне фармуляваць думку. Плюс досвед у паэзіі. Калі конкурс тэматычны, гэта асабліва заўважна. І пры гэтым, аб'ектыўныя крытэрыі не залежаць ад стылю аўтара: і класічны паэт, і авангардыст, і постмадэрніст павінны валодаць словам, думаць не па шаблоне. У конкурсах перакладчыкаў аб'ектыўных момантаў яшчэ больш: тут яшчэ трэба адчуваць "смак" іншых моў. Таму вызначыць лепшых заўсёды магчыма, хоць часам і няпроста. Я ў конкурсах удзельнічаю з большага дзеля адрэналіну, зрэшты, і гонару яшчэ ніхто не адмяняў...

— Вы — студэнт ТДУ, вучыцеся па спецыяльнасці "Сістэмы аўтаматызаванага праектавання". Як на мой погляд, даволі нечаканы выбар для літаратара.

— Усё проста: літаратура — гэта добра, але трэба валодаць спецыяльнасцю, незалежна ад натхнення, настрою і г.д. Сістэматыка, праграмаванне і праектаванне — справа не толькі сённяшняга дня. У інфармацыйнай прасторы гэтыя галіны дзейнасці будуць запатрабаваныя яшчэ шмат гадоў. Таму нічога дзіўнага ў такім выбары няма.

— З якіх моў перакладаеце (акрамя рускай, англійскай, украінскай)? І як часта падрадкоўнік становіцца вашым памагатым?

— Часам яшчэ з балгарскай, іспанскай (але гэта ўжо з дапамогай носьбітаў мовы). Валодаю рускай, беларускай, англійскай, разумею ўкраінскую мову. Падрадкоўнікі перакладамі не карыстаюся прычыпы, перакладаю з папяровымі слоўнікамі і іх электроннымі копіямі, часам кантактаю з адмыслоўцамі-філолагамі (калісьці з дапамогай выкладчыка ўсходніх моў пераклаў некалькі рубаі Хаяма, але толькі дзеля забавы, не для публікацыі). Аўтаперакладчыкамі, кшталту Google Translate ці Promt, не карыстаюся. Таму чытачы ніколі не пачаць маіх перакладаў з японскай, чачэнскай, ісландскай. І дзякаваць Богу!

— Якую мову вы лічыце роднай? Існуе ў Туле беларускамоўны асяродок?

— Роднай лічу рускую мову, бо размаўляў на ёй з дзяцінства, а беларускую вучыў ужо самастойна. Але па духу, па гучанні беларуская мова мне значна бліжэй. А беларускамоўны асяродак у Туле існуе, у горадзе і вобласці жыве каля 6000 беларусаў, некаторыя з іх карыстаюцца роднай мовай дома, хаця іх, пэўна, вельмі небагата. У Туле ўжо шмат гадоў жыве Уладзімір Васькоў, ён піша прозу для дзяцей, нядаўна ў выдавецтве "Мастацкая літаратура" апублікаваў і калектыўны зборніку яго казку. Таму нават невялікае пісьменніцкае асяроддзе ў нас таксама існуе.

— Хто з сучасных беларускіх літаратараў, на ваш погляд, заслугоўвае асаблівай увагі?

— З цікавых сучаснікаў, безумоўна, заслугоўваюць асаблівай увагі, Віктар Шніп, Андрэй Хадановіч (асабліва як перакладчык). Такіх людзей нямаю, але гэта і так вядома. З маладых пісьменнікаў (умоўна палічым, што маладыя нарадзіліся ўжо ў васьмідзесятыя і пазней) — Рагнед Малахоўскі, Віка Трэнас, Валерыя Кустава, Дар'я Ліс і яшчэ каля дваццаці чалавек, якія апынуліся ў літаратуры невыпадкова. Хто з іх бліжэй, сказаць не магу, бо ўсе яны яшчэ "ў працэсе", таму нельга сказаць, што будзе з іх творчасцю ў бліжэйшыя гады. Але тое, што гэтыя людзі маюць талент, для мяне відавочна.

— Наколькі вядомая і папулярная беларуская літаратура ў вашым асяродку?

— Малавядомая. Многія чулі пра некаторых беларускіх пісьменнікаў, а вось чыталі — адзінкі. Але трэба сказаць, што з большасцю маіх знаёмых я пра літаратуру не гавару, яны не ведаюць, чым я займаюся, і гэта абсалютна нармальна.

Гутарыла
Наста ГРЫШЧУК,
студэнтка Інстытута
журналістыкі БДУ

Гусіным пяром



Генадзь КОЎШ. Нарадзіўся ў 1962 годзе ў вёсцы Александрыя Мастоўскага раёна. Пасля Дзярэчанскай СШ (1979), што ў Зэльвенскім раёне, скончыў фізічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Працаваў інжынерна-тэхнічным работнікам на заводзе "Оптык" у Лідзе. Служыў у войску (1985 — 1986). Пасля працаваў настаўнікам, дырэктарам школы ў Зэльвенскім раёне, намеснікам дырэктара школы ў Шчучынскім раёне. Цяпер жыве і працуе ў вёсцы Дзярэчын. Друкаваўся ў рэспубліканскіх выданнях. У 2009 годзе дэбютаваў зборнікам вершаў і разважанняў "Вершакроплі".

Сёлета выдаў кніжку вершаў "КРОКІ ў ТУМАНЕ" ("Кнігазбор", рэдактар С. Чыгрын, наклад 100 ас.)

кахання" навеяны аўтару лірыкай Максіма Багдановіча ці напісаны пад уздзеяннем ад яе прачытання. А вось у цыкле "Крокі да Радзімы" сям-там прачытаецца ранні Янка Купала:

Словы — птушкі,
словы — вецер.
Словы — шчасце і бяда.
Словы сцелюцца па свеце.
Словы льюцца, як вада.
Словаў многа, цэлы зраі.
Цэлы свет, а можа, два.
Словы песцяць і кахаюць.
Словы мелоць, як жарства.
Людзі — камні, людзі — вата.
Людзі — грэзы і трава.
Людзей розных так багата.
Нібы ў свеце хараства.
Людзей многа, цэлы моры.
Людзей — поўны акіяны.
Людзі ў шчасці, людзі ў горы.
Не зямля — людскі гзірван.

Сустрадаецца і нешта суладнае шырокавядомым песенным матывам Адама Русака:

Сто год вы жывіце.
Дзяцей нараджаеце.
Хай сэрцы палаюць.
Кахайце! Кахайце!
Хай жыта красуе
На вашай зямельцы.
Хай Бог вас шануе
З каханнем у сэрцы!
Шчасліва жывіце.
Турботаў не знайце.
Хай гора мінуе
Кахайце! Кахайце!

Так і аддае ў памяці:

Бывае здаровы,
жывіце багата!
А мы ўжо паедзем
дадому, да хаты.

Не так і мала набіраецца ў зборніку цэльных дабротных вершаў. Прынамсі, і ў гэтым васьмі вершы няма тых стрэмак, якія прырачаць асноўнай ідэі твора:

Калі глядзець
праз брудныя шыбы
акна,
Знешні свет
уяўляецца брудным.
Калі глядзець
праз чыстыя шыбы
акна,
Знешні свет
уяўляецца разнастайным.
Калі глядзець
праз выбітую шыбу ў акне,
Знешні свет
уяўляецца скразняком.

Альбо, скажам, такі даволі арыгінальны верш:

Глальнае
пацягненне —
Восень
сустрадаецца з вясною.
Зіма памерла.
Глальная страта.

Змястоўны сваёй унутранай праніклёнасцю і гэты чатырохрадкоўік Г. Каўша:

Мястэчка.
Змак.
Вялізныя
вокны —
Вочы продкаў.
Напрыканцы ж працягваю наступнае:
Я
Ні на што
Не прэтэндую.
Бо
Прэтэндую
На ўсё.
Усё — і ёсць Я.
Я
Прэтэндую
Сам на сябе.

І добра. Хоць, найперш, паэт павінен прэтэндаваць на свайго чытача. Зрэшты асноўны чытач быў вядомы Г. Каўшу ад пачатку — гэта я, ягоны "штатны рэцэнзент" сталічнай літаратурнай газеты. Таму скончу такой ягонай сентэнцай:

Калі апускаецца ўзровень, паднімаецца
Дно.
Без крыўды. Са спадываннем на сустрэчу з яго новымі цікавымі вершамі.

ЛеГАЛ

І зямля тут — паэтычная

Споўнілася 25 гадоў літаратурна-паэтычнаму клубу "Ветразь" пры Чэрвеньскай цэнтральнай раённай бібліятэцы. Яго дэвіз — "Ні дня без кнігі". Пасяджэнні праходзяць кожны апошні чацвер месяца. Адбыліся ўжо літаратурныя вечары, прысвечаныя С. Ясеніну, лірыцы паэтаў XIX стагоддзя, творчасці А. Вазнясенскага, У. Высоцкага, літаратурна-музычная кампазіцыя па творчасці М. Багдановіча.

Для нас, чэрвеньцаў, імя Максіма Багдановіча блізкае і дарагое. Маці паэта — Марыя Апанасаўна Мякота — нарадзілася ў нашым горадзе. Бацька — Адам Ягоравіч Багдановіч — пасля заканчэння Нясвіжскай настаўніцкай гімназіі ў 1882 г. працаваў настаўнікам у Ігумені (цяпер Чэрвень). Да 100-годдзя паэта супрацоўнікі бібліятэкі правялі вялікае літаратурнае даследаванне жыцця і творчасці М. Багдановіча, матэрыялы былі выдадзены ў выглядзе сцэнарыя літаратурна-музычнай кампазіцыі "Страцім — лебедзь". Намаганямі сяброў клуба "Ветразь" і грамадскасці горада ў 1991 г. быў перайменаваны завулак Магілёўскі, дзе ў XIX ст. жыла сям'я Мякотаў, у вуліцу М. Багдановіча. Да 110-годдзя паэта на пасяджэнні клуба быў праведзены вечар-аповед "Каханне і смерць". А ў 2006 годзе на гарадскіх могілках Чэрвеня адшукалі магілу дзеда Максіма Багдановіча па мацірынскай лініі. Дапамог краязнаўца старшыня клуба "Ветразь" Уладзімір Дарагуж.

Адметнымі падзеямі сталі святочныя ўрачыстасці ў гонар юбілея ў Якуба Коласа і Янкі Купалы. У вёску Грабёнка прывозіў сваіх вучняў на іспыты настаўнік Верхменскага народнага вучылішча (цяпер Верхменская сярэдняя школа ў Смалявіцкім раёне) Якуб Колас. Тут ён сустракаўся з моладдзю, ліставаўся з вучаніцай Ігуменскай школы Інесай Грамыкай. Даследаванне "Сцежкі Якуба Коласа скрыжоўваліся на Ігуменшчыне" правяла бібліятэкар І. Дзмітровіч.

Сябрамі клуба "Ветразь" з'яўляюцца людзі, якіх аб'ядноўвае любоў да кнігі, паэзіі, музыкі.

З першых дзён актыўным удзельнікам клуба з'яўляецца Уладзімір Дарагуж — настаўнік фізікі, чалавек усебакова адукаваны, які мае багатую бібліятэку і фанатэку.

Сябрамі клуба "Ветразь" з'яўляюцца добра вядомы беларускаму чытачу паэт, драматург і празаік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Генадзь Аўласенка, настаўнік беларускай мовы і літаратуры, цяпер пенсіянер Яўген Несцяровіч, былы настаўнік беларускай мовы і літаратуры, цяпер пенсіянер Уладзімір Адамовіч і яго дзеці Ігар і Святлана, якія працуюць у рэдакцыі газеты "Раённыя веснікі". Таксама Ксенія Баталіна, былы навуковы супрацоўнік доследнай станцыі, спецыяліст-аграрнік, ды іншыя.

Выдаюцца зборнікі вершаў удзельнікаў клуба "Ветразь" пад назвай "Мая Ігуменшчына". Таксама выдадзены паэтычныя зборнікі Юрыя Бабіча "Шукаю першую пралеску", Святланы Адамовіч "Роздум", Валянціна Дзядзюка "За годам год", Ігара Адамовіча "Сповідзь".

Галіна НІЦЕЎСКАЯ,
загадчык аддзела
маркетынгу Чэрвеньскай
раённай бібліятэкі

«Крокі ў тумане»

Мы ўжо рэцэнзавалі першы зборнік Г. Каўша "Вершакроплі" (Жанна Капушта, "ЛіМ", № 6, 2010). Адраду зазначу, што ён мне падаўся цікавейшым, чым гэты, хоць аўтар і напісаў, даслаючы яго ў рэдакцыю, што ўлічыў усе крытычныя заўвагі на сваю папярэдняю кніжку... За год аўтар паспеў напісаць і выдаць новы зборнік вершаў! Ці не вельмі хутка, тым больш маючы "на руках" не зусім, скажам, станоўчую рэцэнзію на папярэдні?

Але ёсць як ёсць. Былі, відаць, грошы, была магчымасць — вось і выдаў тое, што было пад рукой... З надзеяй, як пісаў, рускі паэт Ю. Кузняцоў, што "там разберутся. Там разберутся..."

Што ж, паспрабуем.

Адраду пра станоўчае. Асабіста мне найбольш істотным падаўся уступ Генадзя Каўша да свайго другога зборніка. Працягваю штокольвечы адтуль: "Крок На першы погляд усяго толькі кароценькае слова, але якое яно ёмістае і канкрэтнае. Крок — самастойнасць. Крок — этнаакіраванасць. Крок — рашучасць. Крок — смеласць. Крок — баялівасць. Крок — гэты для дасягнення мэты. Але самае галоўнае, крок — гэта тое, з чаго складаецца шлях". Як бы й банальна, але далей, сыходзячы з логікі наступстваў і іх пераадоленняў, ён спрабуе даць чыста метафізічную пазнаку чалавечага існавання: "Для характарыстыкі чалавека, я лічу, акрамя біялагічных параметраў неабходна прымяняць і характарыстыку ягонай хады, бо ў хады праўляецца ўнутраны стан чалавека — стан яго душы. Таксама для таго, каб выявіць, што ўяўляе сабою чалавек, неабходна высветліць, што ўяўляюць яго шляхі."

Адчуваецца, у тым ліку і па першым зборніку, што Г. Каўш — гэты месчакowy думаннік. Яго ўступнае эсэ не менш цікавае за вершы. Бо на паўнаватасны верш, як мне бачыцца, яго не заўсёды хапае. Тады як на кароткае "разважанне" — яго залішне. Як часта кажучы, аўтар у сваіх творах "празмерна пунктуальны". Ён, з ухілам на прыземленую філасофію, хоча патлумачыць і дастаткова вядомае і невывучальнае па сваёй сутнасці... Яго аднастрофныя верлібры часам нагадваюць сафізмы. Мажліва я памыляюся, але Генадзю Каўшу бракуе спецыяльных ведаў і глыбокай начытанасці ў тых праявах чалавечага інтэлекту, на якія ён "замахваецца". У яго ёсць такія кароценькі вершы:

Пра сябе?
Я —
сур'ёзны
летуценнік.

І гэта, бадай, адна з найбольш вычарпальных самахарактарыстык аўтара. Шкада, што яна можа з'яўляцца асноўнай перашкодай для яго творчасці. Бо знайсці паэтычную гармонію і суладдзе паміж сур'ёзным і мройлівым — задача звыш складаная. Ну вось, прыклад:

Што такое Цішыня?
Цішыня — Спакой.
Не.

Спакой і ёсць Спакой.
Цішыня — Нерухомасць.
Не.
Нерухомасць і ёсць Нерухомасць.
А можа Цішыня —
маўчанне Бога?

Дзеля аднаго змястоўнага — апошняга — радка напісаны яшчэ шэсць абсалютна пустарожнік. Навошта? Я думаю, аўтар гэтага і сам не разумее. Хацеў, летуценячы, паказацца чытачу ўдумна-сур'ёзным... З гэтай жа "опера", мяркую, і наступная, аля-разанаўская, казуістыка:

Мова —
рэха маўчання.
Маўчанне —
гумкі.

Прывяду яшчэ колькі супраціўных мне і ўвогуле не надта ўдалых радкоў з новага зборніка Г. Каўша: "Там здзіў і адціў// шэраг яблынь маіх", "Ты выпусці вецер з душы", "Мы плавалі ў ішчасці на беразе двое", "Ты — крыніца ягонай вады", "Пагзеі не пакутуюць" ...

Памятаецца, Ж. Капушта ў сваёй рэцэнзіі на першы зборнік Г. Каўша пісала, што ён "выглядае ў новых вершах тонкім псіхалагам. Толькі не на ўзроўні мыслення, а на ўзроўні назірання за найменшымі праявамі шматколернай рэчаіснасці. (...) Ёсць і не вельмі ўдалыя вершы, якія, не маючы паэтычнай прыцягальнасці, выглядаюць наборам выпадкова прысуседжаных слоў. Часам, дарэчы, яшчэ і не вельмі дбайна падобраных слоў — і ў стылёвым сэнсе, і ў моўным." Тое ж, як бачым, паўтараецца і ў новым зборніку, хоць аўтар і дэклараваў пры яго перасылцы, што ўлічыў папярэднія заўвагі рэцэнзента. І гэта па сённяшнім часе рэдкасць — удзячнасць крытыку-рэцэнзенту. Таму, думаецца, што пры такім падыходзе творчыя справы надалей у Г. Каўша подуць больш паспяхова. Хоць і гэтак зборніку адчуваўся бракуе рэдактара-прафесіянала, які б сапраўды скрупулёзна і сумленна папрацаваў над рукапісам і дамогся свайго ад аўтара. Рэдактарам гэтай кніжкі з'яўляецца С. Чыгрын — вядомы краязнаўца са Слоніма, сам аўтар зборніка вершаў і некалькіх вершаваных падборак у рэспубліканскім друку. Таму тут хутчэй за ўсё спрацавала народнае правіла: "хто плаціць, той і заказвае музыку". У дадзеным выпадку — аўтар. Безумоўна, у гэтым няма нічога заганнага. Напісаў чалавек вершы на роднай мове, выдаў іх невялікім накладам. Траціну падараваў сваякам-сябрам-знаёмым-калегам. Астатнія — хочаш купляй і чытай, не хочаш — абміні... Але ж кніжка яшчэ даслаецца і ў сталічныя рэдакцыі. Бо якому ж аўтару не хочацца мець на сваё "дзецішча" хоць нейкі (налепш, вядома, станоўчы) водгук. І нам тут трэба яго — не пакрыўдзіць, пры гэтым захаваўшы свой "крытычны твар" і якое-нікакое літаратурнае рэнаме... Агулам — цэлая правінцыйная філасофія вымалёўваецца.



Калі ж казаць зусім шчыра, то, як паэт, Генадзь Коўш пасрэдны. А вось думаннік — адмысловы. Чаго яму бракуе ў творчасці найперш? Уласнага літаратурнага почырку, адметнага стылю пісьма. Думаю — і ўпарадкаванага прачытання класічнай і сучаснай літаратуры, як беларускай так і замежнай. Не хапае і блізкага па духу атачэння людзей, з якімі можна было б пагаварыць, абмеркаваць ці проста падзяліцца сваімі думкамі і напісанымі творами... Няма, як пісаў А. Пушкін, зваротнага голасу: "Плывьёшь... Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт".

Праўда, вось і з Жаннай Капустай я не пагаджуся адносна такой яе высновы:

Калі б зборнік складаўся толькі з вершаў, то гэта не зрабіла б яго няпоўным і непаўнаватасным, а хутчэй, наадварот — больш цэльным і гарманічным. У "Разважаннях" усё ж многа трывіяльнага, таго, што не згодна ўразіць і запомніцца. Уласна ж мне падаецца, што якраз "разважанні" найбольш супадаюць з "рытмам аўтарскай хады" і яго мысленнем. Але гэтыя думкі трэба шліфаваць адмысловым і запамінальным стылем.

Не абыду добрым словам і станоўчых паэтычных напрацовак Г. Каўша. Не зважаючы на блізкі наследаванні класічным і вядомым творцам (М. Багдановічу, Янку Купалу, А. Русаку, А. Разанаву — і гэта вельмі добры знак, бо такая практыка неўпрыкмет падымае версіфікацыйны і мастацкі ўзровень самога аўтара), Г. Каўш, як паэт, застаецца адносна самабытным, хоць агулам патэнцыял яго літаратурных здольнасцей значна вышэйшы.

Вось цытата з яго верша, якая выклікае асацыяцыі з М. Багдановічам:

Дзіўна сонца
згарала за возерам.
Ціха промні
ў вадзе паласкаліся.
Ты сваім зачароўвала позіркам.
Твае вусны так міла ўсміхаліся.
Вецер грэзы гайдаў
вельмі стомлены.
Дзень старэў
ні на што не зважаючы.
Ты стаяла абнятая промнямі,
Недзе ў гумках
высока лятаючы.

Выбітныя лірычныя строфы, каб не прымешвалася адчуванне, што нешта блізкае ўжо недзе чыталася табой. Наогул цыкла "Крокі

Тадэвуш Ружэвіч

Патрыярх польскай паэзіі Тадэвуш Ружэвіч нарадзіўся ў 1921 годзе ў правінцыйным мястэчку Радомска. Зрэшты, у гэтым маленькім гарадку працавалі тры кнігарні, дзе браты Ружэвічы — Януш, Тадэвуш і Станіслаў — лёгка маглі знайсці свежыя часопісы, новыя кнігі Стафа, Пшыбася, Івашкевіча, Галчыньскага. Мяжу паміж дзяцінствам і сталасцю правяла вайна: у гестапа быў закатаваны старэйшы брат Януш, малады паэт. Малодшыя браты ўдзельнічаюць у падполлі, а пасля пераходзяць у партызанскі атрад Арміі Краёвай. Пасля вайны Ружэвіч едзе ў Кракаў і паступае на аддзяленне гісторыі мастацтваў Ягелонскага ўніверсітэта. У 1947 годзе з'яўляецца кніга паэзіі "Непакой". Паэт адразу ж прымаецца ў кола найвядомейшых паэтаў Польшчы. Чэслаў Мілаш прысвячае яму оду. Станіслаў Лем і Юліян Пшыбась пішучь ухвальныя рэцэнзіі на зборнік. Леапольд Стаф становіцца блізім сабрам Ружэвіча, сяброўства гэтае працягваецца да смерці Стафа ў 1957 г. Паводле верша Ружэвіча цэлае пакаленне палякаў называюць "пакаленнем ацалелых". З 30 гадоў паэт пастаянна жыве ў Вроцлаве, амаль нікуды не выязджае, рэдка дае інтэрв'ю і пільна ахоўвае сваё прыватнае жыццё. Ён ніколі не падпісваў літаратурных маніфестаў і калектыўных заяваў, не ўваходзіў у масавыя арганізацыі і групы літаратараў.

Адасобіўшыся ад свету, Ружэвіч пачынае дыялог з антычнасцю і нямецкай філасофскай лірыкай. Паэты і сімвалы мінулага становяцца яго суразмоўцамі. Прыкладна з 1960-х увага творцы пераходзіць на сучаснасць: Ружэвіч жорстка выкрывае здрабненне чалавека, крытыкуе і высмейвае масавую культуру, сумятню і рэкламнаю павярхоўнасць ва ўяўленнях пра сутнасць мастацтва і сэнс чалавечага жыцця. Разам з тым, ён шукае для гэтага здрабнелага чалавека апірышча — і знаходзіць яго ў чалавечнасці, дабрыві, любові. Толькі яны могуць прадухіліць "людажэрства". Своеасаблівыя адносіны склаліся ў Ружэвіча з хрысціянскай рэлігіяй. Дзесяцігодзямі ён вядзе з ёю спрэчку, але спрэчку надзвычай сур'ёзную і адказную, з разуменнем значнасці процілеглага боку. Дыскусія гэтая доўжыцца.

Верш Ружэвіча пазбаўлены рыфмы і знакаў прыпынку (праўда, на пачатку паэт часткова іх прымаў); паэт унікае і традыцыйных памераў вершаскладання. Увогуле, Тадэвуш Ружэвіч лічыцца ініцыятарам верлібрыза-



цыі польскай паэзіі ў 2-й палове XX ст. Мілаш пісаў, што Ружэвіч прагне максімальна "абястлусціць" верш, зняць з яго ўсе прыгожы і праз гэта дасягнуць неспрэчнасці ўспрымання. Практыка "ацалелага" спарадзіла велізарную цікавасць. Некаторыя даследчыкі нават вылучаюць "школу Ружэвіча", хоць сам паэт, безумоўна, імкнуўся зусім не да гэтага.

Знаёмства з Тадэвушам Ружэвічам на Беларусі адбылося праз пасрэдніцтва Янкі Брыля, які ў 1967 годзе пераклаў адно з аповяданняў польскага творцы (Ружэвіч шырока вядомы і як празаік, і як драматург). Асобныя вершы Ружэвіча перакладалі Максім Танк, Я. Семяжон, В. Сёмуха, Я. Чыквін, У. Мархель, М. Казлоўская. Адну з п'ес, "Майстар галадання адыходзіць", перастварыў С. Кавалёў. Прапаную чытачу падборку вершаў, якія яшчэ не перакладаліся на беларускую мову. Тэматычна яны выразна падзяляюцца на раннія вершы (пасляваеннага часу) і сталую філасофскую лірыку.

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

На здымку: Тадэвуш Ружэвіч (злева) і Гюнтэр Грас. Варшава, 2006 год.

Ацалелы

Мне дваццаць чатыры гады
я ацалеў
пасля бойні.

Гэтыя назвы пустыя
і адназначныя:
чалавек і жывёла
каханне і нянавісць
вораг і сябар
цёмра і святло.

Чалавека забіваюць нібы жывёлу
я бачыў:
фургонны пасечаных целаў
тых хто не зазнае збавення.

Усе паніяцці гэта толькі словы:
святасць і грэх
праўда і хлусня
краса і брыдота
мужнасць і баязлівасць.

Аднолькава важаць святасць і грэх
я бачыў:
чалавека што быў адначасна
грэшнікам і святым.

Я шукаю настаўніка й пастыра
хай верне мне зрок слых мову
хай зноўку дасць назвы рэчам
і з'явам
хай аддзеліць святло ад цемры.

Мне дваццаць чатыры гады
я ацалеў
пасля бойні.
1946

Мясныя крамы

Ружовыя ідэалы
пачвартавання
вісяць у мясных крамах

Тут жа гандлююць
маскамі блазнаў
стракатымі пасмяротнымі
знятымі з нашых твараў
з нас жывых
з нас што перажылі
што так доўта глядзелі
ў вачніцы вайны.

Каштан

Самае сумнае выпраўляцца
з дому восеньскім ранкам
калі нішто не абяцае
хуткага вяртання

Каштан каля дому пасаджаны
бацькам расце ўвачавідкі

Мама такая маленькая
яе можна насіць на руках

На паліцы стаяць слоікі
поўныя сочыва
яны як багіні з салодкімі вуснамі
захавалі смак
вечнай маладосці

войска ў кутку шуфляды ўжо
да канца свету застанецца
алавыным
а ўсемагутны Бог які дашэсваў

горыч да слодычы
вісіць на сцяне бездапаможны
і кепска намаляваны

Дзяцінства як сцёртая выява
на залатым талеры
звонкім

Я крыкнуў на Яе
дзесяць год таму

сышла
ў пантофлях з чорнай
блішчатай паперы

«не тлумач нічога
— сказала Яна —
не трэба»

я крыкнуў на Яе
ў пустым
бальнічным калідоры

быў ліпень спёка
лупілася фарба
на сценах

ліпы пахлі
ў гарадскім пакрытым сажаю
парку

я бязбожны
хацеў для яе выплакаць паплавы
калі канаючы
задыхаючыся адпыхвала
пусты і вусцішны іншасвет

яна на імгненне вярнулася
да сябе ў вёску
я хацеў для яе вымаліць
у апошняю гадзіну
дрэва
хмару ітушку

бачу яе маленькія ножкі
ў вялікіх папяровых
пахавальных пантофлях

я сядзеў між
сталом і труною
бязбожны чакаў цуау
ў прамысловым задушлівым
горадзе другой паловы
XX стагоддзя

і гэта плача
выцягутае з мяне
на святло

Святло цень

Калі на мой верш
падае цень
бачу ў ім святло
крохкае ўпартае
жыццё

маленькая смерць
робіць першыя крокі
высыпае хутка
расце
уночы кладзецца спаць
на маім сэрцы
на вуснах
як мора
на чорным камяні

ты крычаў уначы
кажа жонка
жахліва
жудасна

гэта смерць ува мне жывым
свідравала тунелі
крычала ўва мне
як закінутая пяхора
поўная касцей

калі на мой верш
падае святло
я бачу ў ім смерць
чорнае зерне
спарыні
ў залатым колесе
што адпльывае
за далягляд
верасень 1983

Забойства дзяцей

Дзеці плакалі: «Мама!
я ж быў паслухмяны, мама!»
Як цёмна! Цёмна!

Вы бачыце іх Яны ідуць на дно
Бачыце маленькія ножкі
пайшлі на дно Ці бачыце
гэты след
маленькія ножкі тут і там

Іх кішэні поўныя
каменьчыкаў конікаў з дроту
і каляровых шкельцаў

Вялікая роўнядзь замкнёная
геаметрычнай фігурай
па-над ёй дрэва чорнага дыму
вертыкальнае
мёртвае дрэва
без зоркі ў кроне
Музей — Асвенцім, 1948

Раптам

раптам я ўбачыў у газеце
штосьці што нагадвала верш

літары словы
якія нагадвалі
нейкія іншыя словы
падобныя да гэтых слоў

нейкія метафары
папяровыя вантробы
вобразы сабраныя
на сметніку гісторыі
па сметніках паэзіі

плямы словаў
кішэлі
на газетнай
паперы
ўцякаючы ад сябе

было там імя і прозвішча
аўтара тое ж імя
і прозвішча
гэта ён падумаў я
ён ці не

пачаў чытаць
яшчэ раз

з пачатку
але зноў не зразумеў
не зразумеў нічога
як быццам адышоў
далёка ад гэтага месца
ад гэтай мовы
ад самога сябе
лістапад 1982

Яны прыйшлі каб убачыць паэта

Яны прыйшлі каб убачыць паэта
і што яны ўбачылі?

убачылі чалавека
які сядзеў на зэдліку
які закрыў твар

праз хвіліну вымавіў
шкада што вы не прыходзілі
да мяне
гадоў з дваццаць таму

тады адзін з маладзёнаў
адказаў
нас яшчэ не было
на свеце

прыглядаючыся
да чатырох твараў
адбітых у каламутным люстры
майго жыцця
я пачуў
аднекуль здалёк
іх чыстыя і моцныя галасы

над чым вы зараз працуеце
што вы робіце

Адказаваю
нічога не раблю
пяцьдзесят год выпяваў я
для гэтай складанай справы
і зараз калі «нічога не раблю»
я раблю НІЧОГА
пачуў смех
калі нічога не раблю
то знаходжуся ў цэнтры
і выразна бачу тых
хто выбраў дзеянне

бачу іх сякія-такія дзеянні
паперадзе сякіх-такіх разважанняў

сякі-такі Густаў
ператвараецца
ў сякога-такога Конрада

сякі-такі фельетаніст
у сякога-такога мараліста

чую
як абы-хто кажа абы-што
абы-каму

сякі-такасць апанавала масы і эліты

але ўсё гэта толькі пачатак

Звеставанне

Звеставанне паэзіі
будзіць у чалавеку
поўным жыцця
спалох

водбліск слова
вызалачанага ў цемры
язык агню
над маўклівай галавой

галовы раўналеткаў
пакаціліся далей
більярдавыя шары
на зялёным лузе

малады чалавек
адштурхоўвае крылатае слова
усміхаецца
паціскае плячыма

не люблю паэзіі кажа ён
не ведаю што з ёй рабіць
разгублены пакідае
бацькоўскі дом

змучаны вандроўкай
укленчвае над люстраной
роўнядзю

спалоханы ўцякае
і раптам робіцца паэтам

закохваецца
ў сябе
глытае яго готог васці
паэт поўніць
пустэчу словамі
так доўта чэрпае
з крыніцы што трапляе
на камень
у дарозе губляе словы
слепне запальвае маленькую
жоўтую свечку
перад абліччам велізарнага сонца

крыніца з якой імкне
жывая паэзія —
побач

цёмныя постаці
мыноць у ёй рукі
з якіх сцякае кроў

бяздомны сабака
сёрбае ў цішыні
ваду

Пакаранне

Ужо сёння
ў гэтую хвіліну
жыццё без веры гэта прысуд
рэчы робяцца багамі
цела робіцца богам

Гэты бог бязлітасны і сляпы
свайго верніка
ён глытае ператраўляе
і выдаляе

Новы чалавек
гэта вунь той там
так гэта вунь тая
каналізацыйная труба
прапускае праз сябе
ўсё

Карэктура

Смерць не выправіць
у страфе аніводнага радка
гэта ж не карэктарка
гэта ж не добразычлівая пані
рэдактарка

благая метафара
будзе жыць вечна

благі паэт пасля смерці
робіцца памерлым благім паэтам

зануда і пасля смерці мэнчыць
дурань з-пад вечка труны
па-ранейшаму вярзе лухту

Цяпер

раней
я быў напатагове
ў кожную хвіліну
мяне магла апанавець паэзія
я бег да страты прытомнасці
за вобразам
што ледзь варухнуўся

цяпер
дазваляю вершам
уцякаць ад мяне
марнець забывацца
заміраць

ані руху
да рэалізацыі
сакавік 1989

Пераклад з польскай мовы
Ціхана ЧАРНЯКЕВІЧА



Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета
ўзнагароджана ордэнам
Дружбы народаў

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў
Беларусі"
РВУ "Літаратура
і Мастацтва"

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

- Анатоль Акушэвіч
- Лілія Ананіч
- Алесь Бадак
- Дзяніс Барсукоў
- Святлана Берасцень
- Віктар Гардзей
- Уладзімір Гніламёдаў
- Вольга Дадзіёмава
- Уладзімір Дуктаў
- Анатоль Казлоў
- Алесь Карлюкевіч
- Анатоль Крайдзіч
- Віктар Кураш
- Алесь Марціновіч
- Мікола Станкевіч
(намеснік галоўнага
рэдактара)
- Юрый Цвяткоў
- Мікалай Чаргінец
- Іван Чарота
- Іван Штэйнер



Адрас рэдакцыі:

220034, Мінск,
вул. Захарава, 19

Тэлефоны:

галоўны рэдактар —
284-84-61

намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73

Аддзель:
публіцыстыкі — 284-66-71

крытыкі
і бібліяграфіі — 284-44-04

прозы і паэзіі — 284-44-04

мастацтва — 284-82-04

навін — 284-82-04,
284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72

Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнеце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".

Руканісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцэнзуе.

Аўтары допісаў у рэдакцыю
паведамляюць сваё

прозвішча, поўнасьцю імя і

імя па бацьку, пашпартныя
звесткі, асноўнае месца

працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць

з меркаваннямі
і думкамі аўтараў

публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра

РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова

"Літаратура і Мастацтва".

Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства

"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"

ЛП № 02330/0494179
ад 03.04.2009.

г. Мінск,
пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856
Наклад 2904

Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк
15.07.2010 у 11.00

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 7

Заказ — 3364

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686
9 770024 468001 1 0028



Калі ўглядаешся ў партрэт пісьменніка, чые творы прыносілі табе хвіліны шчасця і замілавання, то за навечна ўвасобленымі рысамі твару хочацца разгледзець душу творцы, прасякнуцца яго надзеямі і спадзяваннямі. Ян Баршчэўскі, як ніхто іншы да яго, здолеў у сваіх творах паказаць характары простых беларусаў, пазнаёміў адукаваных чытачоў з этнаграфічнай спадчынай роднага краю і заклікаў любіць і шанаваць родную Пччыну-Беларусь, таму кожная яго выява цікавая як для даследчыкаў і навукоўцаў, так і для чытачоў. Захаваліся звесткі аб чатырох партрэтах пісьменніка.

Чатыры партрэты Яна Баршчэўскага



Баршчэўскі, які большую частку свайго творчага жыцця пражыў у паўночнай сталіцы, кожны год падарожнічаў па роднай Беларусі. Гэтыя вандрожкі наталілі яго гукімі пяшчотнай роднай мовы, падсілкоўвалі легендамі, казкамі і паданнямі, давалі сілы для ажыццяўлення творчых задум...

Восенню 1842 года пісьменнік вяртаецца ў Санкт-Пецярбург з чарговага падарожжа па родных мясцінах. Ён увесць у мроях і спадзяваннях. Добрая адносіны з Рамуальдам Падбярэскім спрыялі таму, што выдавец "Rocznika Literackiego" ў першы том свайго альманаха ўключае артыкул Яна Баршчэўскага "Нарыс Паўночнай Беларусі" і дае яго партрэт. Гэты партрэт, які носіць назву "Ян Баршчэўскі над берагам Нявы ў Пецярбургу", намалюваў сябра Тараса Рьгоравіча Шаўчэнкі па Акадэміі мастацтваў, выхадзец з Беларускага Рудольф Жукоўскі, які прымаў удзел у мастацкім афармленні "Rocznika Literackiego" і добра ведаў пісьменніка.

Баршчэўскі, абаянаючыся на паркет, у поўны рост стаіць на ўзбярэжжы Нявы. Модны картуз, фрак з доўгімі фалдамі, вузкія панталоны, доўгія хвалістыя валасы надаюць пісьменніку рамантычнае аблічча. За яго спінай сілуэты двух парусных шхун, "Медный всадник" і фсад будуюмага Ісакія, урачыстае адкрыццё якога адбылося 30 мая (па ст.ст.) 1858 года, праз 7 год пасля смерці Баршчэўскага...

У лісце да Юлі Корсак ад 20 снежня 1842 года пісьменнік піша: "Паведамляю, што "Rocznik Literacki" пана Падбярэскага ўжо хутка выйдзе з друку. Прыгожае выданне: выдатныя віньеткі, восем літаграфаваных малюнкаў, тры партрэты. Першы — пані Штырмер; каля партрэта ў кругах намалюваны сцэны з яе апавесці "Фрэнафагіюш". Другі — пана Анацэвіча; ён колісь быў прафесарам у Віленскім універсітэце і выдаў у двух томіках польскую гісторыю. Да артыкула пра Беларусь далучаецца мой партрэт. Пан Жукоўскі намалюваў мяне ў нейкім рамантычным стылі. Я стаю ля ракі Нява, у капелюшы, засяроджаны ў думках, абаянаны прыбярэжнымі грані; перада мною ўзняўся вежы сталіцы. Пэўна, гэты сюжэт ён запазычыў з майго апісання Бе-

ларусі, дзе я згадваю, што мае думкі часта адлятаюць ад берагоў Нявы да роднае зямлі, дзе столькі мілых успамінаў. А партрэт пані Штырмер непадобны, Анацэвіча — мала, а мой — занадта прыхарошаны і таксама мала падобны, бо ўсіх ён маляваў па памяці".

Самы вядомы літаграфаваны партрэт Яна Баршчэўскага, выкананы братам Рудольфа мастаком Каралем Жукоўскім, быў надрукаваны ў 1844 годзе ў другім томе "Rocznika Literackiego". Гэта быў час, калі пісьменнік мог трапіць у бяду, бо арыштаваны ў Варшаве былі рэдактар альманаха "Niezabudka" Вінцэнт Давід на следстве занадта шчыра распавядаў аб патрыятычных настроях у асяроддзі палякаў і беларусаў Санкт-Пецярбурга. Баршчэўскі не быў арыштаваны толькі дзякуючы нейкай шчаслівай акалічнасці. Можна быць, пазбегнуць непрыемнасцяў ён змог толькі таму, што летам 1843 зноў паехаў у Беларусь, каб распаўсюджваць чацвёрты і збіраць падпіску на пяты том "Niezabudki".

Кароль Жукоўскі пастараўся адлюстравач у сваім творы багаты ўнутраны свет пісьменніка ў росквіце яго таленту. Баршчэўскаму на момант напісання партрэта каля 45



год, Левае бакавое асвятленне і паравот тулава дапамаглі рэльефна "вылепіць" рысы твару. Тонкі са шляхетнай гарбінкай нос, вялікія выразныя вочы, хвалістыя валасы гавораць аб багатай творчай натуре, а горкая складка ля вуснаў і запалыя шчокі нагадваюць аб выпрабаваннях, якія выпалі на долю пісьменніка. Вялікі эфектны галыштук і двухбортны сурдут дапаўняюць артыстычнае аблічча.

Два гэтыя партрэты потым прыводзіў Рамуальд Зямкевіч у сваім нарысе "Ян Баршчэўскі — першы беларускі пісьменнік XIX стагоддзя", які быў надрукаваны ў "Нашай Ніве" за 1911 год.

Іпоў час. Выйшлі ў свет тры томікі "Шляхціца Завальні", але з наступным томам атрымалася затрымка, бо Ян Эйнерлінг перадаў справу выдання самому аўтару, таму чацвёрты том выйшаў толькі пасля 22 сакавіка 1846 года не ў друкарні К. Края, як папярэднія тамы, а ў Эдварда Праца. Рамуальд Падбярэскі, які з-за многіх акалічнасцей адмовіўся выдаваць "Шляхціца Завальню", тым не менш не адмовіўся ад супрацоўніцтва з ім, і 8 верасня 1844 года ён завяршае вялікі артыкул "Беларусь і Ян Баршчэўскі" — першы нарыс беларускай літаратуры новага часу, які не страціў актуальнасці да нашага часу. Там ён піша: "Тое, што піша п. Баршчэўскі прозай, не датычыць прама ні гісторыі, ні літаратуры, ні мовы Беларусі, але рэчы больш важныя, а менавіта — кола паззіі народа, адкуль выйшлі і гісторыя, і літаратура, і мова. Ухапіўся ён за са-



мую жыццёвую аснову і вырашыў паказаць у мастацтве вялікі народны вобраз. Ён мае перад сабой народ, часта з усёй прывабнасцю фантазіі з язычніцкіх часоў, якія ён апраменьвае сваім, так сказаць, беларускім гафманізмам".

Да гэтага часу адносіцца трэці, вельмі цікавы партрэт Яна Баршчэўскага, напісаны Каралем Рьпінскім, які захоўваецца ў Мастацкім музеі Літвы ў Вільнюсе. Стылю гэтага мастака была характэрна вялікая дакладнасць, ён ніколі не ідэалізаваў сваіх персанажаў, таму яго партрэт пісьменніка можна лічыць самым аб'ектыўным, амаль фатаграфічным. Мы бачым Баршчэўскага ў больш сталым узросце, валасы на скронях падстрыжаны і падкручаны, аблічча дапаўняюць вусы. На нас пільна глядзяць вочы стомленага жыццём чалавека...

Восенню 1846 года, закончыўшы выдаваць "Шляхціца Завальню", Ян Баршчэўскі назаўсёды пакідае Санкт-Пецярбург, які так і не стаў для яго родным горадам. Аб прычынах пераезду Ю. Баршчэўскі піша: "Апрача Беларусі, Баршчэўскі зусім не ведаў іншых ваяводстваў даўнейшае Рэчы Паспалітае. Настаўніцкая праца яму ўрэшце надакучыла, і ён захацеў на старасці адпачыць. Літаратар з шырока ўжо вядомым імем, ён марыў пабачыць іншыя куткі роднае зямлі. Выказаў гэтак жадаванне пані графіні Юлі Ржавускай, якая як раз выпраўлялася з Пецярбурга ў свае маёнткі на Вальні. Баршчэўскі быў ужо колькі гадоў у доме графіні амаль сваім чалавекам. Пані графіня вельмі ўзрадавалася і запрасіла яго з сабой у Цуднаў". У Цуднаве, 11 сакавіка 1851 года, на руках у Кёлера і сканаў вялікі беларускі пісьменнік Ян Баршчэўскі.

Да апошніх гадоў яго жыцця адносіцца паясны партрэт Баршчэўскага з гусіным пярком у руцэ, які быў апублікаваны ў 1912 годзе ў кнізе "З акаліц Дзвіны", што выйшла ў Віцебску. Хутчэй за ўсё, ён належаў мясцоваму калекцыянеру В. Федаровічу. Цяпер лёс партрэта невядомы...

Чатыры партрэты, чатыры абліччы, чатыры ўзросты... У іх усё творчае жыццё пісьменніка Яна Баршчэўскага, які так любіў родную Беларусь і ніколі не адракаўся ад свайго народа.

Аляксандр ВАШЧАНКА

У наступным нумары

Дыскусіі па значэнні і неахопах беларускай крытыкі амаль перыядычна з'яўляюцца на старонках "ЛіМа". Але здараецца, што такія дыскусіі губляюць літаратурна-супнасць і ператвараюцца ў амаль побытавае перакіданне асабістымі абвінавачваннямі. Праблема злоўжывання аргументацыяй ad hominem — тэма артыкулаў Сяргея Грышкевіча і Алесі Лапіцкай. Маналог Сяргея Грышкевіча поўны абурэння на калег-крыўдзіцеляў, а Алесь Лапіцкая імкнецца вызначыць падставы гэтай крыўды, згадваючы і іншыя вострапалемныя артыкулы апошняга часу.

З глыбінкі

Камарова збірае майстроў

Вёска Камарова добра вядома не толькі на Мядзельшчыне. І не толькі сваім цікавым гістарычным мінулым, але і творчай сучаснасцю. У невялікай вёсцы збіраюцца майстры з усёй Беларусі. Тут праходзіць рэспубліканская выстава-кірмаш народных рамёстваў і промыслаў "Камарова — кола дзён". Нядаўна адбылася пятая па ліку.

Гэтым разам сюды прыехала больш як 130 майстроў з розных куткоў краіны: і з адносна блізкіх Паставаў, Глыбокага, Валожына, Маладзечна, і з далёкіх Магілёва, Бабруйска...

Якія могуць быць пытанні. Спадабалася тым, што тут утульна, пекана, людзі харошыя. Яны цікавацца гэтай прыгажосцю. Ну як жа не прыехаць? І якіх толькі вырабаў не было ў Камарове: ваблікі позірк арыгінальная кераміка, вытанчаная разьба па дрэве, залацістая саломка, гнуткая лаза... Дзівіліся на гэта хараство і расіяне, якія адпачываюць у нарачанскіх здраўніцах. Яны не толькі актыў-

на набывалі сувеніры, але і вучыліся, як ствараць вырабы з гліны ў майстра Сяргея Шчэрбы. Многія затрымліваліся ля дзівосных карцін Юрыя Адамовіча з Мінска: спалучэнне металу і дрэва нарадзіла чудаўныя, адметныя рэчы.

Тыя, хто бабываў на свяце, проста не маглі паехаць адтуль з пустымі рукамі.

— А можа, і добра, што няшмат грошай з сабой браў, — разважаў адзін з гасцей. — А то хочацца купіць многае: усе б грошы растраціў на такую прыгажосць.

Сёлета ў Камарова прыехалі не толькі народныя майстры. Выставілі сваю прадукцыю фабрыкі мастацкіх вырабаў з розных куткоў краіны.

Асабліва сьвята было і тое, што апроч народных рамёстваў, акцэнт рабіўся яшчэ і на турызм. Так, з турыстычным патэнцыялам Міншчыны знаёмлілі прадстаўнікі абласнога ўпраўлення па фізкультуры, спорце і турызме.

Адно шкада, што падвяло надвор'е. Дождж падсаваў настрой майстрам і гасцям, скарэктываваў планы арганізатараў. Але пераचाкаўшы дождж, кірмаш працягнуўся.

Аляксандр ВЫСОЦКІ